

БАЙРАМ

Квартальнік Мусульманскага рэлігійнага
аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь
і Беларускага згуртавання
татараў-мусульман "Аль - Кітаб"

1999 ВЫПУСК 2

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

выпуск № 2(34)

**КВАРТАЛЬНІК
МУСУЛЬМАНСКАГА
РЭЛІГІЙНАГА АБ'ЯДНАННЯ
Ў РЭСПУЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
І БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ
ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН "АЛЬ-КІТАБ"**

**Мінск
1999**

БАЙРАМ. ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ. / Квартальнік Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" і Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь, вып. № 2(34) – Мн., 1999, - 84 стар.

Квартальнік "Байрам" – друкаванае выданне Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб". Выходзіць з 1991 года. У ім змяшчаецца інфармацыя аб жыцці і дзейнасці мусульманскіх абшчын на Беларусі, аб асновах Іслама і правах мусульман, гісторыі беларускіх татар і важнейшых падзеях у мусульманскіх краінах. Выходзіць чатыры разы на год. Разлічана на мусульман Беларусі, навукоўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй, культурай, мусульманскай рэлігіяй беларускіх татар.

Адказны за выпуск
Рэдактары

Набор

Ібрагім Канапацкі
Ісмаіл Александровіч,
Разалія Александровіч,
Яўген Гучок,
Ібрагім Канапацкі,
Дзмітры Чымбаевіч,
Таццяна Якубоўская
Дзмітры Чымбаевіч

- © Беларускае згуртаванне татараў-мусульман "Аль-Кітаб"
© Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

У імя Аллаха Міласцівага, Міласэрнага!

*Ассаляму алейкум, спадары і спадарыні,
суннаменкі-татары, усе мусульмане!*

Напрыканцы сакавіка мусульмане Беларусі адзначалі найвялікшае свята, свята ахвярапрынашэння – Курбан-Байрам альбо па-арабску Ід аль-Адха. Галоўнай падзеяй свята Курбан-Байрам стаў Саляд аль-Ід (святочны намаз), які адбыўся ў сталічным палацы прафсаюзаў. Праводзіў набажэнства імам мінскай мячэці і член муфціята Аднан Абдульджаббар. Пасля заканчэння Святочнага намаза са словамі віншавання звярнуліся да мусульман муфтэй мусульман Беларусі Ісмаіл АЛЕКСАНДРОВІЧ і кіраунік мусульманскай абшчыны г. Мінска Ібрагім КАНАПАЦКІ. Былі абвешчаны таксама віншавальныя лісты з нагоды свята Курбан-Байрам, дасланыя мусульманам Беларусі ад адзінаверцаў з Расіі, Украіны, Крыма і мусульманскіх абшчын Беларусі.

28 сакавіка каля 300 мусульман і мусульманак г. Мінска здзейснілі падарожжа ў г.п. Смілавічы, дзе прымалі ўдзел у мусульманскім абрадзе ахвярапрынашэння. Ля сценаў новай мячэці ў памяць аб бogaўгодным учынку прарока Ібрагіма (*мір яму!*) у ахвяру былі прынесены 5 курбаноў.

29 сакавіка ў Палацы ветэранаў адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны святу Ід аль-Адха. Ён быў арганізаваны муфтэятам Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь сумесна са сталічнай абшчынай і асацыяцыяй мусульманскіх студэнтаў. На вечары прысутнічалі шмат паважаных гасцей: Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Турцыі пані Шуле Сойсал і дарадчык Пасольства пан Хаккан Къыванч, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Таджыкістана Алім Сабіравіч РАХІМАЎ, дырэктар Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Уладзіслаў МОНТВІДАС, вядучы спецыяліст Міністэрства культуры Анатоль БАБІЦКІ, вядучы спецыяліст сектара рэлігій і нацыянальнасцей Мінгарвыканкама

Валянціна Булоўкіна, прарэктар БДПА, прафесар А. СКОЙБЕДА, дэканы Акадэміі Г. ПАЛЯНСКАЯ і У. ЗВЕРАЎ, выкладчыкі медыцынскага інстытута. У зале знаходзіліся таксама кіраунікі азербайджанскага таварыства "Габустан" – Націк БАГІРАЎ і Закір МАМЕДАЎ, прэзідэнт Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" Абу-Бекір ШАБАНОВІЧ, прэзідэнт Міжнароднага фонда духоўнага развіцця татар "Чышма" Тран БАГДАНАЎ, гості-мусульмане з г. Узды на чале з кірауніком абшчыны М.К. КАНАПАЦКІМ.

Ва ўрачыстай частцы вечара выступілі Надзвычайны і Паўна-моцны Пасол Турцыі пані Шуле СОЙСАЛ, муфтэй мусульман Беларусі Ісмаіл АЛЕКСАНДРОВІЧ, імам мінскай мячэці Аднан АБДУЛЬ-ДЖАББАР, старшыня мусульманскай абшчыны г. Мінска Ібрагім КАНАПАЦКІ.

Завяршыўся вечар святочным канцэртам, які ўдала падрыхталі і арганізавалі мусульманскія студэнты з БДПА і Мінскага медыцынскага інстытута.

У гэтыя святочныя дні было арганізавана ахвярапрынашэнне і ў іншых абшчынах: у г.Ашмяны, у г.п. Іўе. Рэспубліканскім фондам "Замзам" была праведзена добрачынная акцыя раздачи мяса ахвяраваных жывёл. Яна ахапіла мусульман Мінска, Слоніма, Віцебска. У горадзе Віцебску, у актавай зале Беларускага медыцынскага універсітэта быў арганізаваны студэнтамі з мусульманскіх краін невялікі канцэрт.

Адметнай рысай свята ў гэтым годзе з'явілася шырокамасштабная добрачынная акцыя, арганізаваная Пасольствам Турцыі ў Рэспубліцы Беларусь, якая ахапіла 15 абшчын татар-мусульман (*563 мусульманскія сям'і*). Мусульмане Мінска, Гродна, Навагрудка, Ліды, Міра, Узды, Докшыц, Мядзеля, Глыбокага, Слоніма, Клецка, Ляхавіч і Смілавіч атрымалі добрачынную дапамогу мясам курбаноў, што дазволіла ім у радасці правесці гэтае свята.

Хвала Аллагу, Які даў нам усім гэтае свята і просім Усявышняга, каб усе мусульмане дачакаліся новага, шчаслівага свята! Мір Вам, міласць Усявышняга Аллага і Яго блаславенне!

Пішыце нам на адрес:

220131, г. Мінск, паштовая скрынка 131, рэдакцыя часопіса-квартальніка "Байрам".

КУР'АН

СУРА ДВАНАЦЦАТАЯ — Йусуф

У імя Аллага Міласцівага, Міласэрнага!

1 (1). Аліф лям ра. Гэта — знаменні книгі яснай.

2 (2). Мы паслалі яе ў выглядзе арабскага Карана, — можа быць, вы зразумееце!

3 (3). Мы раскажам табе праз апавяданне, адкрыўшы табе гэты Каран, хаця раней і быў ты з ліку нядбалых.

4 (4). Вось сказаў Йусуф свайму бацьку: "Бацька мой, бачыў я адзінаццаць зорак, і сонца, і месяц, — бачыў іх, як яны мне пакланяліся".

5 (5). Сказаў ён: "О сынок, не рассказвай свайго прывіду тваім братам, яны задумаюць супраць цябе хітрасць. Бо сатана для чалавека відавочны вораг!"

6 (6). І так абярэ цябе твой Гасподзь, і навучыць цябе тлумачэнню падзей, і завершыць Сваю міласць над табой і над родам Йа'куба, як завяршыў яе раней над тваімі бацькамі, Ібрахімам і Ісхакам. Сапрауды, Гасподзь твой — ведаючы, мудры!"

7 (7). Былі ў Йусуфа і яго братоў знаменні для тых, хто пытаецца.

8 (8). Вось сказалі яны: "Вядома, Йусуф і брат яго мілейшыя нашаму бацьку, чым мы, дык мы — зборышча. Сапрауды, бацька наш відавочна памыляеца!"

9 (9). "Забіце Йусуфа ці закіньце яго ў далёкую краіну; тады звернецца да вас твар вашага бацькі, і будзеце вы пасля гэтага людзьмі праведнымі".

10 (10). Сказаў адзін з іх: "Не забівайце Йусуфа, а кіньце яго ў глыбіню калодзежа, — падыме яго хто-небудзь з тых, што праходзяць, калі вы вырашылі зрабіць".

11 (11). Сказалі яны: "О бацька наш! Чаму ты не давяраеш нам Йусуфа, мы ж яму шчырыя дарадцы!"

12 (12). Пашлі яго з намі заўтра, няхай ён мае асалоду і пагуляе, мы ж яго абаронім".

13 (13). Ён сказаў: "Засмуціць мяне, калі вы з ім пойдзеце, і баюся я, што з'есь яго воўк, калі вы будзеце неахайны з ім".

14 (14). Яны сказалі: "Калі з'есь яго воўк, калі нас натоўп, тады мы будзем мець страту".

15 (15). І потым яны пайшлі з ім і згадзіліся змясціць яго ў глыбіні калодзежа; Мы ж унушылі яму: "Ты паведаміш ім пра гэту іх справу, калі яны не будуць ведаць".

قَالَ يَأْبَى لَهُ أَنْ تَقْصُصُ زَعْدِي إِلَكَ عَلَى الْخَوْتَكَ فَيَكِيدُ وَالَّكَ كَيْدًا
 إِنَّ السَّيْطَنَ لِلنَّاسِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ^٥ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ
 رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيَتَمَرَّغِمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى
 أَلِيَّقُوبَ كَمَا أَتَتَهَا عَلَى أَبْوِنَكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَلِسْعَقَ
 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^٦ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَالْخَوْتَةِ
 آيَاتٌ لِلْسَّابِلِينَ^٧ إِذَا قَالُوا يُوسُفُ وَالْخَوْتَةُ أَخْبَتُ إِلَيْهِمَا مِنْ
 وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَ الْقِبَلَةِ ضَلَّلَ مُبِينٌ^٨ أَقْتَلُوا يُوسُفَ أَوْ أَظْرَحُوهُ
 أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهَ أَيْسَرْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ^٩ بَعْدِهِ قَوْمًا
 صَلَحِينَ^{١٠}* قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ
 فِي غَيَّابِ النَّجْمِ يَلْتَقِي طَلَةً بَعْضُ السَّيَارَةِ إِنْ كَسْتُهُ فَعَلِيهِنَّ^{١١}
 قَالُوا يَا بَانَ الْمَالِكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ
 لَنَصِحُونَ^{١٢} أَزِسْلَةٌ مَعْنَى غَدَأَيْرَعَ وَتَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ
 لَحَفِظُونَ^{١٣} قَالَ إِنِّي لَيَخْزِنُ^{١٤} أَنْ تَذَهِّبُوا إِيَّهُ وَأَخَافُ
 أَنْ يَأْكُلَهُ الْذَّئْبُ وَأَنْ شَمَعْنَهُ غَفِيلُونَ^{١٥} قَالُوا
 لَئِنْ أَكَلَهُ الْذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخِسَرُونَ^{١٦}

16 (16). І прыйшлі яны да свайго бацькі вечарам з плачам.

17 (17). Яны сказалі: "О бацька наш! Мы пусціліся наперагонкі і лакінулі Йусуфа ля наших рэчаў, і з'еў яго воўк; але ты не паверыш нам, калі б мы нават і гаварылі праўду".

18 (18). І прыйшлі яны з ілжывай крывёю на кашулі. Сказаў ён: "Так, упрыгожылі вам вашы душы справу, але – цярпенне – цудоўнае ... У Аллага трэба шукаць дапамогі ў тым, што вы распісваецце".

19 (19). І прыйшлі падарожныя і паслалі свайго хадака; той апусціў вядро і сказаў: "О радасць, гэта – юнак. І схавалі яны яго, як тавар, а Аллаг ведаў, што яны робяць".

20 (20). І прадалі яны яго за малую цану адлічаных дырхемаў. І былі яны памяркоўныя ў гэтym.

21 (21). І сказаў той, каторы купіў яго з Егіпта, сваёй жонцы: "Добра змясці яго, – можа быць, ён дапаможа нам, ці мы возьмем яго за сына". І так Мы сцвердзілі Йусуфа ў гэтай зямлі і каб навучыць яго тлумачэнню падзей. Аллаг пераможна завяршае Сваю справу, але вялікая колькасць людзей не ведаюць!

22 (22). І калі дайшоў ён да сталасці, ахвяравалі Мы яму мудрасць і веды; і так дзячым Мы тым, хто дабрэ!

23 (23). І спакушала яго тая, у хаце каторай ён быў, і зачыніла дзвёры і сказала: "Хадзі сюды". Сказаў ён: "Уратуй Аллаг! Бо Гасподзь мой цудоўным зрабіў маё знаходжане. Сапраўды, не будуць шчаслівымі неправеднымі!"

24 (24). І думала яна аб ім, і думаў ён пра яе, калі б ён не ўбачыў доказаў свайго Госпада. Так, – каб адхіліць ад яго зло і мярзоту. Сапраўды, ён – з Нашых рабоў шчырых!

25 (25). І памкнуліся яны навперадкі да дзвярэй, і яна разырвала яго кашулю ззаду і сустрэлі яны яе гаспадзіна каля дзвярэй. Сказала яна: "Якая ўзнагарода таму, хто жадаў зла тваёй сям'і, калі не зняволіць яго ў турму, ці – пакаранне мукаў!"

26 (26). Ён сказаў: "Яна спакушала мяне"; – і засведчыў сведка з яе сям'і: "Калі кашуля яго разарвана спераду, то – яе праўда, а ён – ілжэц".

27 (27). Калі ж кашуля яго разарвана ззаду, дык яна схлусіла, а яго – праўда".

28 (28). І калі ён убачыў кашулю яго разарванай ззаду, то сказаў: "Гэта – з вашых падкопаў, – сапраўды падкопы вашы вялікія!"

29 (29). "Йусуф, адварніся ад гэтага, а ты прасі прабачэння за свой грэх. Бо ты была з грахом".

30 (30). І сказалі жанчыны ў горадзе: "Жонка вяльможы спакушае юнака. Ён напоўніў яе каханнем. Мы бачым, што яна – у відавочнай аблудзе".

31 (31). Калі яна пачула пра іх хітрыкі, дык паслала да іх і прыгатавала ім месцы для ляжання і дала кожнай з іх нож і сказала:

"Выйдзі да іх!" Калі ж яны ўбачылі яго, то ўзвялічвалі яго, і парэзали сабе руکі, і сказалі: **"Далёка Аллаг! Гэта – не чалавек, гэта толькі высакародны анёл!"**.

32 (32). Яна сказала: **"Вось вам той, з-за каго вы мяне лаялі. Я яго спакушала, але ён застаўся цвёрдым. Калі ён не зробіць тое, што я яму загадваю, ён будзе зняволены ў турму і будзе ў ліку нікчэмных".**

33 (33). Ён сказаў: **"Гасподзь мой! Турма мне мілей чым тое, да чаго мяне заклікаюць. Калі Ты не адвядзеш ад мяне іх падкопаў, я схілюся да іх і апынуся з ліку неразумных".**

34 (34). І адказаў яму яго Гасподзь і адварнуў ад яго іх падкопы. Сапраўды, Ён – чуе і бачыць!

35 (35). Потым надумаліся яны, пасля таго як яны бачылі знаменні, абавязкова зняволіць яго на пэўны час.

36 (36). І ўвайшлі разам з ім у турму два юнакі. Адзін з іх сказаў: **"Вось бачу я сябе, як я нясу на галаве хлеб, які спажываюць птушкі... Паведай нам тлумачэнне гэтага. Сапраўды, мы бачым, што ты – з ліку, якія дзейнічаюць добра".**

37 (37). Ён сказаў: **"Не прыйдзе да вас харчаванне, якое вам дaeцца, без таго, каб я вам не паведаміў тлумачэнне гэтага, перш чым яно прыйдзе да вас. Гэта для вас – тое, чаму навучыў мяне мой Гасподзь. Я пакінуў рэлігію людзей, якія не вераць у Аллага, і будучае жыццё яны адмаўляюць.**

38 (38). Я пайшоў за рэлігій бацькоў маіх – Ібрахіма, Ісхака і Йа'куба. Нам не належыць далучаць да Аллага нічога. Гэта – міласць Аллага нам і людзям, але большая частка людзей не ўдзячныя.

39 (39). О сябры па турме! Ці розныя панове лепшыя ці Аллаг, Які – адзіны і магутны?

40 (40). Апрача Яго вы пакланяецца толькі імёнам, якія назвалі вы і вашы бацькі: Аллаг не пасылаў з імі ніякай улады. Рашэнне належыць толькі Аллагу. Ён загадаў, каб вы пакланяліся толькі Яму. Гэта – правая вера, але большая частка людзей не ведае.

41 (41). О сябры па турме! Адзін з вас будзе паіць свайго гаспадара віном, а другі будзе ўкрыжаваны, і птушкі будуць есці ў яго з галавы. Вырашана справа, пра якую вы пытаеццеся!"

42 (42). І сказаў ён таму з іх, пра якога думаў, што ён выратуеца: **"Памяні мяне ў твайго гаспадара!"** Але прымусіў яго сатана забыць нагадаць свайму гаспадару; і прабыў ён у турме некалькі гадоў.

43 (43). І сказаў цар: **"Вось, бачу я сем кароў тлустых, з'ядадзюць іх сем худых; і сем каласоў зялёных і іншых – сухіх. О панства! Дайце рашэнне аб майм бачанні, калі вы можаце тлумачыць прывіды!"**

44 (44). Яны сказалі: **"Пучкі сноў! Мы не дасведчаны ў тлумачэнні сноў".**

45 (45). І сказаў той з двух, які выратаваўся, успомніўшы пасля перыяду: **"Я паведамлю вам тлумачэнне гэтага, пашліце мяне!"**

46 (46). "Йусуф! О праведнік! дай нам рашэнне пра сем кароў тлустых, якіх з'ядаюць сем кароў худых, і сем каласоў зялёных і іншых – сухіх, можа быць, я вярнуся да людзей, можа быць, яны пазнаюць!"

47 (47). Сказаў ён: "Будзеце вы сеяць сем гадоў, працуучы па звычаю. Што вы сажнече, пакідайце тое ў коласе, апрача нямногага, што вы з'ядаецце.

48 (48). Потым надыдуць пасля гэтага сем цяжкіх гадоў, якія з'ядуць тое, што вы падрыхтавалі для іх, апрача нямногага, што вы захаваеце.

49 (49). Потым надыдзе пасля гэтага год, калі людзям будзе посланы дождж і калі яны будуць выціскаць".

50 (50). І сказаў цар: "Прывядзіце да мяне яго!" Калі да яго прыйшоў пасланец, ён сказаў: "Вярніся да твайго гаспадара і запытай яго: "Што было з жанчынамі, якія парэзалі сабе рукі?" – Сапраўды, мой Гасподзь усё ведае ў іх падкопах!"

51 (51). Ён сказаў: "У чым ваша справа, калі вы спакушалі Йусуфа?" Яны сказалі: "Барані божа! Мы не ведаем за ім нічога благога". Жонка вяльможы сказала: "Цяпер высвецілася праўда, я спакушала яго, а ён – з ліку праўдзівых!" –

52 (52). "Гэта – каб ён даведаўся, што я не ашукаў яго ўпотай і што Аллаг не вядзе прымым шляхам падкопы здраднікаў.

53 (53). Я не апраўдаю сваю душу, – бо душа абуджае да зла, калі толькі не злітецца Гасподзь мой. Сапраўды, Гасподзь мой даруе і міласэрны Ён!"

54 (54). І сказаў цар: "Прывядзіце яго да мяне! Я вазьму яго для сябе". І калі ён загаварыў з ім, то сказаў: "Ты ж сёння ў нас магутны, давераны".

Пераклаў **Яўген Гучок**



КУРБАН-БАЙРАМ

(28 сакавіка 1999 г. – Свята Ахвярапрынашэння)

Канешне, кожны, хто не ведае, зверне сваю ўвагу на гэтыя не-звычайнія ў беларускім асяродку слова, як курбан і байрам. І тым больш, аб'яднаных паміж сабой. Курбан – гэта ў перакладзе з цюркскага – ахвяра. Звычайна яна можна быць баранам або авечкай, быком або каровай, вярблюдам або вярблюдзіцай... А байрам – гэта свята!

Курбан-Байрам – гэта святое Свята ахвярапрынашэння. У арабаў яно завецца Ід аль-курбан, ці Ід аль-Адха. У мусульман іншых народаў яно яшчэ мае найменні – Ід аль-кабір (у перакладзе з арабскага – велізарнае свята), Эйдзе корбан, Бакр-ід ...

Свята ахвярапрынашэння адзначаецца цераз 70 дзён пасля заканчэння Ураза-Байрама (*трыццацідзённага паста ў месяц рабадан* (*Рамазан*)). Па мусульманскому месячнаму календару яно пачынаецца 10-га чысла месяца Зуль-Хіджжа. У 1999 г. яно прыходзіцца на 28 сакавіка.

Курбан-Байрам працягваецца тры-чатыры дні, беларускія татары-мусульмане ад старажытных гадоў святкуюць яго чатыры дні. І яшчэ, свята ахвярапрынашэння супадае па тэрміну з днём завяршэння паломніцтва (*пілігрымства*) у Каабу – святы храм у Мецы.

Як сведчыць кніга "Мусульманские праздники" (*даецца ў перакладзе*): "Міфалогія гэтага свята ідзе ад вядомага біблейскага сюжэта аб спробе прынясення патрыярхам Аўраамам свайго сына Ісаака ў ахвяру Богу (гл.: *Біблія*, кніга "Быціе", главы 21 і 22). Аднак на месца біблейскага Ісаака мусульманская традыцыя ставіць Ісмаіла, лічачы яго старшим сынам, а Ісаак, па мусульманскім уяўленнім, – другі сын Аўраама (*па-арабску Ібрахіма*).

Мусульманскае паданне гаворыць, што першая жонка Ібрахіма – Сара – была бяздзетная і Ібрахім з яе згоды ўзяў сабе ў жонкі рабыню егіпцянку Хаджар (у *Бібліі* – *Агар*). Але не было паміж жонкамі міру і згоды, а калі разлады зайшлі занадта далёка, Ібрахім па патрабаванню Сары ўдаліў Хаджар у пустыню паміж Меккай і Іерусалімам (*пар.: "Быціе", 16 глава*). Неўзабаве ў пустыні наложніца нарадзіла сына, але мучылася без вады, пакутвала і немаўля. Хаджар, завярнуўшы яго ў адзенне, пайшла шукаць крыніцу. Раптам пачула яна голас, загучаўшы паміж пагоркаў Сафа і Марва, які мовіў: "Вось вада!" Тады кінулася Хаджар да пагорка Марва, але там вады не была. Сем разоў прыйшла яна паміж пагоркамі, але безвынікова. І ўскрыкнула яна ў адчай: "Істамі, я іл, іл!", "Пачуй (мяне) Гасподзь, Гасподзь!" Адсюль і атрымалася імя Ісмаіла (у *Бібліі* *Ізмаіл*). Вярнуўшыся на плач Ісмаіла, Хаджар убачыла побач з хлопчыкам чистую крыніцу. Так было адзначана па волі Гаспода гэтае дзіця.

Калі ж Ісмаіл вырас, Ібрахім атрымаў у сне загад Усявышняга прынясці сына ў ахвяру. Ібрахім быў чалавекам богабаязным і не мог не выканаць волю Аллага. Аднак да Ісмаіла ў чалавечым абліччы з'явіўся д'ябал (*Ібліс*) і ўгаворваў яго не падпарадкоўвацца намеру бацькі: Ісмаіл не пагадзіўся. І накіраваліся бацька з сынам да месца ахвярапрынашэння, прадпісанага Богам. Калі ж яны дайшлі да яго, Ібліс зноўку з'явіўся Ісмаілу і яшчэ раз угаворваў яго да непадпарадкоўвання. Тады прызнаўся Ісмаіл бацьку свайму, што прыйшоў да яго нейкі чалавек і спакушаў яго. Ібрахім жа зразумеў, што гэта д'ябал выпрабоўваў юнака і загадаў кінуць у Ібліса камень.

Потым распраццёр Ібрахім руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Ён ужо датыкнуўся было горла Ісмаіла, як Аллаг прамовіў Джабраілу (у *Бібліі Гаўрыілу*): "Спяшайся хутчэй да раба Майго і перадай яму, каб не падымаў ён рукі на юнака свайго і не рабіў над ім нічога, так як зараз Я ведаю, што Ібрахім бацца Мяне і не пашкадаваў у імя Маё сына свайго адзінага". Адным узмахам крылляў Джабраіл маланкава

дасягнуў зямлі і затупіў нож, перш чым той датыкнуўся горла Ісмаіла. Тады ўзвёў Ібрахім свае вочы і ўбачыў, што Джабраіл нясе для ахвяры авечку і ўсклікнуў ад радасці: "Няма Бога, акрамя Аллага! Вялік Аллаг!" А Гасподзь за тое, што Ібрахім вытрымаў гэты іспыт, блаславіў яго і пакляўся прымнажыць семя яго як зоркі нябесныя і як пясок на беразе мора."

Згодна сярэдневекавым арабскім генеалогіям, ад Ісмаіла пайшлі ўсе паўночнаарабскія плямёны, а ад другога нашчадка Ібрахіма Кахтана – арабы, жывучыя на поўдні.

Сам жа Ібрахім у Кур'ане і мусульманскім паданні (*Сунне*) фігуруе як продак арабаў і яўрэяў. Для мусульман ён ханіф – паслядоўны адзінабожнік, халілуллах – сябра Аллага, прарок і адданы прапаведнік адзінага і лучнага Аллага, духоўны продак Мухаммеда і яго абшчыны.

Такім чынам, Курбан-Байрам (*або Ід аль-Адха*) сімвалізуе для мусульман сапраўднасць вучэння Мухаммеда, пасланага яму ў Адкрыцці, а таксама ўсёмагутнасць і міласэрнасць Усівышняга Творцы.

Хрысціянска-іўдзейская міфалогія, па-свойму інтэрпрэтаваная ў Ісламе, паслужыла з'яўленню спецыфічных для гэтай рэлігіі абрадаў і рытуалаў. Свята ахвярапрынашэння непарыўна звязана з адным з "стаўпоў Іслама" – паломніцтвам у Мекку – горад, у якім, а таксама ў яго наваколлях, адбываліся ўпамянутыя падзеі, горад, дзе нарадзіўся і пропаведваў Мухаммед.

Асноўнай святынег у Мецы з'яўляецца Кааба – будынак з шэрага каменя ў форме куба. Знадворку Кааба пакрыта чорнай парчой (*кісвай*), якая штогодна вырабляецца ў Егіпце і даставляецца караванам у святы горад. Незадоўга да прыбыцця паломнікаў чорны покрыў замяняецца белым, але ў канцы месяца паломніцтва Каабу ахінаюць новай чорнай кісвай, а старую разразаюць на кавалкі і распрадаюць як рэліквіі. Знутры Каабы абсталяванне сціплае: тры драўляныя калоны падтрымліваюць дах; ніякай мэблі; мноства свяцільняў і надпісаў; падлога вымашчана мармуровымі плітамі. Ва ўсходні вугал будынка ўманціраваны заключаны ў срэбную аблядоўку "чорны камень" (*па-арабску – аль-хаджар аль-асгад*) – галоўны аб'ект пакланення ў Каабе.

Згодна мусульманскому паданню, "чорны камень" уяўляў раней белы яхант, які пачарнеў з-за грахоўнасці людзей. Аллаг дараў яго Адаму. Той пабудаваў над ім першае збудаванне. Пасля патопу Кааба разбурылася. Стары фундамент будынка знайшлі Ібрахім і Ісмаіл, якія і збудавалі яго зноў.

Закончыўшы адбудаванне Каабы, Ібрахім з Ісмаілам паводле ўказання архангела Джабраіла абыйшлі вакол яго сем разоў, двойчы пакланіліся, маліліся, затым сем разоў прабеглі паміж пагоркамі Сафа і Марва і ў даліне Міна кідалі камяні ў Ібліса. Даведаўшыся ад Джабраіла ўсе цырымоніі хаджа, Ібрахім потым атрымаў

загад ад Аллага паклікаць усіх людзей на пакланенне да Каабы. Каб яго пачулі паўсюль, Ібрахім падняўся на агромністы камень, які служыў яму лесвіцай пры адбудаванні Каабы. Раптам камень узняўся так высока, што перавысіў усе горы. Тады мовіў Ібрахім, зварнуўшыся да кожнага з чатырох бакоў света: "**О людзі! Вам прадпісана хадзіць на пакланенне ў старажытны храм, слухайцесь Господа свайго!**" І з усіх бакоў адгукнуліся: "**Ляббейка, Аллагюма, Ляббейка**" (г.зн. "Перад Табой я, Божа мой, перад Табой!")

Покліч да наведвання зноў адбудаванай Каабы мы можам знайсці ў 119 аяце (вершины) II суры (главы) Кур'ана (*Рымскія лічбы паказваюць на суру Кур'ана, арабскія – на аят. Тутака і далей цыт. па выд.: Кур'ан. М., 1963. Пераклад Крачкоўскага. Пераклад з рускай мовы аўтара. – М.М.*): "**І вось зрабілі Мы гэты дом зборышчам для людзей і надзейным месцам: "І вазьміце сабе месца Ібрахіма месцам малення". І Мы запаведвалі Ібрахіму і Ісмаілу: ачысціце Мой дом для здзяйсняючых абход і прыбываючых, і пакланяючыхся, і падаючых ніцма".**

Імем Ібрахіма асвечана не толькі пакланенне Каабе, але і ўвесь рытуал хаджа, які з'яўляецца як бы аднаўленнем дзеянняў Ібрахіма і яго сям'і ў Мецы.. Абрады паломніцтва, згодна мусульманской паданню, былі вызначаны самім Мухаммедам у час так званага "рэзвітальнага" хаджа ў 632 г. н.э.

Першым уступіць у святы горад, паломнік павінен зрабіць рытуальнае амавенне (*гусл*). Шмат хто афарбоўвае пазногі хной, змазваюць цела рознымі духмянымі рэчывамі, некаторыя голяцца нагола. Затым паломнік надзяявае іхрам – два кавалкі белай матэрыі, адным абгортвае бёдры ад пояса да кален, другім прыкрывае шыю і грудзі, накідвае на левае плячо і завязвае яго на правым баку. Паломнікі не маюць права здымамі іхрам да сканчэння паломніцтва. У мужчын галава павінна быць не пакрытай, у жанчын галаўны ўбор абвязковы. У якасці абутку дазваляюцца толькі сандаліі без шпілек.

У стане асвячэння – іхрама забаронены палавыя зносіны, нельга стрыгчыся, галіцца, абразаць пазногі, чысціць зубы, курыць, мыцца мылам. Адным словам, неабходна адкінуць усе людскія жаданні і клопаты аб уласнай знешнасці. У стане асвячэння забаронена таксама зрыванье плады, паляванье і праліваць кроў. Неабходна ў гэты час аддавацца добрым развагам і думыслам, так як сказана ў Кур'ане: "**Хадж – вядомыя месяцы, і хто абязаўся ў іх на хадж, то няма прыбліжэння (да жанчыны), і распутства, і спрэчкі ў час хаджа, а што вы зробіце добра, то ведае Аллаг. І запасайцесь, бо лепшае з запасаў – набажнасць. І бойцесь Мне, уладара разуму**" (II, 193).

Прывёўшы сябе ў стан асвячэння – іхрам, веруючы чытае малітву і меціць жывёлу, якую прынясе ў ахвяру. Адразу ж пасля гэтага ён пачынае ўсклікаць: "**Ляббейка!**" (г.зн. "Падпарадкоўваюся

Табе!"). Гэты вокліч будзе гучаць бесперапынна, аж да выканання абрада кідання каменчыкаў.

Зараз можна пачынаць абрады малога паломніцтва – умра: паломнікі сем разоў абыходзяць супраць гадзіннікавай стрэлкі вакол Каабы (*таваф*), цалуюць чорны камень або датыкаюцца да яго, затым зноў здзяйсняюць рытуальныя абходы вакол Каабы, моляцца супраць каменнай пліты, на якой, як лічыцца, знаходзіцца адбітак ступні Ібрахіма, п'юць воду з святой крыніцы Замзам, якую вывеў Джабраіл перад немаўлём Ісмаілом. Вада з калодзежа лічыцца гаючай, і мусульмане часта адвозяць яе на радзіму ў спецыяльных пасудзінах – замзамія. Затым веруючыя сем разоў пралягаюць або праходзяць хуткім крокам паміж пагоркамі Сафа і Марва (*сай*). На гэтым умра заканчваецца і пачынаецца хадж – вялікае паломніцтва.

Вось асноўная праграма хаджа:

1. 7-га чысла Зуль-Хіджжа адбываецца ўрачыстая пропаведзь (*хутба*) у мячэці Каабы; у той жа вечар або на наступную раніцу паломнікі пакідаюць Мекку;

2. 8-га чысла працэсія паломнікаў рушыць цераз даліны Міна і Муздаліфа да даліны Арафат, дзе паломнікі праводзяцьnoch у малітвах і набажных раздумах;

3. у поўдзень 9-га Зуль-Хіджжа прыступаюць да цэнтральнага і найбольш урачыстага абраду хаджа – прадстаенню (*вукұф*) каля гары Арафат, якое працягваецца да заходу сонца. Галоўны імам меккінскай мячэці ўяджает на белым кані на ўзгорак і з вяршыні яго чытае хутбу і ўзносіць мольбы да Усявышняга. Як толькі сонца зайдзе за горы, наступае іфада: усе спяшаюцца пад гукі музыкі і выстралаў у даліну Муздаліф. Тут у ярка асветленай мячэці чытаюцца вячэрняя і начная малітвы;

4. 10-га чысла пасля ранішняй малітвы і пропаведзі паломнікі накіроўваюцца ў даліну Міна, дзе кожны мусульманін кідае ў слупы, сімвалізуючыя Ібліса, сем каменчыкаў, падабраных раней у Муздаліфе. За гэтым наступае ахвярапрынашэнне жывёл – авечак, козаў або вярблюдаў. Мяса ахвяры павінна раздавацца бедным, а лішкі застаюцца на месцы.

Здзейсніўшы хадж паломнік атрымоўвае тытул хаджы, які звычайна ставіцца перад імем, і права насыць зялёную чалму. Хаджы, як праўла, карыстаюцца асаблівай павагай у мясцовай ашчынне мусульман.

Ад хаджа вызваляюцца дзеці, жанчыны, старыя і нямоглыя, а таксама людзі бедныя, маламаённыя і не маючыя магчымасці наведаць Каабу, бо сказана ў Кур'ане, што "... **абавязак хаджа к дому – для тых, хто ў стане зрабіць шлях да яго**" (III, 91). Чалавек, які не мае магчымасці здзейсніць паломніцтва ў Мекку, але мае для гэтага сродкі, можа наняць паверанага, векіля, які здзейсніць яго на карысць паслаўшага. Паломніку рэкамендуюцца мець грошы, неабходныя не

толькі для падарожжа, але і для ўтримання сям'і на гэты перыяд. Усякае паломніцтва зверх абавязковага лічынца асабліва набажным.

На зваротным шляху з Меккі многія веруючыя наведваюць святы горад Медыну, дзе знаходзіцца грабніца прарока Мухаммеда, яго дачкі Фацімы, любімай жонкі – Айши, магілы трох першых праведных каліфаў – бліжэйшых паплечнікаў Прарока, кіраваўшых абшчынай мусульман пасля яго смерці, а таксама мячэць Набаві. Некаторыя мусульмане наведваюць і горад прарокаў – Іерусалім і аль-Халіль (*Хеўрон*) у Палесціне, дзе знаходзіцца грабніца Ісмаіла.

10 Зуль-Хіджжа па ўсяму мусульманскому свету веруючыя нясуць на ахвяру жывёл у памяць аб гатоўнасці Ібрахіма прынясці ў ахвяру Аллагу свайго сына. (...).

Той, хто мае скаціну, спецыяльна адкормлівае абраную жывёлу да свята, бо гаворыцца ў Кур'ане: "**Тлустых Мы зрабілі для вас з адмечаных для Аллага; для вас у іх карысць. Памінайце ж імя Аллага над імі, стаячымі ў шэраг. А калі іх бакі звергнуцца, то ешце іх і карміце стрыманага і просячага сарамліва...**" (XXII, 37).

Мусульманін, зрабіўшы ахвяру, не павінен скупіцца на частаванне, неабходна абавязкова накарміць бедных і галодных. На гэтай падставе ў Кур'ане гаворыцца: "... **каб сведчыць аб карысным ім і памінаць імя Аллага ў азначаныя дні над падараванымі ім жывёламі ската: ешце іх і накарміце няшчаснага бедняка!**" (XX, 29). Рытуальнае частаванне (*худойі, садака*) робіцца таксама для пазбягання ўсемагчымых няшчасцяў і хвароб.

Іншы раз можна бачыць, як прыгатаваных да ахвяры барапоў, коз, быкоў ці вярблюдаў упрыгожваюць фарбай і ўвешваюць усемагчымымі каралімі і балабончыкамі. Справа ў тым, што згодна ісламскому вучэнню шлях у рай ідзе цераз Сірат – мост, перакінуты над безданню пекла. Мост гэты тонкі, як волас жанчыны, вастрэй ляза меча і гарачэй полымя. Каля ўвахода на Сірат у Судны дзень будуць знаходзіцца жывёлы, якіх ахвяравалі на Курбан-Байрам.

(...) Многія мусульмане замяняюць ахвяру буйнай жывёлы узносам у мячэць, часам таго ж кошту, або рэжуць дробную жывёлу – курэй, качакак, трусоў. Найбольш набажныя мусульмане дабраахвотна пасцяцца дзесяць дзён да прыхода Курбан-Байрама.

Святкаваць Дзень ахвярапрынашэння пачынаюць зрання. Ледзьве стане светла, мусульмане ідуць у мячэць да ранішняй малітвы, але да гэтага трэба зрабіць поўнае амавенне, надзець новае і ахайнае адзенне. Многія націраюць сябе пахучымі мазямі. Перад малітвой есці не рэкамендуецца. Па заканчэнні ранішняга намазу (*малітвы*) веруючыя вяртаюцца дамоў, а затым, па пажаданні, збіраюцца групамі на вуліцы або па дворышчах, дзе пяюць хорам славаслоўе Аллагу (*такбір*). Потым яны зноў накіроўваюцца ў мячэць або на спецыяльную пляцоўку (*намазгах*), якая як правіла, знаходзіцца за горадам, дзе мулла або імам-хатыб мовіць ка-

занні (*хутбу*). Хутба звычайна пачынаецца з велічання Аллага і Яго прарокаў, затым растлумачваецца паходжанне хаджа і значэнне абрада ахвярапрынашэння. Вопытны імам-хатыб часта робіць пропаведзь у форме рыфмаванай прозы.

Па заканчэнні пропаведзі мусульмане ідуць звычайна на могілкі маліцца за памерлых. Заадно на мізарах (*мусульманскіх могілках*) людзі пакланяюцца грабніцам мясцовых "святых". Вярнуўшыся з могілак дамоў, прыступаюць да ахвярнага абрада.

Над святой, прыгатаванай для ахвяры жывёлай служыцель мячэці — мулла або муэдзін — чытае спецыяльную малітву, у якой упамінаецца ахвярапрынашэнне Ібрахіма, а ўладальнік жывёлы або спецыяльна наняты чалавек у гэты час пераразае ёй горла. Над ахвярай, у прынцыпе, любы радавы мусульманін можа выгукнуць кароткую формулу: "**Бісміллах, Аллаг ақбар!**", т.е. "**У імя Аллага, Аллаг вялік!**" Перш чым барана рэжуць, яго абавязкова валяць на зямлю галавой ў бок Меккі, у рот часта кладуць ледзянец (*набод*); затым ледзянец вымаюць, так як ён з'яўляецца бласлаўленым. Сабраную кроў і печань барана загортваюць у чорную анучу, каб захаваць ад святла. Яны маюць вялікае значэнне. З вачэй барана робяць амулет (*назары-курбоні*). Ахвяра павінна быць узростам не менш за год, яна павінна быць здаровай і не мець аніякіх недахопаў. Авечка ці каза могуць быць прынесены ў ахвяру толькі ад аднаго чалавека, карова, бык ці вярблюд ад сямі чалавек. Звычайна рэжуць барана, казу, карову або быка — двухгодак, ахвярнаму вярблюду, як правіла, бывае не менш пяці гадоў. Лічыцца, што ахвяру можна рабіць не толькі за жывых, але і за памерлых.

Часта скуры прынесеных у ахвяру жывёл аддаюцца ў мясцовую мячэць. Мяса вараць і з'ядаюць за агульнай трапезай, на якой калі-некалі прысутнічае мулла або муэдзін. У Курбан-Байрам кожны мусульманін павінен адведаць мясную страву, звычайна гошт ці кебаб. У святочныя дні ў розных краінах мусульмане гатуюць традыцыйныя для іх стравы. У Індыі, напрыклад, на свята Бадр-Ід власавязкова пачастуюць арыгінальной стравай — севіян — араматизаванай вермішэллю з вострымі прыправамі. Свята — гэта радасная падзея, таму святочная ежа павінна быць смачнай і разнастайнай. Мусульмане нашай краіны гатуюць такія традыцыйныя ўсходнія стравы, як плоў, манты, шашлык, лагман, пельмені — чучвара, смаражанку, бешбармак, усемагчымыя салаты, піражкі — самсы. Напярэдадні Курбан-Байрама выпякаюцца невялікія скавароднікі — кульчи. Дзеци і жанчыны ласуюцца усемагчымымі салодкасцямі.

У Курбан-Байрам і наступныя тры-чатыры дні рабяцца візіты да сяброў і суродзічаў, падносяцца разнастайныя падарункі. Лічыцца, што ў першую чаргу неабходна рабіць падарункі суродзічам, прычым яны павінны быць не вельмі каштоўнымі і экстравагантнымі. Паднашэнне падарункаў рэкамендуюцца, але не абавязкова (*му-*

сульманскага права дзеліць усе ўчынкі чалавека на пяць катэгірый – абавязковыя, рэкамендуемыя, дазволеныя, гáнячыя і забароненыя), так як цяжкасці з іх набыццём па прычыне недахопу сродкаў вымушаюць маламаёных пазбягаць візітаў.

У кожным доме мусульманіна ў свята Курбан-Байрам уладарыць дух такой гасціннасці і шчодрасці, што любы чалавек, зайшоўшы ў дом, не выйдзе, не адведаўшы пачастунка.

Вось мы і пазнаёмліся з самым вялікім і каларытным святам мусульманскага света, у тым ліку і нашых беларускіх татар, Курбан-Байрамам. Там, дзе захоўваюцца ўсе традыцыі гэтай урачыстасці, надоўга ў доме застаюцца на невялічкіх лістках малітвы, атрыманыя веруючымі ад імамаў, муллаў, або дэрвішаў, якія дапамагаюць ім ад розных хвароб, перашкод і няшчасцяў. Ці дапамагае гэта людзям? Канешне, дапамагае. Но той, хто служыць Аллагу, выконвае запаветы вяшчуна Мухаммеда – той і добра служыць людзям! Калі хто гэта разумее, той праведна і шчасліва жыве!

(Пераклад зроблены па кнізе "Мусульманские праздники", якую асабіста падараваў мне Пачэсны член Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб", ветэран вайны і працы, нараджэнец Крыма Ісмаіл Ісмаілавіч МЕМЕТАЎ 28 сакавіка 1997 г. – М.М.).

М. МАЛІНОЎСКІ.



АПОШНІ ДОЎГ ЯГО ЖЫЦЦЯ – ХАДЖ

(З кнігі "Жыццё Мухаммеда" В. Пановай, Ю. Вахціна,
глава 25 "Яabraў смерць")

Пераклад прысвячаю светлай, зіхатлівой і незгасальнай памяці Якуба (Якава) Адамавіча Якубоўскага, знакамітага беларускага энцыклапедыста, лаўрэата Дзяржаўнай прэмii БССР

У сакавіку прыйшоў час паломніцтва, і Мухамед накіраваўся ў Мекку. Звестка аб tym, што сам Прарок узнічаліць хадж, разнеслася паўсюль. Натоўпы мусульман далучыліся да яго – з адной Медыны, сцвярджаюць набажныя гісторыкі, пакланіцца святыням выйшла шэсцьдзесят тысяч веруючых. Можа стацца, іх было не шэсцьдзесят тысяч, а ўсяго только тысячи тры – гісторыкі раўніва адносіліся да славы Прарока. Хаджыеў было мноства, незлічоныя натоўпы рухаліся ўслед за Мухамедам, а якім лікам вызначыць гэты выбух энтузіязму і даверу да Прарока – неістотна.

Усе "спадарожнікі" Прарока, супраджаўшыя яго, усе дзе-вяць жонак рухаліся за ім – на насілках, замацаваных на спінах вярблюдаў, як і належыла знатным дамам.

Пасля першай жа начной стаянкі Мухаммед зняў звычайнае адзенне і надзеў іхрам – з гэтай хвіліны ён прадстаў перад Богам і ўсё людскае і нячыстае стала для яго забароненым. Усе захацелі пайсці яго прыкладу, але Мухаммед патрабаваў, каб іхрам надзелі толькі тыя, хто вядзе з сабой вызначаных для ахвярапрынашэння жывёл. Жонкі яго падначаліся гэтаму патрабаванню, як зрабілі ўсе астатнія – невядома; у наступным веруючым адвярглі гэту рэкамендацыю Прарока.

– Тут я служу Табе, Божа! – усклікнуў Мухаммед, надзеўшы іхрам. **– Тут я служу Табе! Няма Табе роўнага! Аднаму Табе – пакланенне, ад Цябе – усё добрае! Няма царства, акрамя Твойго царства, няма ўлады, акрамя Тваёй улады!**

Словы гэтай старажытнай малітвы былі добра вядомы, але ў часы невуцтва паганцы сказілі іх, а зараз Мухаммед ачысціў яе, вярнуў ёй святасць – якраз так маліўся прабацька Ібрахім, прадставаўшы перад Богам.

Ачысціць пажаданы Аллагу хадж ад скажэнняў, падказаных сатаной мнагабожнікам, і было яго апостальскім доўгам.

У Мецы Прарок зрабіў умру – пакланенне Каабе. Хвароба зму-чыла яго, здзяйсняць абход вакол храма і бегчы паміж ас-Сафай і аль-Марвай яму была не па сілах. На вярблюдзіцы аль-Касве аб'ехаў ён сем разоў вакол Каабы, палкай датыкаючыся да Чорнага каменя, на ёй здзейсніў "бег" паміж святымі пагоркамі. Выконваючы гэтыя старажытныя абрady, ён маліўся, і малітвы былі звернуты да адзінага Бога; tym самым умра ачысцілася ад паганскай брыдоты і пачала служыць Ісламу.

Мухамед змазаў валасы спецыяльнай маззю, прыгатаванай з камедзі; мазь гэтая прыдавала галаве ахайнасць, дапамагала супраць насякомых і рабіла не такім балючым наступнае галенне галавы. Але галіца Мухамед не стаў – ніхто не павінен галіць галаву, тлумачыў ён, пакуль ахвяра не дойдзе да свайго месца; яму ж яшчэ трэба было пакланіцца навакольным святыням і здзейсніць ахвярапрынашэнне.

Загарнуўшы ўмру, Мухамед зняў іхрам і пераадзеўся ў звычайнае адзенне, каб крышачку адпачыць. Разам з іхрамам ён зняў з сябе ўсе абавязкі паломніка – усё людскае стала для яго дазволеным, ён мог бачыцца з жонкамі, займацца справамі. Амар адкрыта асуздзіў яго за гэта; што бы Мухамед ні рабіў, заўсёды знаходзіліся незадаволенія, якія яго асуджалі.

Адпачыўшы, ён зноў надзеў іхрам і накіраваўся выконваць са-мае цяжкае – ачысціць ад брыдоты даліны Міна і Муздаліфа і гару

Арафат. Тутака былі галоўныя святыні качэўнікаў, мнагабожнікі шанавалі іх больш, чым Каабу. Зараз качэўнікі прынялі Іслам, павінны былі паважаць на гэтых месцах, наскрэб прасякнутых паганствам, Аллага.

Цераз даліны Міна і Муздаліфа прайшоў Мухаммед на чале шматтысячнага натоўпу паломнікаў да гары Арафат, старажытнаму месцу прадстаяння, сустрэчы тварам да твару з Богам або багамі. Ідалы былі знішчаны, але месцы, на якіх яны яшчэ нядаўна стаялі, запомніліся і шанаваліся мусульманамі як асабліва святыя. У гэтым гняздзілася паганства.

— **Увесь Арафат — месца прадстаяння!** — гучна апавясціў Мухамед — **Увесь цалкам!**

— **Тут служу я Табе, Гасподзь! Тут я служу Табе!** — сталі крычаць мусульмане знаёмыя слова малітвы, належнай у месцах прадстаяння. Гэтую малітву, лаббайку ѥа рабба, як яе завуць арабы, выкриковалі як мага грамчэй і паўтаралі шматразова.

З вяршыні Арафата, здзейніўшы палудзённую малітву, звярнуўся Мухамед з казаннем да паломнікаў. Ён сядзеў на аль-Касве, а Рабія ібн Убайя, надзелены магутным голасам і выразным вымаўленнем, быў яго вяшчальнікам.

— **О людзі!** — крычаў Рабія шматтысячнаму натоўпу. — **Пасланнік Бога гаворыць: ведаецце ці ж вы, які зараз месяц?**

— **Святы месяц!** — кричалі хаджы.

— **Пасланнік Бога гаворыць,** — кричаў Рабія, — **Бог асвяціць вашу кроў і ваш набытак да дня сустрэчы з Ім, як Ён асвяціў гэты месяц!**

Фразу за фразай паўтараў Рабія слова Мухаммеда, голас якога не мог даляцець да натоўпу.

— **О людзі! Не ведаю, ці сустрэнемся мы цераз год — услухайцесь ж да слоў маіх!** — гаварыў Мухамед. — **Ваша кроў і ваша маё масць — святыя да сустрэч з Госпадам вашым, і гэты дзень, і гэты месяц, і гэты хадж — святыя!**

Вярніце клятвы таму, хто вам даверыўся, клятвы забараніў Гасподзь! Рост забараніў Гасподзь — працэнты знішчаюцца. Не павінна быць ніякага ліхварства, і адсоткі Аббаса ібн аль-Мутталіба знішчаюцца!

... За кроў, пралітую ў часы няведання, Бог забараніў помсіць!
І я не буду судзіць яе!

О людзі! Сатана губляе ўладу над усякім малашчымся на вашай зямлі. Але калі вы станеце пакланяцца яму, ён будзе расстаўляць вам сеткі і зробіць нікчэмнымі у вачах Бога ўсе вашыя дзеянні — беражыцеся ж сатаны!

Час належыць Богу — так было ў дзень, калі Ён стварыў нябёсы і зямлю, так ёсць, і так будзе! Лік месяцаў у Бога — дванаццаць, і ўстаўка — павелічэнне няверыя, дзеянне сатаны.

Ваша права — на жонак ваших, і права ваших жонак — на вас! Вы маеце права патрабаваць, каб яны не апаганьвалі ложак ваш і пазбягалі

брыдотнага. Калі яны не ўстримаюцца – Бог дазваляе запіраць іх і караць ударамі, але без лютасці. Калі яны ўстримаюцца – іх права патрабаваць, каб вы кармілі іх і адзявалі іх з дабрынёй! Будзьце памяркоўнымі да ўчынкаў жонак вашых – бо яны палонніцы вашы, не ўмеючыя ўтаймоўваць сябе; вы ўзялі іх па закону Господа, вы валодадзеце імі па слову Господа – слухайце ж мае слова, о людзі!

– О людзі! Веруючы – брат веруючага, і ўсе веруючыя – браты! Бярыце ж ад брата свайго толькі тое, што ён дае вам, дае па добраў волі – і не памыліцесь вы! Зразумелі вы слова мае?

– Зразумелі! – кричалі веручыя.

– Пасланнік Бога сказаў, – кричаў вяшчальнік Мухаммеда, – Бог сведка таго, што вы зразумелі!

– О людзі! Прыймлівайцесь таго, што я пакідаю вам, і вы не памыліцесь! Яснае ўказанне, Кнігу Бога, пакідаю я вам – прыслухоўвайцесь ж да таго, што я гавару вам! Веруйце: Бог – адзін, смерть і ўваскрэсенне – несумненны, і вызначаны час, калі паўстаўшыя з дамавін будуць выкліканы на суд! Веруецце ці вы?

– Веруем! – кричалі ў адказ хаджы...

Так або прыкладна так прапаведаваў Мухаммед у час хаджа.

Калі сонца апустілася да самага гарызонту, хаджыі захвалявалися – яны хацелі, як у мінуўшчыну, з лямантам кінуцца да гары Муздаліф, каб хутчэй запаліць вогнішча ля яе падножжа... Але Мухамед заставаўся нерухомым – яму не трэба было Адкрыцця, каб бачыць у гэтых лямантах па ўміраючым сонцы пагансскую мярзотнасць, несумяшчальную з верай. Ён пакінуў іх пачакаць, пакуль сонца поўнасцю не скончылася за гарызонтом, а затым наўмысля марудліва – ніякіх падстаў спяшыць не было! – павёў іх да Муздаліфа. Тое, што хаджыі пачалі кричаць, і ляскаць у далоні, і свістаць, яго не засмучала, няхай зараз кричаць колькі душы пажадана, сонца ужо села...

У Муздаліфы паломнікі распалілі агромністыя вогнішчы і працягвалі свае крыкі. Тут яны прывыклі пакланяцца Кузаху – грамавержу, уладару навальніц і дажджоў, аплодняўшых палі і пяскі. Яго выклікалі вогнішчамі і крыкамі, ударамі ў бомы і свістам. Перараўбляючы месячны каляндар устаўкамі, яны прыстасоўвалі час вялікага хаджа да вясны, да дня вясенняга раўнадзенства – адначасова гэта было і свята сонца. Каля таго месца, дзе ўсяго толькі два гады таму ўзвышаўся ідал Кузаха, хацелі мусульмане стаць перад Аллагам, але Мухамед не дапусціў гэтага – уся Муздаліфа ёсць месца прадстаяння, аб'явіў ён, адсюль трэба звяртатца да Бога: **"Тут я служу Табе, Гасподзь!"**... Ён не дазволіў хаджыям дачакацца ўсходу сонца і яшчэ ў цемры, уваславіў Аллага, павёў іх у даліну Міна.

Хадж, які ўзначаліў Мухамед, меў месца ў сакавіку, і чыстае пакланенне Аллагу звязвалася ў розуме паломнікаў, толькі што прыняўшых Іслам, са звычайным пакланеннем сонцу, вясне і Кузаху-

грамавержцу. Але хутка гэтай мярзотнасці павінен быў прыйсці канец – Бог не выпадкова забараніў выпраўляць месячны каляндар, час хаджа будзе ад гэтага часу прыходзіцца на розную пару года, хадж назаўсёды згубіць сувязь з паганствам, шанаваннем сонца і планет. Многія жаліліся Мухаммеду, што ў летняе пекла няспечна цяжка будзе рабіць паломніцтва. **"Хадж – гэта ахвяра Богу, – адказваў ім Мухаммед, – а ахвяра і не павінна быць лёгкай".**

У даліне Міна былі пакінуты толькі тры ідалы – ад гэтага часу яны сталі сімваламі сатаны, якога Ісмаіл некалі адганяў камяніямі. І старажытны абраад кідання камянёў напоўніўся новым сэнсам – мусульмане адракаліся ад усялякай сувязі з сатаной, кідаючи ў кожнага ідала па сямі камянёў, падабраных на схілах Муздаліфы. Кіданні камянёў яны суправаджалі лаббайкай: **"Тут служу Табе, Гасподзь! Тут я служу Табе!"** – так як Міна таксама была месцам прадстаяння. Ахвярапрынашэнні ў даліне Міна веруючыя рабілі зараз у памяць аб Ібрахіме, які збіраўся тут прынесці ў ахвяру Богу свайго сына.

– Уся даліна Міна – месца ахвярапрынашэння! – аб'явіў Мухамед, яму важна было адвучыць мусульман ад забойства жывёл на месцах, дзе толькі што стаялі ідалы, бо ахвяры іх належылі Аллагу.

– Піце і ешце, цешцеся – так загадаў Аллаг! – абвясціў ім Мухамед; любімае паганцамі свята не таіла ў сабе пагрозы чыстаце Іслamu.

Пасля ахвярапрынашэння бальшасць паломнікаў заканчвалі хадж – яны галілі галаву, здымалі іхрам і вярталіся да звычайнага жыцця.

Вакол былі расстаўлены незлічоныя палаткі і шатры, гандляры расклалі свае тавары, фокуснікі, паэты і пяноны сабраліся сюды з усёй Аравіі – знакаміты кірмаш у даліне Міна пачаўся. Трэць мяса ахвярных жывёл прызначалася беднякам, усе маглі есці дасыта і весяліцца.

Мухамед прынёс у ахвяру шэсцьдзесят тры вярблюды – па аднаму вярблюду за кожны год свайго жыцця. У гонар сваіх жонак ён прынёс у ахвяру кароў. Сюды, у даліну Міна, прыбыў да яго з Йемена ўстрывожаны Алі – Мухамед зрабіў хадж без яго, і гэта магло сур'ёзна адлюстраўвацца на яго рэпутацыі ў вачах веруючых. Мухамед прыдбаў вярблюдаў і для Алі – трыццаць сем вярблюдаў прынёс Алі ў ахвяру, калі верыць паданням, – таксама па ліку гадоў свайго жыцця. Нечуванае шчодрае частаванне справілі Мухамед і Алі для паломнікаў.

Лёс Алі турбаваў Мухаммеда: залішак уплывовых мусульман адносіліся да стрыечнага брата, выхаванца і зяця Прарока варожа. Качэўнікам ж Алі падабаўся – бясстрашны ваяр, шчодры і прамадушны, ён быў ім бліжэй і больш зразумелы, чым палітыкі тыпу Абу Бакра і Амара. Мухамед часта даручаў Алі ўладжваць справы качэўнікаў

і наводзіць парадак сярод іх, ведае, што гэта памнажае чысло яго сяброў. Хадж Мухаммед выкарастаў і для таго, каб праславіць Алі яшчэ болей – ён зрабіў з ім ахвярапрынашэнне, ён усяляк выказваў сваю любату да яго і, кажуць, нават заклікаў веруючых любіць Алі – бацьку яго адзіных унукаў – Хасана і Хусейна.

З даліны Міна Прарок зноў вярнуўся ў Мекку; тут ён пакланіўся Каабе, выпіў вады з святой крыніцы Замзам, а потым ужо агаліў галаву і зняў іхрам – на гэтым яго паломніцтва была закончана, і ён вярнуўся ў Медыну.

Пераклаў з рускай мовы **М. МАЛІНОЎСКІ**.



ТАТАРЫ-МУСУЛЬМАНЕ Ў ПАЛІТЫЧНЫХ ПАДЗЕЯХ НА БЕЛАРУСІ, У ПОЛЬШЧЫ І РАСІІ

(канец XVIII – пачатак XX ст.ст.)

(Заканчэнне, пачатак гл.: "Байрам", 1998, №4)

У перыяд Першай сусветнай вайны, а таксама ў гады рэвалюцыі




Аляксандар Сулькевіч – "Чарны Міхал"
(1867–1916)

ў розных раёнах Расіі ўзнікаюць ваенныя мусульманскія фарміраванні. Вясной 1917 г. ў Петраград прыбывае генерал Мацей Сулькевіч, камандуючы 37-м корпусам расійскай арміі. Ён перадаў мусульманскому выканкаму Савета мемарыял аб фарміраванні на румынскім фронце 3 мусульманскіх дывізій. Генерал меў намер у далейшым выкарыстаць мусульманскія палкі для стварэння незалежнай дзяржавы ў Крыме. Гэтая акцыя генерала М. Сулькевіча выклікала заклапочанасць Часовага ўраду да такой ступені, што яны загадалі ваенным уладам Крыма неадкладна накіраваць на фронт усе мусульманскія падраздзяленні. Але дзякуючы намаганням літоўскіх татар гэты загад не быў цалкам выкананы. Улетку 1917 г. на румынскім

фронце ствараеца першы мусульманскі корпус. Значны працэнт яго камандзіраў і арганізатараў складалі літоўскія татары. Камкорам стаў М. СУЛЬКЕВІЧ, камандуючым артылерыі – генерал А. МІЛЬКОЎСКІ, начальнікам штаба корпуса – генерал Ю. БАЗАРЭВІЧ ды іншыя. Але ваенныя дзеянні корпуса былі нядоўгімі. Ужо ў 1918 г. ён быў разброены немцамі.

Цікавы лёс мусульманскага гвардзейскага палка пад камандаваннем капитана А. ТАЛЬКОЎСКАГА, створанага ў канцы 1917 г. ў Пецярбургу. Рэвалюцыйна настроеныя салдаты гэтага палка прынялі рашэнне вяртацца ў сваё роднае Паволжжа. У гэты час, вясной 1918 г. бальшавікі разбройвалі ўсе мусульманскія фарміраванні, якія не хацелі ваяваць на іх баку. Салдаты мусульманскага палка мелі намер паехаць у Казань. Але па дарозе ў Москву полк быў інтэрніраваны. Асобныя групы афіцэраў і радавых вырашылі ўцякаць. Прабіраючыся праз усю Расію і Украіну, яны дайшлі да Крыма, дзе ўключыліся ў палітычнае жыццё. Тут яны сустрэліся з сотнямі татараў з Польшчы, Літвы і Беларусі, якія прымалі актыўны ўдзел у нацыянальным руху паўвострава.

У чэрвені 1918 г., калі нямецкія войскі акупавалі Крым, мясцовыя татары абвясцілі яго незалежнасць, стварыўшы ўласны ўрад на чале з генералам Мацеем СУЛЬКЕВІЧАМ. Стаўшы прэм'ер-міністрам Крыма, М. СУЛЬКЕВІЧ адначасова заняў пасаду міністра замежных спраў і вярхоўнага галоўнакамандуючага. У склад кіраўніцтва Крымскай рэспублікі ўвайшлі і іншыя татары з Беларусі, Літвы і Польшчы. Ім даверылі міністэрствы юстыцыі, асветы, аховы здароўя і абароны. Леон КРЫЧЫНСКІ, быўшы член Таварыства польскіх мусульман у Пецярбургу, кіраваў работай канцэлярыі прэм'ера, а таксама ўзначальваў камісію татарскага парламента па вырашэнні татарска-грэчаскай спрэчкі ў Крыме. З дазволу парламента ён устанаўліваў контакты з дзеючымі там польскімі грамадскімі арганізацыямі, заснаваў Таварыства польскіх татар у Сімферопалі. Татарамі з Беларусі, Літвы і Польшчы былі таксама Аляксандр МУХАРСКІ, галоўны рэдактар газеты "Крым", якая выходзіла на рускай мове, і Якуб БАГДАНОВІЧ – дырэктар настаўніцкай семінарыі. Без перабольшвання можна сказаць, што беларуска-польска-літоўскія татары ў многім садзейнічалі развіццю культуры крымскіх татар. Яны ўзялі ў свае рукі некаторыя выдавецтвы і частку прэсы. У Сімферопалі на працягу 1918 г. з іх дапамогай выдаецца шэраг кніг палітычнага, гісторыка-этнаграфічнага характара. Татары з Беларусі, Літвы і Польшчы садзейнічалі павышэнню якасці такіх выданняў, як "Крым" і "Крымская ўрадавая газета". Дзякуючы ім у Сімферопалі ўтвараецца мусульманскі клуб. Яго члены паставілі сабе мэтаю ажыццяўленне культурна-асветніцкай дзейнасці сярод мясцовага насельніцтва. Беларускія татары ўнеслі значны ўклад і ў стварэнне першага ўніверсітэта ў Сімферопалі.




Татарын. Генерал-маёр Юзеф Якубоўскі

У кастрычніку 1918 г. ў Крым уварваліся арміі генерала А. ДЗЕНІКІНА. На працягу некалькіх дзён урад быў расфарміраваны, а паўвостраў уноў быў абвешчаны складанай часткай Расіі. У адносінах да дзеячоў незалежнага Крыма пачаліся рэпрэсіі. Іх пазбеглі толькі некалькі членаў урада на чале з прэм'ер-міністрам. М. Сулькевіч і яго прыхільнікі эмігрыруюць у Баку. М. Сулькевіч у 1918 г. прызначаецца начальнікам Генеральнага штаба арміі Азербайджана. Тут ён сустрэўся са сваімі землякамі А. Крычынскім – дырэктарам канцылярыі ўраду, К. Сулькевічам – галоўным рэдактаром прававых выданняў, з віцэ-дырэкторам Міністэрства замежных спраў – А. Палтаржыцкім і дырэктарам жаночай мусульманскай гімназіі М. Сулькевіч і іншымі. Мацей Сулькевіч пачаў арганізоўваць у г. Баку азербайджанскую армію пры ўдзеле афіцэраў турэцкага, татарскага і польскага паходжання. Гэта тлумачылася адсутнасцю ў Азербайджане свайго корпуса афіцэраў. Маючы добрыя адносіны з Польшчай, Азербайджан ахвотна прымаў у сваю армію татар з гэтай краіны. І калі ў снежні 1918 г. ў Баку прыехаў прадстаўнік Польшчы В. Астроўскі, на вакзале яго вітала вялікая група польскіх татар на чале з генералам М. Сулькевічам. На банкеце ў гонар пасланіка генерал падкрэсліў сваё польска-татарскае паходжанне. М. Сулькевіч, які паходзіў са старадаўняга татарскага паселішча Некрашунцы, што на Гродзеншчыне, сумаваў па сваёй радзіме і нават думаў аб вяртанні дамоў. Але яго марам не было суджана збыцца. У красавіку 1920 г. ў Азербайджане адбыўся пераварот, у выніку якога паў буржуазны ўрад і была абвешчана савецкая рэспубліка. Асобам, якія ўваходзілі ў склад быўшага ўрада, выносіліся смяротныя прыгаворы. Сярод іх быў генерал М. Сулькевіч і некалькі яго суайчыннікаў, якія не здолелі своечасова эмігрыраваць у Турцыю.¹

Активізацыя дзейнасці польскіх татараў у справе адраджэння самой Польшчы назіраецца толькі пасля 1919 г., калі большую частку

¹ Беларускі гістарычны часопіс, 1997, № 3.

іх родных мясцін занялі польскія войскі. Там утвораецца новая адміністрацыя, уznікае Грамадзянскае упраўленне Усходніх земель. У большасці месцаў татары ўключаюцца ў работу польскіх органаў адміністрацыі, паступаюць таксама на службу ў органы права-парадку, каб сумесна з іншымі жыхарамі ахоўваць чыгуначныя вакзалы, масты, склады і дзяржаўную маёmacь.



Татарын. Генерал-маёр Давыд Юзефовіч. 1985 г. Яго жонка Марыя Кандаурава мела маёнткі ў Ваўкавыскім (пяць вёсак) і ў Слонімскім раёне

ную адозву да мусульманскага насельніцтва краю. У ей ён звяртаўся да татарскай мінуўшчыны, узгадваў аб удзеле татар ва ўсіх ваенных дзеях Рэчы Паспалітай, аб стане, якое займала татарская шляхта, а таксама заклікаў да ўступлення ў створаны татарскі полк.

У вярбовачнай акцыі ўдзельнічалі і самі татары, якія ад імя Камітэта праводзілі яе ў татарскіх аблістах. У іх з вялікай энеггіяй прымалі ўдзел палкоўнік Мацей БАЙРАШЭУСКІ, маёр Давыд ЯНОВІЧ-ЧАІНСКІ і паручнік Канстанцін АХМАТОВІЧ. Былыя афіцэры рускай арміі, яны з 1919 г. сталі афіцэрамі арміі Рэчы Паспалітай. Для ажыццяўлення плана стварэння татарскага палка яны едуць у Ашмянскі, Лідскі, Навагрудскі і Слонімскі паветы, вядуць агітацыю за стварэнне палка, прычым не толькі сярод мусульман, але і хрысціян. У гэтай справе ім дапамагаюць імамы і ксяндзы. Няглед-

Акупация Вільні польскімі войскамі ў красавіку 1919 г. дазволіла аднавіць дзейнасць Камітэта татар Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны, частка членаў якога разам са старшынёй А. АХМАТОВІЧАМ вярнуліся з Петраграда. Атрымаўшы афіцыйную назыву Цэнтральнага камітэта татараў Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны, гэта арганізацыя стала паўнамоцным прадстаўніком татарскага насельніцтва. Яна засяродзіла ўвагу на стварэнне ў польскай арміі татарскага кавалерыйскага палка. Дадзены праект быў прадстаўлены старшынёй Камітэта А. АХМАТОВІЧАМ кірауніку польскай дзяржавы Ю. Пілсудскаму, які ён падтрымаў. Цэнтральны камітэт татараў Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны разам з Камітэтам абароны ўсходніх мяжаў удзельнічалі ў стварэнні яшчэ адной структуры – Літоўска-Беларускай стралковай дывізіі. Цэнтральны камітэт выдаў спецыяльную адказу да мусульманскага насельніцтва краю. У ей ён звяртаўся да татарскай мінуўшчыны, узгадваў аб удзеле татар ва ўсіх ваенных дзеях Рэчы Паспалітай, аб стане, якое займала татарская шляхта, а таксама заклікаў да ўступлення ў створаны татарскі полк.

Цэнтральны камітэт выдаў спецыяльную адказу да мусульманскага насельніцтва краю. У ей ён звяртаўся да татарскай мінуўшчыны, узгадваў аб удзеле татар ва ўсіх ваенных дзеях Рэчы Паспалітай, аб стане, якое займала татарская шляхта, а таксама заклікаў да ўступлення ў створаны татарскі полк.

зячы на амаль 3-хмесячную вярбовачную работу па арганізацыі спачатку ў Беластоку, а затым у Гродне татарскага палка, уступіць у яго пагадзілася адносна невялікая колькасць асоб мусульманскага веравызнання, хаця хрысціян аказалася значна больш. Прычына заключалася ў тым, што многія татары служылі ў рускай арміі, або выселены ўглыб Расіі. Не ўсе населеные пункты з вялікай колькасцю татар знаходзіліся ў адміністрацыйным падпарадкаванні грамадзянскага ўпраўлення ўсходніх зямель. Несумненна і тое, што на вярбоўцы адбіліся і наступствы вайны.

Пачатак ваенных дзеянняў татарскага палка прыпадае на першыя дні мая 1919 г., калі пад камандаваннем палкоўніка Я. ШЛЁНСКАГА ім былі заняты пазіцыі на дэмаркацыйнай лініі з немцамі на участку Друскінінкай – Новы Двор. 2 ліпеня 1919 г. салдаты Татарскай конніцы (*такую назву спачатку атрымаў полк*) прынялі прысягу, а ў канцы месяца выступілі на фронт, які праходзіў праз тэрыторыю быўшай Мінскай губерні. З верасня 1919 г. да красавіка 1920 г. татарскі полк у складзе 9-й пяхотнай дывізіі пад камандаваннем генерала Уладзіслава СІКОРСКАГА прымаў удзел у баявых дзеяннях у Палессі. Наогул гэты перыяд быў спакойным, нягледзячы на шэраг вялікіх сутычак. Вольны час выкарыстоўваўся для вучобы і далейшай вярбоўкі добраахвотнікаў. У гэты перыяд Татарская конніца толькі на 20 % складалася з татар. Большаясь складалі добраахвотнікі-палякі, выхадцы з ўсходніх зямель, а таксама з самой Варшавы і Лодзінскага ваяводства. Разам з імі было шмат беларусаў і яўрэяў. Але Цэнтральны камітэт рабіў усё, каб полк укомплектаваць мусульманамі. Ізноў гэта пытанне даводзіцца да ведама Ю. ПІЛСУДСКАГА, які і раней падтрымліваў дзеянні Камітэта. Дзякуючы гэтаму Татарская конніца была перайменавана ў Татарскі полк М. АХМАТОВІЧА, а камандаванне ім было даручана татарскому генералу Аляксандру РАМАНОВІЧУ. Выдаецца таксама адпаведны загад аб салдатах-мусульманах, якія праходзілі воінскую службу ў іншых польскіх воінскіх злучэннях.

У сярэдзіне сакавіка 1920 г. полк узмацняецца дадатковым эскадронам і ўзводам сапёраў, а таксама салдатамі-мусульманамі з лагера ваеннопалонных у Стжалкаве, у першую чаргу каўказцамі (*6 афіцэраў і 225 салдат*). Акрамя таго, праводзіцца далейшая вярбоўка ў самой Вільні, дзе фарміруеца запасны эскадрон Татарскага палка ўлан імя М. АХМАТОВІЧА. Папаўненне палка каўказцамі прывяло да таго, што палавіна яго салдат аказалася мусульманамі. Полк разам з 1-м палком ім. Юзэфа ПІЛСУДСКАГА склаў VII брыгаду конніцы, камандаванне якой на кароткі час прыняў генерал РАМАНОВІЧ, перадаўшы Татарскі полк свайму намесніку падпалкоўніку З. Крычынскаму. З 25 красавіка 1920 г. VII брыгада ўдзельнічала ў баях на Украіне, а 7 мая таго ж года знаходзілася ў складзе войск, якія ўварваліся ў Кіеў.

Пад час контрнаступлення савецкіх войск полк адступаў, панёс вялікія страты пад Радомыслам і Старасельцамі. У ходзе баёў татарскія ўланы часта выкарыстоўваліся для разведкі, вызначаліся неаднаразова ў баях з праціўнікам. 16 мая 1920 г. Татарскі полк выводзіцца з лініі фронта і перакідваецца чыгункай да г. Плоцка для папаўнення. Полк у гэты перыяд налічваў 14 афіцэраў і 393 радавых. Адпачынак працягваўся нядоўга, таму што польска-савецкі фронт хутка наблізіўся да Плоцка. У першыя дні жніўня ўланы прыступілі да абароны берага Віслы на участку ад Вышаграда да Плоцка, а 18–19 жніўня прынялі ўдзел у абароне горада, не дапускаючы туды праціўніка.

Пасля перасоўвання лініі фронта ў канцы жніўня прыйшоў загад аб расфарміраванні палка. Ён выклікаў гарачыя спрэчкі сярод афіцэраў і салдат, якія ў ходзе баёў на фронце паказалі сябе добрымі кавалерыстамі, а полк, нягледзячы на пярэсты састаў (*на рэлігійна-нацыянальному прызнаку*), на іх думку, быў выдатнай баявой адзінкай. Гісторыкамі не высветлены да канца акалічнасці прыняцця рашэння аб ліквідацыі Татарскага палка. Магчыма, гэта адбылося без ведама Ю. ПІЛСУДСКАГА, па памылкова аддадзенаму загаду. Магчыма, повадам для ліквідацыі палка з'явіўся недахоп дастатковай колькасці коней, без якіх полк не мог існаваць. Праз некаторы час прыйшоў загад аб уключенні 100 уланаў быўшага Татарскага палка ў запасны эскадрон 13-га палка віленскіх улан. У гэтай сітуацыі на пачатку верасня 1920 г. дэлегацыя Цэнтральнага камітэта на чале з старшынёй А. АХМАТОВІЧАМ паехала ў Варшаву да Ю. ПІЛСУДСКАГА з просьбай аб адраджэнні вайсковага падраздзялення польскіх татар. Дэлегацыю прынялі добра, растлумачылі, што ўказанне аб ліквідацыі палка памылкова выдала Міністэрства па ваенных справах. Падрабязнасці гэтага візіта нам невядомы. Але яго вынікам з'явілася ўтварэнне з салдат Татарскага палка дывізіёна пад камандаваннем Б. ХУРШОВА. У лістападзе 1920 г. дывізіён налічваў каля 400 салдат. Ён прымаў удзел у разбрэенні атрадаў генерала БУЛАК-БАЛАХОВІЧА. Пазней гэты дывізіён перажыў шэраг рэарганізацый і ў выніку дэмабілізацыі скараціўся да аднаго эскадрона. З ліпеня 1921 г. ён нёс службу пры польскай змешанай памежнай падкамісіі, а ў студзені 1922 г. быў уключаны ў склад 10-га палка конных стралкоў у Ланчусе, дзе на працягу некалькіх гадоў насіў яшчэ неафіцыйную назыву "татарскі".

У час вайны на іншых участках фронта змагаўся самадзейны эскадрон Татарскага палка улан ім. А. АХМАТОВІЧА, які не здолеў своечасова звязацца з асноўнымі сіламі. Свой удзел у вайне закончыў у Кобрыне 13 кастрычніка 1920 г. Яго нацыянальны склад, як і ўсяго палка, быў разнародным. Татарскі полк улан ім. А. АХМАТОВІЧА перайшоў да баявых дзеянняў пад назвой "Татарскай конніцы". Салдаты гэтага палка незалежна ад нацыянальнасці называліся "татарамі". Вылучаліся сярод іншых уланаў амуніцыяй. Татарскія

ўланы мелі і сваю ўласную песню палка. Яна пачыналася наступнымі словамі: "**Мы, татарская конница, маладзік і звязда. На алтар паклалі мы сваё жыццё, на алтар, на алтар...**" Быўшыя ўланы гэтага палка стварылі пра яго шмат легендаў, якія яшчэ доўгія годы перадаваліся пакаленнямі як хрысціянскіх, так і мусульманскіх воінаў.

У расійска-польскай вайне 1919–1921 гг. татары змагаліся таксама і ў іншых фарміраваннях. Так, першай батарэяй коннай артылерыі камандаваў падпалкоўнік Леон СУЛЬКЕВІЧ, узнагароджаны пасля вайны крыжом Віртуці Мілітary. Ваенным камендантам вакзала ў Любліне быў ужо згаданы намі палкоўнік М. БАЙРАШЭЎСКІ, які ў ходзе цяжкіх баёў пад Варшавай садзейнічаў хуткай перавозцы двух пяхотных дывізій з Паўднёвага фронту. У 29-м артпалку змагаўся падпалкоўнік Фуад АЛЕКСАНДРОВІЧ, першы польскі бургамістр г. Слоніма ў 1919 г.¹

Лепшыя сыны татарскага народа ўдзельнічалі ў беларускім нацыянальна-вызваленчым руху. Да апошніх належыць Гасан КАНАПАЦКІ (1879–1953). Ён нарадзіўся ў Менску ў татарскай дваранскай сям'і. Скончыў Полацкі кадэцкі корпус, Пецярбургскую артылерыйскую школу імя Канстанціна (1897 г.). Удзельнік руска-японскай 1904–1905 і I-й сусветнай вайнаў. У 1917 палкоўнік, камандаваў 69-й артылерыйскай брыгадай Заходняга фронту. У час вайны быў атручаны газамі, лячыўся і служыў у Менску ў эвакуацыйным пункце (май-кастрычнік 1917 г.). 10 мая 1918 г. ў сувязі з расфарміраваннем 69-й артылерыйскай брыгады здаў гроши і даументы Маскоўскаму абласному камісару ваенных спраў і апынуўся ў родным Менску. На той час, пасля абвяшчэння БНР, існавала Цэнтральная вайсковая камісія, якая намагалася стварыць беларускае войска. Нізкая палітычная свядомасць у самой Беларусі не спрыяла стварэнню дзяржаўных вайсковых фарміраванняў. Перашкодай былі таксама німецкая і польская акупация. Беларускі полк, які размяшчаўся ў Гродне, быў разброены пасля 27 красавіка 1919 г. У жніўні 1919 г. пасля ўступлення палякаў у Менск, на сустрэчы з беларусамі Юзаф ПІЛСУДСКІ абяцаў супольнае змаганне за незалежнасць. Акупация Менска з 8 жніўня 1919 г. да 11 ліпеня 1920 г. паспрыяла вылучэнню палонафільскага напрамка адбудовы Беларусі. Сярод прыхільнікаў адбудовы Беларусі з дапамогай Польшчы былі Павел АЛЕКСЯЮК, Аляксандр ПРУШЫНСКІ (А.Гарун), Гасан КАНАПАЦКІ. Пасля перамоваў з імі Ю. ПІЛСУДСКІ выдаў 22.10. 1919 г. дэкрэт, якім дазваляў фарміраваць беларускае войска і зацвярджаў Беларускую вайсковую камісію. Палкоўнік Гасан КАНАПАЦКІ быў прызначаны камандуючым Беларускімі вайсковымі аддзеламі. Адначасова ён увайшоў у склад Беларускай вайсковай камісіі. У дэкрэце Ю. ПІЛСУДСКАГА гаварылася: "... **Узяўшы**

¹ Я.Гришин. Польско-литовские татары (наследники Золотой Орды). Казань, Татарское книжное издательство, 1995, сс. 88-95.

пад увагу дэкларацыю Беларускай Рады Віленшчыны і Горадзеншчыны ў справе фармавання беларускага войска пад глаўным польскім камандаваньнем дзеля барацьбы з усходнім захватнікам, якая пададзена мне 28 ліпеня г.г., а таксама падобныя да гэтага заявы Менскіх Беларускіх грамадзянскіх арганізацыяў, спаўняю гэту просьбу і загадываю фармаванье беларускіх аддзелаў на гэтакіх асновах: беларускія аддзелы фармуюцца з ахвотнікаў. Дзеля гэтага ў кожным вярбункавым бюро на абшары Беларускіх зямель будзе адзін камісар, або афіцэр і адзін пісар-беларусы. Палкоўніка Г. Канапацкага, запрапанованага мне Беларускай Вайсковай Камісіяй, назначаю камандзірам беларускага войска. Месцам фармавання беларускага войска назначаю Слонім. Дзеля арганізацыйнай падрыхтоўчай работы назначаю Беларускую вайсковую камісію, якая ў паразуменні з камісарыятам усходніх зямель і камандаваннем Гродзенскай акругі будзе арганізоўваць беларускае войска:

- 1) даючы адпаведныя наказы палкоўніку Г. Канапацкаму і
- 2) утвараючы адпаведныя падкамісіі.

У склад Камісіі ўваходзяць палкоўнік Г. Канапацкі, С. Рак-Міхайлоўскі, штабс-капітан Ф. Кушаль, П. Аляксюк (старшыня), палкоўнік Д. Якубоўскі, Ю. Мурашка, А. Аўсянік, А. Прушынскі (А. Гарун), штабс-капітан А. Якубоўскі. Месцам працы Камісіі назначаю Менск. Беларускай вайсковай камісіі даручаю зарганізаваць: пэрсанальную (кваліфікацыйную) і рэгуляміновую (статутную) падкамісіі".¹

У "Беларускім жыцці" ад 7 лістапада 1919 г. Гасан КАНАПАЦКІ так прадстаўляў канцепцыю будавання беларускага войска:

"Пачаткам будаваньня армii – галоўным чынам будзе падгатоўка кадраў, як афіцэрскіх, так і падафіцэрскіх. Для гэтага цяпер жа ўсе афіцэры арганізацый Гродзенскай і Віленскай, а таксама зарэгістраваныя ў Менску, па разглядзе іх дакументаў кваліфікацыйнай камісіі будуть залічаны ў рэзерв і павінны праслухаць паўторныя афіцэрскія курсы і курсы беларусазнаўства, а асабліва беларускую мову і ператлумачаную камандную і вайсковую тэрміналёгію; праслухаўшы курсы, кожны з іх атрымае становішча ў фармаваным войску".²

Камандаванне беларускага войска падпарадкоўвалася непасрэдна польскай ваенай адміністрацыі. Беларуская вайсковая камісія падтрымлівала сувязь з Найвышэйшай радай БНР. Сярод насельніцтва БВК распаўсюджвала адозвы з заклікамі ўступаць у нацыянальнае войска для барацьбы за "волю, свабоду, незалежнасць і непадзельнасць нашай Бацькаўшчыны – Беларусi". Камісія перацладала на беларускую мову польскія вайсковыя статуты, выдала зборнік "Падарунак беларускаму жаўнеру". У ім былі змешчаны падрыхтаваныя пісьменнікам З. Бядуляй (С.Я. Плаўнік) "Дзесяць прыказанняў для беларускага жаўнера". Гэтыя загады альбо кодэкс паводзін беларускіх вайскоўцаў актуальна гучыць і сёння:

¹ Падарунак Беларускаму Жаўнеру. Выданыне Беларускай Вайсковай Камісіі, Менск, 1920, с. 2.

² Там жа, с. 3.

1. Калі ты праваслаўны,— ня думай, што ты расіец. Калі ты катлік,— ня думай, што ты паляк. Ведай, што ты беларус, і гавары ўсюды толькі па-беларуску, бо гэта — твая родная мова, мова тваіх бацькоў і дзядоў. Хто саромеецца сваей роднай мовы, той ня сын свайго краю, той нявольнік у чужых і здрайца свайму народу. Твой край, народ і мова ня горшыя за іншыя краі, народы і мовы;

2. Шануй гонар і волю Беларусі. Будзь шчырым абаронцам сваёй зямлі. Съмела ваю з тымі, хто хоча забраць тваю гасподу. Калі хочаш сам быць гаспадаром сваёй працы, дык ты павінен, як усе іншыя народы, не баючыся съмерці, са зброяй у руках пайсьці на ворага, каторы забірае тваю зямлю. А калі пабаішся съмерці і пусціш ворага да сябе, дык ён заваюе твой край, і ты ў яго, як парабак, пойдзеш на съмерць, бараніць чужыя інтэрэсы, як ты і дагэтуль праліваў кроў за чужых;

3. Ты павінен зразумець, што воля — гэта ня ёсьць грабаваць, адбіраць чужую ўласнасць і ня слухаць разумнейшых людзей. Хто гэтак робіць — даводзіць свой край да голаду і няшчасця, паганіць сваё імя і дапамагае няволі. Праудзівая і разумная воля робіць у краі парадак, папраўляе дабрабыт усіх людзей, каб яны былі ўсе роўныя, сытыя і добра адукаваныя і каб карысталі самі з сваёй працы. Гэта можа быць толькі тады, калі адважна будеш ваяваць;

4. Ты павінен быць гордым і шчаслівы тым, што стаіш пад Беларускім Нацыянальным Съцягам, што ты ўзброены дзеля таго, каб стаяць за роўнасць Беларусі з другімі народамі зямлі. Сваю беларускую славу ты павінен бараніць да апошняй краплі крыві;

5. Ты павінен памятаць, што тваё ўласнае шчасце і шчасце ўсяго Беларускага Народу — у тваіх руках. Ты павінен быць шчырым і верыць у сваю правату, у сваю сілу, зразумець, што ты ня горшы за ўсіх і маеш право жыць сваім асобным жыццём. Але гэтага кожны народ дабіваецца сілай, каторая і ёсьць у цябе;

6. Памятай, што праз доўгія вякі толькі цяпер наступіў момант, калі ты можаш называцца Беларускім жаўнерам, калі можаш класыці фундамент для новага жыцця Беларусі і быць самім сабою. Калі цяпер прапусьціш гэты момэнт, дык потым сам праклянеш сваё гаротнае жыццё пад чужацкай няволій;

7. Калі хто з ворагаў беларускай справы зьвярнецца да цябе з салодкімі словамі і скажа табе: "Будзь як і быў дагэтуль, пад цёплай апекай Расіі, ці якога іншага народа", дык ня вер яму — гэта твой найгоршы вораг. Гэта — адзін з тых, каторыя дагэтуль цябе трymалі ў няволі нацыянальнай, смакталі тваю крывавую, потную працу і ты быў гноем для яго народу. Не вер яму, бо ён хоча мець цябе за парабка і надалей. Шануй тых з чужых народаў, якія шануюць і цябе, як Беларуса;

8. Калі хто з тваіх таварышоў пачне цябе падбухторваць, каб перайсьці да варожага стану, дык твой сьвяты абавязак справядлівага чалавека, шчырага жаўнера і вернага сына Беларускай зямлі, адварнуцца ад яго з агідай, бо ён здрайца. Здрайство — гэта самая найвялікшая подласць і гідасць, каторая нішчыць краі і народы. За здрайство павінна быць самая цяжкая кара;

9. Твой начальнік — гэта твой брат і таварыш па службе. Ён такі-жя салдат, як і ты. Толькі па сваёй адукцыі вайсковай ён, як спэцыяліст,

паказывае табе, што рабіць. Калі ёсьць дысцыпліна, ёсьць парадак. Дысцыпліна і асьвядомленнасьць кожнага салдата – галоўная аснова падэды. Нашая прыказка кажа: без правадыря войска гіне;

10. Кожны беларускі ваяка, ад звычайнага радавога да гэнэрала, павінен памятаць, што ён, – абаронца незалежнай Беларусі, адзін з найлепшых грамадзян роднай зямлі і займае пачэснае месца ў грамадзянстве.¹

Каб не дапусціць у беларускія часці ненадзейныя элементы і звесці да мінімуму мажлівага выпадкі здрады, камісія збрала падрабязныя звесткі пра палітычнае аблічча кожнага прэтэндэнта, праводзіла адбор у адпаведнасці са спецыяльнымі патрабаваннямі: абвязковая прыналежнасьць да беларускай нацыі, пэўны ўзрост, веданне афіцэрам беларускай мовы, прыхільнасьць да ідэі незалежнасці Беларусі, пацверджаная рэкамендацыямі 2 вядомых дзеячоў нацыянальнага руху. Паводле звестак гісторыка М. СТАШКЕВІЧА з 485 афіцэраў і ваеных чыноўнікаў, што падалі заявы, камісія залічыла ў рэзерв 272 чалавекі. Беларуская вайсковая камісія спрабавала падпарадковаць свайму кантролю некаторыя партызанскія атрады на тэрыторыі Беларусі, рабіла заходы па вызваленні афіцэраў-беларусаў, якія былі прызваны ў Чырвоную Армію і трапілі ў польскі палон. На аснове дамоваў з польскімі вайсковымі ўладамі ў сакавіку 1920 г. адкрыліся 9-месячныя курсы ў Варшаве ў Школе падхарунжых і 3-месячныя ў Астрыве (*Лолежынскае ваяводства*) для 100–120 беларусаў. Цэнтральным месцам фармавання Беларускага войска быў Слонім, а пасля Баранавічы.

Аднак намаганні Гасана КАНАПАЦКАГА і Беларускай вайсковай камісіі стварыць ва ўмовах акупацыйнага рэжыму беларуское войска не мелі сур'ёзных шансаў на поспех. Польскія ўлады, дазволіўшы для прыкрыцця сваіх анексіяніцкіх планаў існаванне Беларускай вайсковай камісіі, у сапраўднасці не жадалі стварэння ўзброеных адзінак, якія б надалі беларускай дзяржаўнасці рэальную сілу, таму фактычна пазбавілі камісію магчымасці ўпłyваць на іх фарміраванне. У сакавіку 1920 г. распараджэннем ваенага міністэрства вярбоўка і адбор добраахвотнікаў былі выключаны з кампетэнцыі Беларускай вайсковай камісіі і перададзены мясцовым органам акупацыйнай адміністрацыі, якія байкатавалі гэту справу. Добраахвотны прынцып набору таксама рабіў яе маларэальнай. У выніку ўдалося скамплектаваць толькі 1 беларускую пяхотную роту. У ліпені 1920 г. пры эвакуацыі польскіх войск з Мінска ў сувязі з наступленнем Чырвонай Арміі Беларуская вайсковая камісія фактычна распалася.²

¹ Там жа, сс. 4-5.

² С.С.Рудовіч. Беларуская вайсковая камісія. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1, Мн., 1993, сс. 369, 370; Казбярук У.М. Светлай волі зычны звон: Алесь Гарун. Мн., 1991, сс. 16-23.

Пасля таго, як Рыжскі дагавор у 1921 г. падзеліў беларускія землі, былы камандуючы Беларускім войскам палкоўнік Гасан КАНАПАЦКІ апынуўся ў Вільні. З гэтым перыядам звязана таксама ягоная дзеянасьць у беларускім руху. Гасан КАНАПАЦКІ быў намеснікам старшыні Рады старэйшых Беларускага музычна-драматычнага гуртка і сакратаром Беларускага грамадзянскага сабрания (БГС). Пасля расколу ў БГС (21.09. 1924) быў намеснікам старшыні ва ўтворанай Часовай беларускай радзе (*да красавіка 1925*), якая супрацоўнічала з польскімі ўладамі, супрацьстаяла Беларускаму пасольскому клубу. Супрацоўнічаў з Францішкам Аляхновічам, Арсеніем Паўлюкевічам, Макарам Касцевічам (*Краўцовым*). Быў членам таварыства "Беларуская хатка" у Вільні. На з'езде Заходняй Беларусі (26–28.06. 1926 г.), скліканым Часовай беларускай радай, Г. КАНАПАЦКІ ўдзельнічаў як прадстаўнік таварыства "Прасвета". З 21 лістапада 1927 па 2 красавіка 1928 гг. – кіраўнік рэдакцыі часопіса "Беларускі радны". За гэты перыяд пад яго кіраўніцтвам выйшлі 4 нумары часопіса. Гасан КАНАПАЦКІ ўдзельнічаў у беларускім руху таксама падчас Другой сусветнай вайны. Быў старшынёй бацькоўскага камітэту пры Беларускай гімназіі ў Вільні, у якой вучыўся яго сын Муса. Пісаў таксама фельтоны ў "Беларускі голас" – газету, якую выдаваў Францішак Аляхновіч. Знаёмства з такімі беларускімі дзеячамі, як Ф. Аляхновіч, Ф. Ярэміч, Б. Грабінскі сведчыць, што ён быў актыўным дзеячам беларускага руху на Заходняй Беларусі. Ён прадстаўляў тое кола палітычных дзеячаў, якія лічылі, што ў польскай дзяржаве беларусы павінны мець сваё права. У 1946 г. Г. КАНАПАЦКІ з сям'ёй выехаў у Польшчу падчас так званай "рэпатрыяцыі". Яго прыстанішчам стаў г. Быдгашч. Там дагэтуль стаіць дом, у якім жылі КАНАПАЦКІЯ. Памёр Гасан Амуратавіч КАНАПАЦКІ 11 мая 1953 г. і пахаваны далёка ад роднага горада Менска. На могілках у Быдгашчы, на камні выбіты паўмесяц і зорачка, мусульманскіе выслоюе.¹

Разбурэнні, якія прынеслі Першая сусветная і польска-савецкая вайны прывялі да збяднення значнай часткі татарскіх сямей. На жаль, няма дакладных дадзеных аб стратах, панесеных самімі татарамі. Аб іх можна казаць толькі ў адносінах да паўночна-заходніх тэрыторый. Як ужо адзначалася, найбольшая колькасць татарскіх паселішчаў знаходзілася на тэрыторыі былых губерняў: Гродзенскай, Віленскай і Менскай. У перыяд з верасня 1915 г. да лютага 1918 г. менавіта там праходзіла лінія руска-германскага фронту, якая цягнулася з поўначы на поўдзень уздоўж ракі Бярэзіны і Шчары. У выніку тут былі самыя вялікія разбурэнні гарадоў, мастоў, гаспадарчых пабудоў. Шэраг павётаў абызлюдзелі ў параўнанні з 1914 г. Так, у Слонімскам павеце насельніцтва складала 55 % у

¹ Głogowska H. Hassan Konopacki – tatarski dowódca białoruskiego wojska. Białoruskie zeszyty historyczne. 1994, a 1.

параўнанні з даваенным перыядам, Навагрудскім – 38 %, Лідскім – 33 %, Ашмянскім – 28 %, Баранавіцкім – 20 %. На вялікіх тэрыторыях, калісьці заселеных людзьмі, была пустыня.

Пасля заканчэння грамадзянскай вайны большая частка польска-літоўска-беларускіх татар апынулася на тэрыторыі, пакінутай па Рыжскаму міру 1921 г. за Польшчай. Менавіта тут адбываліся асноўныя падзеі татарскага нацыянальнага руху.

I. КАНАПАЦКІ



ПАРТЫЗАНСКАЯ ВЫПРАВА ПАЛКОУНІКА СТЭФАНА ГРАБОЎСКАГА НА БЕЛАРУСЬ У 1794 ГОДЗЕ

8 жніўня 1794 г. палкоўнік Стэфан ГРАБОЎСКІ пакінуў сваю пазіцыю пад Сорак Татарамі і па невядомых прычынах пацягнуўся на Алькенікі. Праз некалькі дзён яго бачылі ўжо паблізу Аран, адкуль гэты адважны ваяр распачаў дыверсійную выправу на Беларусь.

Палкоўнік ГРАБОЎСКІ праславіўся ў бойках з маскалямі, выкананых пад кіраўніцтвам Якуба ЯСІНСКАГА. Нарадзіўся ён у 1763 г. ад Томаша КАНАПНІЦ-ГРАБОЎСКАГА, быў унукам Стэфана, старасты вістыніцкага, патэнт на падпалкоўніка атрымаў 14 мая 1790 г. Пасля скарачэння літоўскага войска гетманам КАСАКОЎСКІМ застаўся падпалкоўнікам 7 рэгімента Польнай Булавы (*шэф – генерал артылерыі, князь К. Сапега*) і на гэтай пасадзе яго заспеў выбух інсурэцыі 1794 г. на Літве. Прыстаўши да паўстання, ён удзельнічаў у бітве пад Соламі, засланяючы адыход польскіх войскаў¹, а 20 ліпеня 1794 г., ужо як палкоўнік, пасланы Вяльгорскім, раптоўным маршам прабраўся да Вільна, чым выратаваў яе ад захопу маскалямі.²

Польскае вярхоўнае камандаванне даўно займалася планам правакацыі хвалявання ў правінцыях, анексаваных Расіяй пасля другога падзелу края. Генерал ЯСІНСКІ сваім ардынансам ад 1 чэрвеня 1794 г. склаў інструкцыю ўваходзячым за расійскі кардон. Гэту смелую думку апраўдвалі настроі, якія панавалі ў правінцыях, адарваных Расіяй ад Польшчы.³ Патрыёты, якія пасля другога падзелу апынуліся за кардонам, натхняліся думкай аб вызваленні іх з маскоўскага ярма. У Мінскім павеце дробная ваколічная шляхта

¹ Mościcki H. Dzieje porozbiorowie Litwy i Rusi. Wilno, 1913, t. 1, s. 240.

² Там жа, с. 246.

³ Там жа, с. 204.

з'ехалася ў Крупец, адлеглы на 1 мілю ад Мінска, з мэтай вызнанчэння спосабу выгнання расіян з kraю.¹ І ў іншых паветах не брала мужных абывацеляў, натхнёных патрыятычным духам і з запалам прагнучых пачаць паўстанне ў адарваных правінцыях.² К прыкладу, у чэрвені 1794 г. Ян Зяньковіч разбіў расійскі аддзел пад Баўкалатамі. З рапарта палкоўніка ЛАНСКАГА вядома, што яўрэі даносілі з Навагрудка аб "неблаганадзейнасці" наступных асоб: ксяндза ХЕЛХОУСКАГА і поштмайстра ГЕНЦАЛЯ, маючых сакрэтныя сувязі з Гродна, а таксама шляхцічаў УСАКОУСКАГА і ГАЦСКАГА, якія распаўсюджвалі неверагодныя звесткі аб войсках паўстанцаў. Палкоўнік ЛАНСКІ прасіў Рэпніна дазволіць арышты асоб.³ Даходзілі да Міншчыны таксама і адозвы, выпушчаныя вярхоўным водцам КАСЦЮШКАМ. Да прыкладу, валадар Лошыцы, пад Мінскам, НЕМАРШАНСКІ, нягледзячы на разлітвыя па ўсёй ваколіцы расійскія войскі, ужо ў жніўні, а потым з невялікім запазненнем атрымаў такую адозву. З данясення шамбеляна МАКАВЕЦКАГА вядома, што татары ў Навагрудку атрымалі тайны загад быць гатовымі выступіць супраць непрыяцеля, гэтак жа і ўніяцкае духавенства атрымала падобнае распараджэнне польскай улады на адпаведнае натхненне паспольства.⁴

Сувязь акупаванай правінцыі з метраполіяй была значна лягчэй, пакуль сталічнае Вільна было ў руках палякаў. Страта Вільна 12 жніўня прычынілася да таго, што дробныя партызанская (*вылазкі*) мусілі спыніцца. Менавіта тады палкоўнік Стэфан ГРАБОУСКІ, атрымаўшы ад генерала Вяльгорскага, які цяжка хворым ляжаў у Коўне, дазвол на пачатак дыверсійнага марша на Беларусь, вырушиў 15 жніўня з Аран на чале аддзела, складзенага з 800 жаўнеруў рэгулярнага войска, 1000 ахвочых з 5 гарматамі. У склад аддзела ўваходзілі наступныя фармаванні, ацалелыя пасля бітвы пад Вільнай⁵:

ПЯХОТА

1 рэгімент Вялікай Булавы літоўскай – каля 60 жаўнеруў.

7 рэгімент Польнай Булавы літоўскай (*шэф – генерал артылерыйі князь Казімір САПЕГА*) – каля 400 жаўнеруў. Афіцэры: капітан ГАЎЛАСІНСКІ (*Матэвуши, 14 ліпеня 1792 г. атрымаў патэнт на падпаручніка 5 пешага рэгімента князя САПЕГІ. Пад час*

¹ Рункевич. История русской архиепископии.

² Mościcki H. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. Wilno, 1913, t. 1, s. 208.

³ Архіў генерал-губернатара князя Рэпніна (АГГР), данясенне падпалкоўніка Ланскага ад 9 жніўня 1794 г.

⁴ Там жа. Ліст шэмбеляна Макавецкага з Навагрудка да Рэпніна ад 9.08.1794 г.

⁵ АГГР, признанне дызертыра Ёзафа Шыдлоўскага.

выбуху паўстання стаў пад каманду ЯСІНСКАГА і разам з капітанам КЛЯЧКОЎСКІМ арыштаваў гетмана КАСАКОЎСКАГА, потым быў узвышаны на капітана), капітан КАХАНСКІ (Ёзаф, 14 ліпеня 1792 г. атрымаў патэнт на капітана 2-га батальёна 5-га пешага палка князя САПЕГІ), паручнік-ад'ютант ДАРОЎСКІ (Антон ВЯРЫГА, герб Шрэніява, з навагрудскага ваяводства, унук Францішка, генерала каронных войск, сын Ежы, генерал-ад'ютанта з Кароны ў 1776 г. Патэнт на харужага 5-га пешага палка князя К.САПЕГІ атрымаў 14 ліпеня 1792 г. Гэты полк у наступным быў перанайменаваны ў 7-мы, а ДАРОЎСКІ застаўся ў ім паручнікам-ад'ютантам), падпаручнікі ПАДБЯРЭЗСКІ, харужы СУЛКОЎСКІ, КРАСНІК, палкавы лекар у рангу афіцэра ЯСІНСКІ і капелан ксёндз ТХАРЖЫНІЦКІ.

КАВАЛЕРЫЯ

1 полк пярэдняй варты Вялікага княства Літоўскага пад камандай палкоўніка КІРКОРА.

Каманда з 4-га палка пярэдняй варты ВКЛ (шэф – генерал Беляк), складзеная ў лічбе 200 чал.¹ Усяго каля 350 кавалерыстаў.

АРТЫЛЕРЫЯ

Гармат 6-ціфунтовых – 2, гармат 3-хфунтовых – 2, гармат 1,5-рафунтовых – 1, артылерыстаў каля 60, падпаручнік ЯВІЧ.

Усяго аддзел ГРАБОЎСКАГА налічваў рэгулярнага войска каля 770 чалавек. Галоўнае камандаванне састаўлялі: палкоўнік і водца аддзела Стэфан ГРАБОЎСКІ, палкоўнік Эйдзятоўіч (Ігнацы, капітан з 1789 г., патэнтам ад 19 верасня 1791 г. зороблены маёрам 8-га рэгімента пешага палка князя Дамініка РАДЗІВІЛА, а ў вайну 1792 г. пры абароне мястэчка Зэльвы 4 ліпеня на чале пяхоты абараняў мост на Шчары. Пад час выбуху паўстання і вызвалення Вільна маёр Эйдзятоўіч хутка прыспешыў са сваім аддзелам да Вільна. У бітве пад Соламі, будучы водцам 1-га палка, адважна спрыяў адыходу), падпалкоўнік САБЕСКІ (Фелікс, маёр 5-га, а пазней 7-га пешага рэгімента (шэф – князь САПЕГА) па патэнту ад 15 мая 1790 г., удзельнічаў у паўстанні ЯСІНСКАГА ў Вільна, дзе захапіў ратушу і галоўны каравул. Потым прадзьвінуўся да палкоўніка), маёр НЕЛЯПЕЦ (Адам, нарадзіўся ў 1764 г., месяц службы жаўнерам у французскім войску, 6 месяцаў капралам, 13 месяцаў сяржантам, затым 15 месяцаў карнетам у расійскім войску, 70 месяцаў падпаручнікам і 75 месяцаў паручнікам, а 15 мая 1790 г. уступіў у 7-мы

¹ Korzon T. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta. Wyd. 2, T. 6, s. 225-226. Аб гэтым татарскім палку і яго водцы гл.: Krzyczyński S. Generał Józef Bielak // Rocznik Tatarski. Wilno, 1932, t. 1, s. 49-95.

пешы рэгімент ВКЛ. Патэнт на паручніка атрымаў 19 сакавіка 1791 г., на штабкапітана ў 2 батальёне 5-га пешага рэгімента князя САПЕГІ – 14 ліпеня 1792 г. Браў чынны ўдзел у вызваленні Вільна ў 1794 г., прычым асабіста ўзяў у няволю расійскага генерала АРСЕН'ЕВА. Валодаў польскім, расійскім, французскім, венгерскім і німецкім), падпалкоўнік БАРАНОЎСКІ і ГАРМІДОР.

НЕРЭГУЛЯРНАЕ (ПАВЯТОВАЕ) ВОЙСКА: ПЯХОТА

Полк пяхоты з Ковенскага павета, каля 150 чалавек. Капітан ШЫЛІТОЎСКІ.

ЯЗДА

Полк ковенскай язды, ротмістры: УзЛАМОВІЧ, МядЭКША, ЯГЕЛЕВІЧ.

Полк мярэцкай язды, ротмістры: АСТАНЕВІЧ і ЭЛЬСНЕР.

Полк уланаў, каля 300 чалавек, ротмістры: УЛАН і ЯБЛОНСКІ.

Колькасць ахвотнікаў дасягала 1000 чалавек. Галоўнае камандаванне састаўлялі: генерал-маёр Мярэцкага павета АСТАНЕВІЧ, палкоўнік Трокскага павета Эйдзятовіч (*Дамінік, стрый Ігнація, памёр у 1795 г.*), палкоўнік Ковенскага павета ДЗЕРДЗЯЕЎСКІ, маёр Ковенскага павета Тадэвуш ЦЯЦЕРЫН-СКАЛЬСКІ.

Адзін з расіян, які выпадкова трапіў у польскую няволю, наступным чынам характарызуе аддзел ГРАБОЎСКАГА: "Гэта было зборышча панічоў, сыноў шляхецкіх і простай шляхты, апранутай у сярмягі". Некаторыя былі без абутку, некаторыя нават у лахманах, але ўсе схільныя "памерці або перамагчы"; кожны імкнуўся выказаць сваю адвагу. Аднак наогул не было ніякага парадку і субардынацыі.¹ Паўнамоцтвы генерала Вяльгорскага надыйшлі да Аран 15 жніўня і ў той жа дзень Стэфан ГРАБОЎСКІ вырушуў са сваім аддзелам у накірунку месца Іёе. З усходам сонца 19 жніўня ГРАБОЎСКІ падышоў да Іёя, забраўшы па дарозе ў няволю непрыяцельскі пастарунак у Троках у складзе 12 карабінераў. Расійскі маёр ДЭМАЙТРЭ быў вымушаны рэтыравацца са сваім аддзелам да Бакшт, адкуль, спаліўшы мост на Беразіне, прыбыў у Вішнева, дзе злучыўся з прэм'ер-маёрам ТАЎБЕРТАМ.²

У гэты ж час літоўскі падскарбі Міхал Клеафас АГІНСКІ з горсткай ахвотнікаў прабраўся да Дзвіны і заняў Дынабург. Выкананне неспадзяваных дыверсій аказала на непрыяцеля вялікае ўражанне. У гэтых парушэннях польскіх войск яму бачылася здзяйсненне адмысловага стратэгічнага плана. Расійская камандаванне не ігноравала нападу ГРАБОЎСКАГА на тылы расійскай арміі і зараз жа выслала 6 калон пад кіраўніцтвам генералаў: кн. ЦЫЦЫЯНАВА і ГЕРМАНА, а

¹ Рункевич. История русской архиепископии. С. 199.

² АГГР, данясенне Таўберта.

таксама брыгадзіраў МІЛЛЕРА, ЛАНСКОГА і ЛЬВОВА. Агульная колькасць чыннага рэгулярнага войска, пасланага супраць малага аддзела ГРАБОУСКАГА, дасягала 18000 жаўнераў. Пасля выгнання маёра ДЭМАЙТРЭ з яго пазіцыі ў Ію, ГРАБОУСКІ выслаў аддзел да Мікалаева з мэтаю спаліць мост на Нёмане. Падпалкоўнік ЛАНСКІ, які стаяў у Навагрудку, спытаў у РЭПНІНА, ці трэба спаліць мост. Пакуль падыйшоў адказ, мост 9/20 жніўня быў спалены палякамі.¹

Зранку 12/23 жніўня ГРАБОУСКІ выступіў з Івянца ў накірунку Мінска, выслаўшы аддзел у складзе 150 вершнікаў і 500 стральцоў лясамі да мястэчка Дзераўна. Задачай таго аддзела ставілася спаленне расійскіх магазінаў у Стойбцах. Гэты намер, аднак, не ўдаўся, паколькі падпалкоўнік ДЗЕГАСТОЙ 12/23 заняў Засулле, а падпалкоўнік ЛАНСКІ паведамляў з Атмыта, што ён са сваім палком ідзе на Камень, каб перарэзаць шлях палякам (14/25). Аднак гэта было ўжо запозна, паколькі ГРАБОУСКІ ўжо 13/24 быў у Койданаве.²

Прыбыўшы ў Івнеч, падпалкоўнік ЛАНСКІ пераканаўся, што абывацелі мястэчка бралі ўдзел у паўстанні і шмат з іх далучылася да аддзела ГРАБОУСКАГА. Аддзелу ГРАБОУСКАГА таксама спрыялі земскія абывацелі: к прыкладу, РАТЫНСКІ паслаў на сустрэчу аддзела 50 галоў быдла. У сваім рапарце ЛАНСКІ дапушчаў, што ГРАБОУСКІ падзяліў свой аддзел на две партыі: адна пайшла на Бабруйск, а другая схавалася ў лясах вакол Мінска, каб у належную хвіліну ударыць на Мінск.³ Згодна з прызнаннем жаўнера з палка Кіркора, Ёзафа Шыдлоўскага, Грабоўскі зведаўшы, што ў Мінску маюцца здабытыя ў Мінску палонныя і гарматы, вырашыў напасці на Мінск у дзень кірмашу, гэта значыць у нядзелю і вызваліць іх. Але даведаўшыся, што за ім спяшаецца 5000 расійскага войска і што аддзелы таго войска выходзяць на сустрач яму, ГРАБОУСКІ змяніў свой маршрут і ад Ракава рушыў на Койданава, куды прыбыў у нядзелю 13/24 жніўня.⁴

12/23 жніўня аддзел казакоў, высланы з Мінска ў складзе 6 вершнікаў для разведкі ў бок Ракава, натрапіў на пярэднюю польскую варту, з якой выканалі сутычку; адзін казак трапіў у няволю, а астатнія пяцёра памчаліся назад у Мінск, несучы трывожныя звесткі.

З атрыманнем звесткі аб надыходзячым польскім войску ў Мінску паўсталі паніка ўлад і расійскага залогу, які не перавышаў 200 салдат. Расіяне, палічыўшы сябе ненадзейнымі ў Мінску, выйшлі за горад, утварылі там умацаваны абоўз (*вагенбург*) і са зброяй у руцэ чакалі падыходу палякаў. Жадаючы па магчымасці затрымаць іх падыход, мінскі губернатар Няплюеў у начы выслаў

¹ Там жа, данясенне падпалкоўніка Ланскага ад 9 жніўня.

² Там жа, данясенне Вяршыніна, Дагестоя і Ланскага.

³ Там жа, данясенне Ланскага ад 22 жніўня з Івянца.

⁴ Там жа, прызнанне дызэртыра Ёзафа Шыдлоўскага.

насустрач ім эскадрон кавалерыі. Аднак расіянам паshanцевала: а першай гадзіне начы падыйшоў да Мінска данскі полк казакоў пад камандай прэм'ер-маёра ШЧАДРОВА. Гэты полк ранкам выступіў следам за эскадронам кавалерыі. Затым і сам Няплюеў, сабраўшы каля 200 жаўнераў і з 2 гарматамі, выступіў следам за войскам. Сустрэча з аддзелам ГРАБОЎСКАГА быццам бы мела месца ў адлегласці 10 вёрстаў ад горада. Завязалася страляніна. Згодна з расійскімі крыніцамі, палякі былі напалоханы, сустрэўшы адпор з боку расійскіх войск, і нечакана павярнулі ў бок Койданава.¹ Можна дапусціць, што гэта не быў увесь аддзел ГРАБОЎСКАГА, а толькі невялікая партыя, паколькі ў той жа дзень 13/24 жніўня ГРАБОЎСКІ быў ужо ў Койданаве і ўначы з 24 на 25 вырушыў на Самахвалавічы і Дудзічы.²

Зранку 14/25 жніўня палкоўнік данскіх казакоў Вяршынін злучыўся з прэм'ер-маёрам растоўскага палка Пляханавым у Койданаве. З рапарта апошняга вядома, што аддзел паручніка Мікуліна з растоўскага палка быў рассеяны палякамі, прычым 4-х расійскіх жаўнераў узялі ў няволю, а койданаўскія мяшчане паграбілі 4 вазы з амуніцыяй. Польскі аддзел у складзе каля 100 чалавек адступаўшы на Рубяжэвічы, быў аднак дагнаны Вяршыніным і схаваўся ў лясах; троє параненых трапілі ў няволю. 15/26 Вяршынін і Пляханаў прыбылі да Крычына на шляху ў Мінск, пакінуўшы ГРАБОЎСКАГА ў спакоі, які са сваім аддзелам пайшоў праз Самахвалавічы і Дудзічы на Пухавічы.³

З прыведзеных вышэй фактаў вынікае, што ГРАБОЎСКІ лёгка мог заняць Мінск, аднак ён меў іншую мэту, а менавіта: праследваць на Беларусь і выклікаць там парушэнне сярод мясцовага люду. Такая думка не была новай. З такім жа самым проектам да генерала ЯСІНСКАГА звяртаўся Міхал Клеафас АГІНСКІ, запэўніваючы, што яму дастаткова ўварвацца на Беларусь у маёнткі АГІНСКІХ, каб скіліць да паўстання шмат сялян, даўши ім вольнасць.⁴

Там чыніліся практычныя прыгатаванні да ўзрушэння. Адміністратарамі, а потым уласнікамі маёнткаў АГІНСКІХ Смілавічы і Дукоры, былі Станіслаў Манюшка, суддзя вайсковы, і Францішак Ашторп, палкоўнік войск ВКЛ.

Відаць, не без падстаў яны былі абвінавачаны камандай расійскіх войск у "падрыхтоўцы ручной броні, гармат, куль, олава, пораху і г.д., у збіранні рэкрутаў, паразуменні з камандай войск ВКЛ і ў сачэнні за расійскім войскам".⁵ ГРАБОЎСКІ скіраваў свой аддзел у тамтэйшы бок, але хутка значныя сілы расійскіх войск, скіраваныя рознымі

¹ Рункевич. История русской архиепископии. С. 200.

² АГГР, данясенне Няплюева Рэпніну.

³ Там жа, данясенне Вяршыніна.

⁴ Ogiński M.K. Pamiętniki. T. 1, s. 321.

⁵ Дзяржаўны архіў старадаўніх актаў (ДАСА), кн. 11883, с. 1-2.

дарогамі, каб схапіць невялікі аддзел ГРАБОЎСКАГА, не дазволілі таму затрымацца на месцы больш дня, а затым знікла і ўсялякая надзея ініцыіраваць мясцовыя хваляванні.

У Пухавічах ГРАБОЎСКІ склікаў ваеннью нараду, на якой усе падначаленыя яму начальнікі выказаліся за зварот да краю. Далейшыя рухі аддзела ГРАБОЎСКАГА мелі мэтай утойванне свайго маршу, прычым па дарозе ён разаслаў пракламацыю з абвяшчэннем аб падыходзе вялікіх польскіх сіл.¹ Сцягванне расійскіх войск адбылося хутка. Палкоўнік МІЛЛЕР прыбыў у Мінск 13/24 жніўня з артылерыяй і данскім палком казакоў пад камандай прэм'ер-маёра ІЛАВАЙСКАГА. Хутка ў Мінск надыйшоў вялікі аддзел расійскіх войск пад камандай генерала брыгады кн. ЦЫЦЫЯНАВА.²

Генерал НЯПЛЮЕЎ выслаў палкоўніка МІЛЛЕРА ў бок Барысава, каб не дазволіць ГРАБОЎСКАМУ адыйсці на поўнач. Князь ЦЫЦЫЯНАЎ атрымаў загад наступаць на ГРАБОЎСКАГА. 17/28 НЯПЛЮЕЎ атрымаў рапарт ад палкоўніка МІЛЛЕРА аб tym, што палякі маюць намер пайсці на Барысаў, дзе абывацель КОРСАК быццам бы будзе ў сакрэце мост. Гэтая звестка была фальшивай: 17/28 ГРАБОЎСКІ быў у Пухавічах, дзе яго ар'егард меў сутычку з казакамі. Польскае войска прайшло праз Свіслоч, а затым мост быў спалены.³ Далейшы маршрут аддзела ГРАБОЎСКАГА праходзіў праз Лапічы да месца Свіслач. 18/29 ГРАБОЎСКІ быў у Свіслачы, а ЦЫЦЫЯНАЎ – у Скрылях.

Аддзел генерал-маёра кн. ЦЫЦЫЯНАВА складаўся з наступных палкоў:

КАВАЛЕРЫЯ

Інгерландскі полк карабінераў.

Полк казакоў Вяршыніна. Разам 448 чалавек.

ПЯХОТА

Рэвельскі полк мушкецёраў.

Санкт-Пецярбургскі полк грэнадзёраў.

Артылерыстаў пры 10 гарматах. Разам 1945 чалавек. Усіх 2393 чалавека. Гармат было 17 штук. Акрамя таго, у авангардзе ішоў секунд-маёр Пляханаў, які 19/30 жніўня стаў у Лапічах.⁴

Уначы з 18 на 19/30 палякі занялі Бабруйск; бабруйская залога ў складзе рэштак Смаленскага палка мушкецёраў злажыла бронь, а карнет ЗАХАРАШЭВІЧ трапіў у няволю. ЦЫЦЫЯНАЎ аднак

¹ Атепеум. Т. 1, с. 84.

² АГГР, рапорт Няплюева кн. Рэнніну; Рункевич. История русской архиепископии. С. 201.

³ АГГР, данясенне палкоўніка Міллера ад 17-28 жніўня, данясенне Пляханава ад 19 жніўня.

⁴ Там жа, данясенне Пляханава ад 19 жніўня.

не змог дагнаць ГРАБОЎСКАГА і прасіў РЭПНІНА пасунуць ЛАНСКОГА бліжэй да Грозава.¹ Палкоўнік ГРАБОЎСКІ, пакінуўшы Бабруйск, пацягнуўся па слуцкаму шляху і 1 верасня стаў у Глуску. Тут яго дагнаў прэм'ер-маёр і кавалер БАРКЛАЙ-ДЭ-ТОЛІ з аддзела ЦЫЦЫЯНАВА, які наступным чынам апісаў бітву з аддзелам ГРАБОЎСКАГА.

"**А чацвертай гадзіне зранку паведаміў Барклай-дэ-Толі Цыцыяну ву, што ўкрочыў у Глуск і стаў перад ворагам, які быў на правым берагу Пцічы і меў на левым флангу мястэчка, а перад фронтам мост і троны млыны пры ім. Непрыяцель быў у абозе, але гатовы выступіць. Сустрэў мяне кананадай, на якую я адказаў гарматай. Палякі спалілі мост з адным млыном і пачалі адступаць. Тым часам казакі, абстрэльваючы непрыяцеля, шукалі брод на рацэ. Чакаўшы за ім, Грабоўскі рушыў з месца, а як толькі парушыўся ён, так секунд-маёр Вяршынін кінуўся са сваімі казакамі ў брод, секунд-маёр Пляханаў следам за ім на падмогу, а рота санктпецярбургскіх грэнадзёраў пад камандай капітана Ляцюхіна пайшла прама па пылаючаму масту крок за крокам за адступаўшым непрыяцелем. Эскадрон карабінераў пераправіўся ў брод праз раку з гарматай і ўдарыў на палякаў. Я паспеў у той самы момант, калі непрыяцель сабраўся ўдарыць на нас, сабраўшы свае сілы, двумя гарматнымі стрэламі сваімі прымусіў палякаў да адступлення. Забіта непрыяцеля даволі многа, у няволю ўзята 50 чалавек. Адбіта нашых палонных: пачучнік Яўневіч, карнет Захарашэвіч і яшчэ 6 чалавек. Я сам праследваў непрыяцеля да вёскі Крываносы".²**

Бітва пад Глускам прымусіла ГРАБОЎСКАГА павярнуць з слуцкага тракта і накіравацца на поўдзень да мястэчка Любань. ГРАБОЎСКІ лічыў вынік той бітвы шчаслівым. ЦЫЦЫЯНАЎ страціў нават надзею дагнаць ГРАБОЎСКАГА і раіў у лісце да РЭПНІНА спаліць масты па дарозе на Клецк, бо ў праціўным выпадку яму не давядзе ща схапіць аддзел ГРАБОЎСКАГА. У тым жа самым лісце, датаваным 23 жніўня/3 верасня ў Глуску, ЦЫЦЫЯНАЎ не раіў пісаць ГРАБОЎСКАМУ аб tym, што АГІНСКІ капітуляваў, паколькі вельмі прагнуў разбіць ГРАБОЎСКАГА і атрымаць узнагароду за гэтулькі панесеняя працы.³

22 жніўня/2 верасня ГРАБОЎСКІ стаў на рацэ Арэса супраць мястэчка Любань: багністая берагі перашкодзілі хуткай яе пераправе. Толькі на працягу 23 жніўня/3 верасня ГРАБОЎСКАМУ ўдалося пераправіць праз раку 500 чалавек са свайго 7-га палка пяхоты, гарматы і частку рэгулярнай конніцы. Рэштка яго аддзела засталася на другім баку ракі. Генерал ЦЫЦЫЯНАЎ абыйшоў польскае войска і, пераправіўшыся праз раку пад мястэчкам, заступіў ГРАБОЎСКАМУ адзінаю дарогу.

24 жніўня/4 верасня пачаўся бой невялікага партызанскага аддзела ГРАБОЎСКАГА са значна мацнейшым ворагам. Польская пя-

¹ Там жа, ліст Цыциянава Рэпніну з Глуска ад 23.08 і 3.09.

² Там жа, рапарт прэм'ер-маёра Барклай-дэ-Толі да кн. Цыциянава з вёскі Крываносы ад 22.08./ 2.09.

³ Там жа, ліст кн. Цыциянава да Рэпніна ад 23.08. / 3.09.

хота колькасцю ў 500 чалавек атакавала маскалей. Бойка была надта няроўнай і палякі мусілі адступіць у бок мястэчка Любань, вытрымаўшы з поспехам 4 атакі праціўніка і не страціўшы прытым ніводнай гарматы. Бой цягнуўся цэлы дзень, але расіяне не здолелі рассеяць польскай пяхоты. На жаль міліцыя, якая засталася на другім баку ракі, здалася другому непрыяцельскому аддзелу. ГРАБОЎСКІ жа мусіў падумаць аб ганаравай капітуляцыі свайго аддзела. Перад гэтым частка кавалерыі, якая была на гэтым баку ракі, пайшла сцежкамі праз балота да Польшчы. З улікам страты пяхоты ГРАБОЎСКІ са сваім штабам быў вымушаны прыняць ахвераваную ворагам капітуляцыю. Капітуляцыя была прынята з заходам сонца 4 верасня. Адзін з пунктаў капітуляцыі тычыўся таксама і міліцыі, якая паддалася на другім баку ракі, а таксама і тых жаўнероў кавалерыі, якія самастойна трапілі ў руکі непрыяцеля.¹ У той жа дзень ЦЫЦЫЯНАЎ даносіў РЭПНІНУ аб сваёй перамозе наступнае: "Нарэшце Бог падараваў нам перамогу. Паблізу вёскі (?) Любань непрыяцель назваўся вязнем. Грабоўскі здаўся са сваім штабам. Мы здабылі 2 шасціфунтовыя гарматы і адну 3-фунтовую гармату. Страты непрыяцеля досьць значныя, з нашага боку забіта 136 жаўнероў, паранены: секунд-маёр Галавін з смаленскага драгунскага палка, палкоўнік Вяршынін і яшчэ некалькі афіцэраў".²

Такім чынам, у руку непрыяцеля трапіла 61 чалавек афіцэрскага рангу, 509 чалавек з кавалерыі і 404 чалавека з пяхоты, у тым ліку 70 параненых, а ўсяго 1003 жаўнероў. Здабычай ворага апынулася 503 коней, 5 гармат, 317 карабінаў, 36 пісталетаў, 112 шабель, 15865 патронаў, а таксама 2687 рублей і 10 кап. Генерал ЦЫЦЫЯНАЎ атрымаў у якасці ўзнагароды 1224 душ падданых з маёнткаў, канфіскаваных у Ксаверыя Зяньковіча.³

Аднак расіяне не прытрымаліся ўмоў капітуляцыі: пасля дастаўкі жаўнероў у Смаленск іх разаслалі па розных гарнізонах для службы, а афіцэраў жа аддалі пад суд (у Віленскім дзяржаўным архіве маецца нататка без подпісу і даты, праўдападобна ад 3 жніўня 1794 г., напісаная па-руску для невядомай асобы. Тут маецца цікавая характеристыка татар-вайскоўцаў, а таксама згадка аб намеры расіян прыняць у Навагрудку султана Менглі-Гірэя і нахілення быўших там у няволі ротмістра Улана, намесніка Бараноўскага і 7 таварышаў згадзіца быць у свіце султана. Аўтар нататкі лічыць неабходным сформіраваць татарскую харугву пад камандай султана).⁴

¹ Paszkowski F. Dzieje Tadeusza Kościuszki. Kraków, 1872 (Pamiętnik S. Grabowskiego). S. 13.

² АГГР, данясенне Цыциянава Рэнніну.

³ Mościcki H. Dzieje porozbiorowie Litwy i Rusi. Wilno, 1913, t. 1, s. 301.

⁴ ДАСА, збор Энгельгардта, № 243.

Ніжэй падаю імянны спіс афіцэраў, узятых у няволю ў бітве пад Любанием (гэта няпоўны спіс: у ім адсутнічаюць між іншым каманды з татарскага палка Беляка. У 1795 г. Генеральша Белякова прасіла ў караля Станіслава-Аўгуста пратэкцыі перад Рэпніным у справе вызвалення маёра Мустафы Ахматовіча і харужага Яна Крычэўскага "забраных у няволю пад Любанием кн. Цыцыянавым, быўших у камандзе С.Грабоўскага").¹

РЭГУЛЯРНАЕ ВОЙСКА

Палкоўнік і водца аддзела Стэфан ГРАБОЎСКІ;

Палкоўнік Эйдзятоўч;

Падпалкоўнік Фелікс САБЕСКІ;

Маёр Адам Неляпец;

З 7-га пяхотнага палка:

капітан Матэуш ГАЎЛАСІНСКІ;

Капітан КАХАНЬСКІ;

Паручнік і ад'ютант Антон ДАРОЎСКІ;

Падпаручнік ПАДБЯРЭЗСКІ;

Харужы СУЛКОЎСКІ, КРАСНІК;

Палкавы лекар афіцэрскага рангу ЯСІНСКІ;

Палкавы капелан ксёндз ТХОРЖЫНІЦКІ;

З артылерыі:

падпаручнік ЯВІЧ;

З 1-га коннага палка:

ротмістры КРЫЧЫНСКІ, АХМАТОВІЧ;

Паручнікі Абрагім КРЫЧЫНСКІ, Самуэль КРЫЧЫНСКІ;

Харужыя Бялькоўскі (ад'ютант), Бярэцкі, Сапоцька, Ліберацкі, Талькоўскі;

Палкавы лекар афіцэрскага рангу НІССІ;

Палкавы капелан ксёндз ПЖЭВОСКІ;

Ад'ютанты палкоўніка і водца аддзела ГРАБОЎСКАГА ў рангу паручнікаў:

ПАЎЛОВІЧ – з рэгулярнага войска;

ПАЎЛОВІЧ – з павятовых войск;

Турчынскі – з павятовых войск;

Высоцкі – з Віленскага павета;

Падхаружыя 7-га палка пяхоты з афіцэрскім рангам:

ПЯСЕЦКІ, ТАМАШЭЎСКІ, ЛАСКАРЫС;

Намеснікі 1-га коннага палка афіцэрскага рангу:

¹ Mościcki H. General Jasiński i Powstanie Kościuszkowskie. Warszawa, 1917, s. 388.

САПОЦЬКА, ЮШЫНЬСКІ, СУЛКЕВІЧ, АЛЯКСАНДР УЛАН, САМУЭЛЬ УЛАН;

ПАВЯТОВАЕ ВОЙСКА

Генерал-маёр Мярэцкага павета АСТАНЕВІЧ;
Палкоўнік, водца Ковескага павета ЗАВІША;
Палкоўнік Трокскага павета Дамінік ЭЙДЗЯТОВІЧ;
Палкоўнік Ковенскага павета ДЗЕРДЗЯЕЎСКІ;
Маёр Ковенскага павета Тадэвуш ЦЯЦЕРЫН-СКАЛЬСКІ;

З ковенскага коннага палка:

Ротмістры УзЛАМОВІЧ, Мядзекша, ЯГЕЛЕВІЧ;
Паручнікі Даўят, РАТОМСКІ;
Харужыя ХрыстоўСКІ, Андруновіч;

З пешага ковенскага палка:

Капітан ШылітоўСКІ;
Паручнік КАРЫЗНА;
Падпаручнік ЗАНЕВІЧ;
Харужы і ад'ютант ХАДАШЭВІЧ;

З коннага мярэцкага палка:

ротмістры АСТАНЕВІЧ, ЭЛЬСНЕР;
Паручнік і ад'ютант ЭЙМОНТ;

З палка Улана:

Ротмістры Ёзаф УЛАН, Ян Хрыстафор ЯБЛОНСКІ;
Паручнік ХАЛЕЦКІ;
Харужыя АБРАГІМОВІЧ, ЯСІНСКІ.

Спіс занявленых польскіх жаўнераў і коней:

Кавалерыя: намеснікаў – 15. Пяхоты: унтэр-афіцэраў таварышаў – 47 і капралаў – 32, падлекараў – 1, падлекараў – 2, унтэр-афіцэраў барабаншчыкаў – 4 і капралаў – 45, шараговых – 312, трубачоў – 2, стральцоў – 14, шараговых – 393, Рэчы Паспалітай – 37, кавалёў – 3, прафос – 1, сядзельнікаў – 2, яўрэяў-пагоншчыкаў – 2, канавалаў – 1

Разам – 913

Акрамя таго параненых, конных і пешых:
Унтэр-афіцэраў і капралаў – 6:
Шараговых – 84

Разам – 1003

Забрана коней: жаўнерскіх 477, артылерыйскіх 16, з абозу 10, усяго – 503.

Колькасць афіцэраў, узятых у няволю

Ранг	Войска	
	Рэгуллярнае	Павятонае
Генерал-маёраў	–	1
Палкоўнікаў	2	2
Падпалкоўнікаў	1	1
Маёраў	1	1
Ротмістраў	2	7
Капітанаў	2	1
Паручнікаў	7	5
Падпаручнікаў	2	1
Харужых	7	6
Падхаружых	3	–
Намеснікаў	5	–
Палкавых лекараў	2	–
Палкавых капеланаў	2	–
Усяго:	36	25

Водца выправы, палкоўнік Стэфан ГРАБОУСКІ судовай пастановай смаленская камісіі быў асуджаны ў высылку ў Вузенскі край.¹ Адтуль яго вызваліў толькі Павел I. Потым ён служыў у войску Варшаўскага княства, камандуючы ў 1812 г. брыгадай у 2-й дывізіі пяхоты корпуса кн. ПАНЯТОУСКАГА. У 1813 г. у бітве пад Ліпскам трапіў у няволю, аднак маючы пратэкцыю пры расійскім двары, дзякуючы сваёй роднай сястры Людвіцы, жонцы генерала графа МЕЛЛІНА, займеў сімпатыі Аляксандра I. У 1815 г. ён ужо быў дывізійным генералам,² да 1825 г. – галоўным дырэктарам Міністэрства вайны, потым да 1831 г. – міністром-сакратаром стану Польскага каралеўства і нарэшце расійскім сапраўдным тайным саветнікам і членам Дзяржсавета. Памёр у 1847 г., пахаваны ў Варшаўскім евангеліцка-рэфармацийным зборы.³

Тадэвуш СTRYКЕНІЧ-КОРЗАН
Пераклад з польскай мовы Я. АНІШЧАНКІ
(Працяг у наступным нумары)



¹ Указ ад 20.06. 1795 г.

² Korzon T. Dzieje wojskowosci. Т. 3, с. 358, 375.

³ Merczyng H. Zbory i senatorowie protestancy. Warszawa, 1904, с. 127.

НЕВЯДОМЫ ЛЁС ВАРШАУСКАГА ІМАМА

ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ

(Працяг. Пачатак гл.: "Байрам" №№3, 4 / 1996 г. і №№ 1, 3, 4 / 1997 г., №№1, 2, 3, 4 / 1998 г., № 1 / 1999 г.).
лл. 175-184.

На протяжении своего пребывания в Каире нигде, кроме Александрии не выезжал. В Александрии был два дня, посетил там одну знакомую – жену моряка польского парохода "Поления", который тогда курсировал между Константой, Хайфой и Александрией. Направил меня в Александрию "Сентимент". Её узнал в Гелюане, 27 км от Каира, в пансионе Сокольского, о котором уже показал 11–13 февраля 1941 г. В Гелюане бывал довольно часто, посещая в выходные дни и в праздники по приглашению пансионы "Поления" и "Иоля", где пребывали больные из Польши. Летом 1936 г. после напечатания моей брошюры "Ислам в Польше" выслал по экземпляру редакциям "Сев. Кавказа", "Милли Байрак" в Мукдене и "Догру Иол" или "Яны Иол" в Берлине. Данные журналы видел у Абдулькаюма МУХАММЕДЖАНА (Ибрагимова), и по адресам на обложке журналов выслал "Ислам в Польше", так же, как выслал отдельные экземпляры журналам "Вехрд" в Варшаве, "Слово" в Вильно, "Иллюстрованы Курьер Воденны" в Кракове, "Жите Татарске" в Вильно и "Пшегленд Исямски" в Варшаве. В указанных журналах, кроме "Сев. Кавказа", "Милли Байрак" и "Догру Иол", помещал свои статьи на разные популярно-научные темы. Иных связей с какими-либо эмигрантскими группировками в бытность мою свою в Каире не имел, если не считать одного письма ко мне Эдиге ШИНКЕВИЧА с приветствиями из Польши и моего ему ответа или наоборот – не помню, кто первый из нас написал, возможно, что я.

Думал, и припомнил себе, что Эдиге ШИНКЕВИЧ писал ко мне первым. В своём письме просил переслать другое письмо, вложенное в общий конверт. На другом конверте я должен был написать адрес: Турция, Стамбул, Дисафер Сайдамету, адреса уже не помню. Содержание письма не знаю, так как было вложено в конверт, хотя и незапечатанный, но по-татарски написанное и, как извещал меня Эдиге ШИНКЕВИЧ, касалось оно его приезда в Польшу, в личном же письме ко мне Эдиге ШИНКЕВИЧ просил написать в ка-

кую-нибудь из знакомых мне каирских арабских газет статью о Крыме и крымских татарах, направленную против политики СССР, но я этого не сделал и в ответе на приветствия и просьбу Эдиге ШИНКЕВИЧА ответил, что статьи о Крыме я писать не могу, так как всё, что пишу, должно перед этим проверить Посольство в Каире, и что я пишу только о Польше и польских татарах.

От 22 до 27 октября 1936 г. был в Варшаве, был в "Восточном институте", где у меня, как показал раньше, профессор Ольгерд ГУРКА спросил, что думаю делать. Ещё в Каире писал муфтию, который обещал устроить меня муллой в Варшаве, то же самое обещал и Ольгерд КРИЧИНСКИЙ, также Леон КРИЧИНСКИЙ в Гдыне и ХУРАМОВИЧ в Варшаве. Ответом было, что буду муллой в Варшаве. Муфтий, а также и КРИЧИНСКИЕ уверяли меня, что проведут меня также в наивысшую мусульманскую коллегию, что буду иметь довольно приличное содержание, и тем самым я считал себя почти устроенным. Профессор Ольгерд ГУРКА направил меня в Министерство Вероисповеданий и Народного Просвещения к начальнику департамента вероисповеданий для представления. Начальником был тогда граф ПОТОЦКИЙ, который потребовал от меня прислать автобиографию и список своих статей, помещённых в газетах и журналах Египта и Польши, что я и выслал ему потом в ноябре из г. Слонима.

Припоминаю себе ещё некоторые факты. До 1932 г. иногда приходили письма из Крыма от родственников: Мустафы ШИНКЕВИЧА и БАЙРАШЕВСКОГО Яхьи, мужа Софии АЛЕКСАНДРОВИЧ (см. страницу 3 показаний от 25.02.1941 г.). Мустафа ШИНКЕВИЧ обыкновенно просил о материальной помощи, которую оказывал ему его брат, муфтий Яков ШИНКЕВИЧ, Яхья же БАЙРАШЕВСКИЙ написал ко мне два письма, последнее в 1931 г., в которых просил меня сообщить ему о польских татарах, их количестве, общественной структуре, религиозных рукописях, обычаях, что я и делал в обширной форме, т.е. высыпал ему в Симферополь длинные письма на темы, которых он касался в своих двух письмах ко мне. Писал он, что собирается сделаться доцентом и пишет работу о польских татарах. Адреса его не помню и с 1931 г. не имею с ним контакта. То же самое с Мустафой ШИНКЕВИЧЕМ с 1932 г. С его же женой Лейлей ШИНКЕВИЧ и двоюродным братом Ибрагимом МИСЬКЕВИЧЕМ завязал я контакт после присоединения Западных областей БССР к Восточным областям БССР. Лейля ШИНКЕВИЧ и Ибрагим МИСЬКЕВИЧ писали ко мне в 1940 г., сообщая мне о своей жизни, я тоже им писал о своей жизни.

Возвращаюсь к Варшаве. В октябре 1936 г., после того, как я представился ПОТОЦКОМУ в Министерстве вероисповеданий, был вечером у Ольгерда КРИЧИНСКОГО, который выразил своё удоволь-

MINISTERSTWO ZMIAŁ VOJSKOWYCH
BIURO PERSONALNE
L. 28761/PF O.Z.38.
Tel. wewn. 2102.

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 1938 r.

O à p i o.

P o u f n e ,

三

Mianuję
w duchu ięgatni wojskowy
wydział muzułmański!

z dnia 1 maja 1938 r.

Mgr. TONIOTTO Izana, z gminy mazurskiej w Warszawie - duchownym pomocniczym dla opieki religijno-duszpasterskiej nad żołnierzami wyznań muzułmańskiego w wojsku.

Ozynności duchownych pomocniczych i ich uposażenie regulują: Dz. Rozk. M.S. Jośk. Nr. 34/20. poz. 737, Nr. 16/26. poz. 190 i Nr. 3/34. poz. 31.-

W Izbie Państwa Minister Spraw Wewnętrznych
Głównej Wykroczenia Personalnego

Otrzymuję:

zaf Biura Tytuł Miekat.-8 zat.
-cy O.K.Mr.I - I.

1-1 CHILINSKI, Pułkownik.

Zapl. do B.7, N^o 23, dn. 23.IV.1933 r.
Licz. 73, p^o:
zal. 8.

Za żgoność odpisu:

Chayannobik

всех мусульман г. Варшавы, одновременно предупредил меня насчёт Абдуль-Галинда ХУРАМОВИЧА, к которому относился Ольгерд КРИЧИНСКИЙ отрицательно, и открыто подозревал в комбинации с суммами, собранными на постройку мечети в Варшаве. Комитет по постройке мечети в Варшаве образовался в 1928 г. и собранных денег было до 1936 г. около 26 тысяч, из которых 6 тысяч было налицо, остальные же были отданы на конкурс проекта мечети и иные цели, как пропаганда постройки мечети за границей и т.п. Точно так же Ольгерд КРИЧИНСКИЙ выразился об Александре ПОЛТОРЖИЦКОМ, который рука об руку шёл с ХУРАМОВИЧЕМ против братьев КРИЧИНСКИХ. Споры КРИЧИНСКИХ-АХМАТОВИЧЕЙ с ХУРАМОВИЧЕМ-ПОЛТОРЖИЦКИМ касались, собственно говоря, не мечети в Варшаве, а были глубже — как одни, так и другие старались проложить себе дороги через Министерство иностранных дел и вероисповеданий, иметь влияние среди польских татар, эмигрантских группировок с одной стороны, с другой же — в министерствах. КРИЧИНСКИЙ старался о субсидировании "Рочника Татарского", ХУРАМОВИЧ же старался о субсидировании "Житя Татарского". "Рочник Татарский", редактором которого был Леон КРИЧИНСКИЙ, и членом редакционной комиссии которого был я с 1935 г., имел

ствие видеть меня муллой г. Варшавы, лестно отозвался о моей брошюре и вообще пропаганде Польши в Египте, указал мне на значение "просвещённого муллы" в столице Польши и сказал, что в скором будущем передаёт мне редактирование "Пшегленда Исламского", который он вёл с Васан Гирей Джабаги, выехавшего, как я показал 11-13 февраля 1941 г., в Турцию в конце 1937 или начале 1938 г. Одновременно указал мне, что в Варшаве много татарской студенческой молодёжи из польских татар, Идель-Урала, Крыма и Кавказа, что мне необходимо знать

очень широкие программы. С одной стороны он освещал историческое прошлое татар польских, с другой подводил итоги работы КРИЧИНСКИХ, АХМАТОВИЧЕЙ как руководителей – вождей татар польских среди национальностей, сгруппированных в эмигрантских организациях. Под этой точкой зрения весьма интересны I и II темы "Рочника Татарского", вышедшие в 1932 и 1935 гг. Несмотря на предупреждение Ольгерда КРИЧИНСКОГО относительно ХУРАМОВИЧА, я был у Хурамовича, с которым ничего существенного не говорил. К ПОЛТОРЖИЦКОМУ не пошёл, так как не считал это нужным. Он не имел влияния среди мусульман г. Варшавы. Остальное время до 27 октября провёл у своей теперешней жены и больше никого не посещал. Дальше, как показывал 11–13 февраля, находился в Слониме, где произошла первая моя встреча с Эдиге ШИНКЕВИЧЕМ. Эдиге ШИНКЕВИЧ лето 1936 г. провёл в Слониме у моей матери, был также в Клецке несколько дней гостем моего будущего шурина Амурата ЯКУБОВСКОГО, находящегося теперь в Турции, в Стамбуле. Ещё в 1933 г., весной узнал я, что Эдиге находится в Тегеране, что он бежал из Крыма, точно в какой местности – не знаю, теперь же я ходил в учреждение воеводы дать показания, нужные для выработки Эдиге ШИНКЕВИЧУ польского документа. Работал я тогда в муфтияте, с февраля до начала июля 1933 г. Следующие известия об Эдиге ШИНКЕВИЧЕ имел я в 1936 г. в Каире от своих родственников, и письмо, которое получил (*см. стр. 11 и 12 показаний от 25 февраля 1941 г.*) от Эдиге ШИНКЕВИЧА в Каире. Когда произошла первая встреча моя с Эдиге в Слониме – не помню точно, но было это, наверное, в ноябре 1936 г. Он уже был тогда студентом Мустафы Вороновича (ул. Тартаки 19а). Брат мой при польских властях служил "дозорцом" – сторожем-стражником тюрьмы в Лукишках в Вильно, устроил его по моей просьбе в тюрьме в 1935 г. Ольгерд КРИЧИНСКИЙ, брат был без работы, я ему помогал из Каира. Перед службой в Вильно брат мой работал в Белостоке кондуктором на линии автобусов и остался без работы, теперь брат мой выделяет кожи вместе с отцом жены его ШУЦКИМ – кустарём в д. Бутрыманцы около Эйшишк, почта Эйшишки. Брата своего я видел месяца 2–2,5 тому назад в Клецке, куда он прибыл из Ляхович, где искал возможности устроиться в артели кожевников, желая быть ближе ко мне и матери нашей СМОЛЬСКОЙ, проживающей в Слониме, ул. Пушкина 76. Брат мой не имеет образования, кончил в Симферополе в 1922 г. школу I ступени.

В беседе со мной Эдиге ШИНКЕВИЧ много говорил об оживлении работы среди польских татар, особенно молодёжи, и предлагал мне в этом направлении в будущем повлиять на Центральный Совет Культурно-Просветительного Объединения татар Польши. Говорил,

что он эту работу по оживлению начал в Слониме и Вильно, особенно в Вильно, где образовался кружок татарской молодёжи, что старается о светлице для молодёжи, что старшие возрастом татары должны ему помочь в этом деньгами, что он предполагает в будущей Наивысшей коллегии мусульман найти помошь и что я, как предполагаемый член этой коллегии, помогу молодёжи и ему. Говорил мне Эдиге ШИНКЕВИЧ, что по приезде в Польшу, Вильно связался он с редактором монархической польской газеты в Вильно "Слово" МАЦКЕВИЧЕМ и написал для "Слова" ряд статей о положении в СССР, направленных против СССР. На мои вопросы о деятельности в Крыму и причинах своего бегства из СССР в Тегеран, Эдиге мне ничего не говорил конкретно. Я мог судить, что деятельность эта направлена была против СССР, Эдиге был пионером, комсомольцем, но национал-шовинистский уклон сделал его врагом Советской власти. Вспоминая о Тегеране, Эдиге говорил, что много выпил виски с чиновником польского Посольства ТОМАШЕВИЧЕМ. Я обещал Эдиге ШИНКЕВИЧУ поработать среди польских татар, поднять в них татарское национальное чувство. Многие из татар не умели молиться, крестились. Сделал это даже Лев КРИЧИНСКИЙ в 1923 г., когда женился на польке-католичке, а потом в 1928 г. перешёл назад в Ислам, брат его Ольгерд КРИЧИНСКИЙ был женат на русской, сыновья АХМАТОВИЧА Александра женились на польках и т.д. Вообще, вся образованная татарская масса отрекалась от Ислама и названия татар, за исключением КРИЧИНСКИХ, АХМАТОВИЧЕЙ, РОМАНОВИЧЕЙ, которые признавали себя за татар. Эти общие моменты в Польше среди польских татар, а также те чувства, которые вызывали во мне названия разных татар СССР, мусульманских народов земного шара, побуждали меня найти в условиях буржуазии быв. Польши почву для работы на благо татар и Ислама. Поэтому своей роли муллы г. Варшавы я придавал какое-то особое назначение, вылившееся в своём конечном результате в борьбу с СССР и контакт с эмигрантскими группами Идель-Урала, Крыма, Азербайджана, мусульманами Сев. Кавказа. Долгая беседа с Эдиге о судьбах татар в Польше и СССР кончилась попойкой в ресторане Слонимском и выездом Эдиге в Вильно. Вторично видел Эдиге я позже (*в декабре*) в Вильно, тоже в 1936 г. Муфтия тогда в Вильно не было, был он в поездке в Индию, где собирал деньги на постройку мечети в Варшаве. Эдиге жил, как указал, у моего брата, но часто дома не ночевал. В Вильно был и Мустафа АЛЕКСАНДРОВИЧ, с которым я был в Каире, и говорили также о татарах, а потом были на попойке в двух ресторанах. Со слов Эдиге выяснилось, что он был в контакте с "Восточным институтом" в Варшаве, в частности секцией Крымско-Идель-Уральской Коло Младых, но что вся его работа, собственно

говоря, сводится к тесной связи с Бончковским, руководителем "Прометеуша". Из недоговорок Эдиге Шинкевича можно было судить, что он имеет какую-то связь со II-м отделом Польгендтаба, с которым Бончковский по своему положению должен был быть тесно связан. С Бончковским я первый раз встретился в "Восточном институте" в 1933 г., он тогда просил что-нибудь написать для журнала "Всхуд". В 1934 г. появилась моя статья во "Всхуде" под названием "Аль-Азгар", характеризующая положение Аль-Азгара с точки зрения современной науки, а также знакомящая читателей "Всхуда" с пёстрым национальным составом учащихся, их обычаями, общежитиями и первыми шагами в университете Аль-Азгар. Эта статья, как я потом узнал, была переведена на французский язык и напечатана в органе студенческой федерации международного сближения в 1935 г. без моего позволения. Иных контактов с Бончковским на протяжении 1933–1937 гг. у меня не было. В январе 1937 г. выбрали меня муллой г. Варшавы, об этом я уже писал обширно в показаниях 11–13 февраля 1941 г. В конце марта и начале апреля 1937 г. я был в Клецке у своей невесты Евы Якубовской. И вот в Клецке я обратился к бурмистру, полковнику в отставке ХМЕЛЕВСКОМУ (*вывезен в сентябре 1939 г. в СССР*) с предложением организации татарского отделения "Стрельца" ("Стрельца") в Клецке. Должен здесь оговориться, что "Стрельцы" татары существовали до 1937 г. в Слониме, вёл их в начале быв. полковник польской армии, татарин Матвей БАЙРАШЕВСКИЙ (*вывезен в Архангельскую область*), потом ШЕШДЕВИЧ, поручик запаса, референт старости в Слониме, также "Стрельцы" татары существовали в Новогрудке – вёл их в начале Ибрагим МИСЬКЕВИЧ, знаю его со встреч на общетатарских вечерах в Вильно и съездах татар в Вильно, собраниях, посвящённых Курултаю в Варшаве, т.е. от 1924–1925 гг., после МИСЬКЕВИЧА вёл стрельцов БАЙРАШЕВСКИЙ, кажется подхорунжий запаса – я его лично не знаю, так как со "Стрельцами" в Слониме и Новогрудке я не контактировал, тем более, что "Стрельцы" татары в Слониме распались ещё в 1936 г. или 1937 г., "Стрельцы" же в Новогрудке существовали до ликвидации Польши. Бурмистр Клецка ХМЕЛЕВСКИЙ и кировник заведующий подшефной школой БРОДИНСКИЙ (*он офицер запаса и начальник "Стрельца" Клецкой Гмины (волости)*) выразили своё согласие, было собрание татар, правда немногочисленное, на котором написали протокол, подписанный ХМЕЛЕВСКИМ, БРОДИНСКИМ и мною об образовании отделения "Стрельца", и на этом дело кончилось, так как среди татар Клецка не нашлось достаточного числа молодёжи, желающей приобщиться к "Стрельцу". Руководствовался я мыслью, что "Стрелец" оживит татар в Клецке, но ошибся в своих расчётах. Больше уже организовывать "Стрельцов"

я не решался. Таким образом, фактически татарские "Стрельцы" существовали только в Новогрудке, где о них сильно заботились "Стрельцы" поляки. До осени 1937 г. я не принимал в Варшаве участия в собраниях. Устройство личной жизни, летние каникулы, споры фазлеевцев и эксановцев – всё это не благоприятствовало участию. Всё я это подробно оговорил в показаниях 11–13 февраля 1941 г. Начиная концом 1937 г., после обеда у ЭКСАНОВА Гафура с присутствием Ияза ИСАКОВА и Ольгерда КРИЧИНСКОГО, начинаю посещать собрания в "Восточном институте" в Варшаве, а также присутствовать на церемониях-обходах, посвящённых тем или иным годовщинам (*перечисление их см. в показаниях от 11–13 февраля 1941 г.*). Отношения к Эдиге ШИНКЕВИЧУ по-родственному не налаживаются. Его личная жизнь, отношение к людям, в частности ко мне, не располагают к этому. Встречаюсь с ним на церемониях-обходах, говорю с ним о татарам. Эдиге ШИНКЕВИЧ на обходе "ХХ-летия Курултая Крыма" посвящает меня в проект организации "Кола Молодёжи Татарской" – кружка молодёжи татарской, и просит на съезде, который будет в начале 1938 г., обратить усиленное внимание на этот кружок, что я делаю, но в Устав Культурно-Просветительного Объединения татар Польши проект "Кружка Молодёжи" официально не вошёл, но кружки начали образовываться. Первым был такой кружок в Вильно. На кружке обсуждалось, насколько мне известно, положение татарских национальных групп, изучались песни крымских татар, мелодии танцев, а также думали привезти из Румынии образцы рукоделия крымских татарок и привить их среди женской татарской молодёжи в Польше. Работа в кружке шла по направлению связания польских татар с крымскими, происходящими в своём историческом прошлом в большинстве из Крыма, в меньшинстве же Поволжья. Работа Эдиге ШИНКЕВИЧА находила почву среди молодёжи. Более активными в этом направлении в Вильно были братья ПОЛТОРЖИЦКИЕ (*дети сотрудника почты в Вильно*), Самуил (*Сома*) БОГДАНОВИЧ (*сын Матвея БОГДАНОВИЧА из Ляхович*), учащийся в Вильно, ХАЛЕЦКИЕ (*сыновья муззина ХАЛЕЦКОГО в Вильно*) и иные, неизвестные мне по фамилиям. Была же молодёжь в возрасте 13–17 лет, которой руководил Эдиге ШИНКЕВИЧ. После съезда в начале 1938 г., когда была выбрана Наивысшая мусульманская коллегия и новый Центральный Совет Культурно-Просветительного Объединения татар Польши, Эдиге ШИНКЕВИЧ запроектировал экскурсию молодёжи в иные татарские посёлки, и с этой целью "Коло Молодёжи" в Вильно обратилось с просьбой к Коллегии дать средства на экскурсию. На заседании Коллегии Ольгерд КРИЧИНСКИЙ, я, а также Яков РОМАНОВИЧ обратились к муфтию, и муфтий согласился дать на упомянутую экскурсию 200

злотых. Экскурсия совершилась в 1938 г., кажется в августе месяце. Перед этим, в июле 1938 г. я видел Эдиге ШИНКЕВИЧА в Слониме у своей матери, у которой с женой своей пробыл перед Клецком неделю. ШИНКЕВИЧ просил меня быть на богослужении в мечети в Осмолове около Иванова, куда должна была прибыть экскурсия. Будучи в Клецке, я был на богослужении, отправлял его. Был этот праздник "Дожинок татарских", т.е. окончание жатвы в пятницу, числа не помню. Потом в Иванове был вечер с танцами, на котором присутствовали татары из Новогрудка, Клецка, Мира, Орды и Иванова. Из эмигрантов никого не было, кроме Эдиге ШИНКЕВИЧА. Ввиду присутствия польской полиции, вечер носил характер вечера польских татар. Молодёжь – члены экскурсии выступали в блузах с голубыми галстуками (*национальный цвет буржуазных татар*). На богослужении с минбара (*кафедры*) мечети я сказал короткую проповедь по-польски, вспоминая о любви к земле своих умерших предков, а также о "татарских дожинках", как новой традиции татар, живущих на землях Польши. На танцевальном вечере я до конца не был. На следующий день после вечера был в Клецке у меня Эдиге ШИНКЕВИЧ, но после завтрака выехал, кажется в Ляховичи. Как узнал, Эдиге потом на этом вечере напился, и дело чуть было не дошло до драки. В каких местностях образовалось "Коло молодёжи", указал я 11–13 февраля 1941 г. Деятельность "Коло молодёжи" было ещё в зачаточном состоянии. Объяснялось это отсутствием постоянного руководства на местах. Зимою работа в татарских посёлках умирала – отсутствовала учащаяся молодёжь, летом же деревенская татарская молодёжь работала на поле и трудно было её созвать. Убедился в этом сам, когда летом в Клецке в 1933 г. организовал в помещении подшефной польской школы уроки закона божьего для молодёжи. Ходили только дети в возрасте от 8 до 12 лет (*да и то нерегулярно*), взрослая же молодёжь совершенно отсутствовала. Во всяком случае толчок, данный Эдиге ШИНКЕВИЧЕМ, мною, а также иными, указанными на стр. 18, дал некоторые результаты. В более бедных посёлках, как Ляховичи, Клецк, Видзы, Мир, Городище жила надежда эмиграции в Турцию, что некоторые и сделали в 1937 и 1938 гг. Эмиграция в Турцию не встречала сочувствия у КРИЧИНСКИХ и иных деятелей, как идущая вразрез с интересами Польши. Польское правительство не признавало у польских татар эмигрантских прав, т.е. не выдавало им бесплатного паспорта за границу. Посольство турецкое также не шло навстречу, не говорило о возможностях эмиграции, вообще не считало польских татар за 100 % элемент, нужный турецкой национал-шовинистской государственности.

Вторая половина 1938 г. и первая половина 1939 г. описаны мною в показаниях 11–13 февраля 1941 г.

Осенью 1937 г., после отбытия военной службы, шурин мой Амурат ЯКУБОВСКИЙ приехал ко мне в Варшаву. Искал работы. Приехал ко мне в октябре 1937 г. и был без работы до конца ноября, потом начал работу в какой-то мастерской по изделию коробок, но в конце декабря 1937 г. вызван был в Вильно дирекцией Виленской жел. дороги, куда подал прошение, но в Вильно его не приняли, поэтому снова вернулся к нам в Варшаву, где устроился после долгих стараний в фирме "Стигер", делающей лифты. Шурин мой кончил в Вильно среднюю техническую школу, хорошо знал Эдиге с 1936 г., и сочувствовал стремлениям и работе Эдиге ШИНКЕВИЧА. Работая в фирме "Стигер", шурин нанял себе комнату на ул. Гроховской 275 (*мы жили на той же улице, но под № 85*), довольно далеко от нас. Потом шурин устроился на лучшую работу, на фабрику машин ЖЕВУСКОГО, в конце 1938 же или начале 1939 г. начал работать в Польских закладах инженерии уже на государственном предприятии. Из рассказов шурина знал, когда бывал Эдиге ШИНКЕВИЧ в Варшаве, но ко мне он заходил считанные разы на обед или чай. Шурин же с ним встречался, и поддерживал контакт также с Ортаем, Вели Селимом и Абдуллой Зигни. Кроме того, шурин записался на курс турецкого языка при гос. Университете в Варшаве и посещал собрания секций "Кола Молодых" востоковедов при "Восточном институте". Словом, шурин мой был втянут в работу крымских эмигрантов. От него мог я знать, что Эдиге ШИНКЕВИЧ особенно контактирует с БОНЧКОВСКИМ. Амурат ЯКУБОВСКИЙ не был у своей матери в Клецке с начала 1938 г. (*из Вильно, куда был вызван дирекцией Виленской жел. дороги, поехал он на несколько дней в Клецк*) до 18 сентября 1939 г. Во время летних каникул, когда я с женой был в отпуске в Слониме и Клецке в 1939 г., Амурат перешёл на мою квартиру ввиду нашего отсутствия. Таким образом, в конце августа (29) был у меня на квартире. 1 сентября 1939 г. началась война, 2 или 3 сентября приехал Эдиге ШИНКЕВИЧ в Варшаву, не найдя Амурата ЯКУБОВСКОГО на Гроховской 275, заехал ко мне, но 4 сентября уже выехал от меня и я его больше не видел. 5 сентября я с женой выехал в Клецк из Варшавы подводой, в Клецк прибыл 9 сентября. Шурин мой был мобилизован, но как техник остался на государственном предприятии и пробыл в Варшаве ещё несколько дней. Потом же, видя безнадёжность положения, выехал из Варшавы поездом, шёл пешком, ехал и т.п., и в конце концов добрался в Клецк, куда привели его под экскурсионным из д. Жеребковичи. Было то неожиданностью для нас. В Клецке пробыл два месяца. Ездил в Барановичи, хотел устроиться на жел. дороге, и в конце концов решил поехать в Варшаву за вещами моими и моей жены, так как мы, выезжая из Варшавы, взяли только немного белья и одежды, оставив тёплые

пальто и т.п. Шурин таким образом хотел отблагодарить меня за содержание его во время безработицы в Варшаве. Но как оказалось, имел он другие мысли. Выехал в Варшаву и не вернулся, сообщил раз из Берлина, что находится в дороге в Турцию, было то в начале или в середине 1940 г., потом же писал незадолго перед моим арестом из Стамбула, извиняясь передо мной и женой за свой выезд в Турцию, и оставление на мою опеку своей матери и брата. Написал о шурине, чтобы быть спокойным. Письмо матери к сыну Амурату находится в актах следствия.



Наставнік А. Варановіч сярод вучняў Клецкай сярэдняй школы №1. Студзень 1940 г.

В начале 1940 г. ко мне в Клецк явился бывший улан Татарского эскадрона БАЙРАШЕВСКИЙ или МИСЬКЕВИЧ из Слонима с просьбой о свидетельстве о венце для его брата и ВЕСНОВСКОЙ (*татарки из Ляхович*). Брат его находился тогда в Варшаве и служил в польской полиции. Метрических книг и печатей в Варшаве не

было, я забрал их с собой, выезжая из Варшавы 5 сентября 1939 г. в Клецк. Свидетельства выдать я не мог, поэтому предлагал забрать у меня метрические книги и печати и перенести их в Варшаву муэззину Зарифу ЭКСАНОВУ, моему заместителю, тем более, что упомянутый БАЙРАШЕВСКИЙ или МИСЬКЕВИЧ из Слонима направлялся в Варшаву. Таким образом, я передал ему книги метрические и печати муллы г. Варшавы. Донёс ли он их в Варшаву для совершения венца брата своего полицейского с ВЕСНОВСКОЙ, не знаю. Был это мой последний акт духовного г. Варшавы. Фамилию путаю, так как определённо не знаю. Мать ВЕСНОВСКОЙ, невесты БАЙРАШЕВСКОГО-МИСЬКЕВИЧА проживает в Ляховичах.

Припоминая вопрос о связи мусульманской контрреволюционной организации со II-м отделом Польгендтаба, могу предполагать, что таковая связь должна была существовать. В чём она состояла, какие средства разные эмигрантские группы получали, мне неизвестно. Но работа их в "Прометеуш", связь Эдиге ШИНКЕВИЧА с БОНЧКОВСКИМ, а также иными, как Аяз ИСХАКОВ, БАЙРУГАН, в большей же мере контракты офицеров-грузин и азербайджанцев из самого положения вещей во II-м отделе. Все обходы, собрания производились при тихом согласии польских властей, которые должны были покрывать работу II-го отдела, выражавшуюся в организациях

"Прометеуша" и эмігрантскіх групіровок, работающих и ведущих борьбу против СССР.

Кончая свои показания от 25 февраля 1941 г., прошу о помо-
щи и ведущие вопросы.

Воронович.



"КОГДА Я НА ПОЧТЕ СЛУЖИЛ ЯМЩИКОМ..."

(Сусветны вершаваны шэдэўр – народная гутарка
"Паштальён," народжаны 155 гадоў таму на Беларусі).

ПРАДМОЎЕ

Перада мною не звычайны, а маркіраваны мастацкі канверт, пра які яшчэ гавораць, што ён спецыяльны. Так, гэта праўда: і марка, і малюнак, прысвечаны толькі адной асобе. Давайце, калі ласка, даследуем яго і пакінем гэту звестку для сучаснікаў і нашчадкаў.

На левай палове, калі прама глядзець на гэтую рэч, друкаваныя літары сведчаць: адрес адпраўшчыка і індэкс прадпрыемства сувязі і друкарскія прамыя лініі, на іх рукой чорнымі чарніламі напісана: 220131, г. Мінск, вул. Мірашнічэнкі, д. 51, кв. 312. КАНАПАЦКІ Ібрагім.

Ніжэй. Зімовы экспрэсіўны малюнак. Дрэвы – елкі. Завіруха. Паштовы вазок. І слова: Ямщик (песня) Когда я на почте служил ямщиком...

Пад малюнкам: Першы друкаваны твор паэта.

У самым нізе: разбіўка для індэкса, на якой 225320 і друкаваныя слова: Індэкс прадпрыемства сувязі назначэння.

Паміж левым і правым бакамі канверта ў самым версе штэмпель пошты: Минск, ПЖДП цех № 1 25019918.

У правай старонцы канверта – марка з авальнай выявай партрэта чалавека, там жа Беларусь // Belarus 1998, частка пісьмовага стала з кнігамі і пёрамі гуся для пісьмовай працы, кніжная паліца з літаратурай, падсвечнік са свечкамі і слова: польскі і беларускі паэт Сыракомля У. (1823–1862).

Ніжэй: Каму (надрукавана), друкаваныя лініі, на іх чорнымі чарніламі ад рукі напісана: МАЛІНОЎСКАМУ Міхасю Міхайлівічу. Куды (надрукавана), друкарскія лініі, на іх ад рукі тымі жа чарніламі: г. Баранавічы, вул. Брэсцкая, 293/2, кв. 42.

На адваротным баку канверта: Увага! Узор напісання лічбаў індэкса – друкаваныя слова і сам гэты ўзор.

І яшчэ там надрукавана: Рэспубліканскае дзяржаўнае аб'яднанне "Белпошта", 1998 г.

Надрукавана ДВПП "Прамдрук" з. 1059.

Выраблена Папяровай фабрыкай Дзяржзнака Беларусі. г. Барысаў, з. 5061.

Як бачна, ні імя, ні прозвішча мастака маркі і малюнка няма.

Што на гэтым канверце правільна, а што недакладна? Адразу ж дам адказ, што першым друкаваным творам паэта былі ні "Ямщик", ні песня "Когда я на почте служил ямщиком...", бо Уладзіслаў Сыракомля на рускай мове іх ніколі не пісаў...

Вось такое прадмоўе да непасрэднай гісторыі пра Уладзіслава Сыракомлю і яго славуты твор на польскай мове "Паштальён".

СТВАРЭННЕ "ПАШТАЛЬЁНА"

Хто з нас не ведае папулярную рускую народную песню "Когда я на почте служил ямщиком..." Нарадзілася яна на беларускай зямлі ў мінулым стагоддзі, а напісана была на польскай мове. У адным з дзівоснейшых перакладаў стала любімай народам песней. У аснове яе – вядомая народная гутарка – верш Уладзіслава Сыракомлі (*Людвіка Кандратовіча; 29.09. 1823, фальварак Смольгава Бабруйскага павета Мінскай губерні, зараз в. Смольгава Любанскага раёна Мінскай вобласці – 15.09. 1862, Вільня, пахаваны на могілках Роса*) "Паштальён".

Вось як згадвае пра гэта ў сваім гістарычным нарысе "Мірскія былі" журналіст Вячаслаў Антонавіч ХіліМОНАЎ, зараз нябожчык (выдавецтва "Полымя", 1990 г., стар. 17–18): "Тут нельга не прыгадаць цікавы выпадак з жыцця самога Сыракомлі. Бацька паэта, па прафесіі землямер, арандаваў панская фальваркі. Адзін з іх, Залучча, знаходзіўся непадалёку ад Міра і залежаў ад яго ў гаспадарчых справах. Уладзіслаў часта прыязджаў сюды і аднойчы пачуў у карчме ўспаміны захмелелага чалавека, мясцовага паштальёна, аб tym, як ён зімой спяшаўся з пакетам і не дапамог чалавеку, што падаваў голас, замярзаючы ля дарогі. Чалавекам tym, як высветлілася, аказалася яго каҳная дзяўчына... Сыракомлю надзвычай узрушыла такая сумная гісторыя, і ён напісаў на польскай мове верш "Паштальён". У 1844 годзе яго надрукаваў віленскі часопіс "Атэнэум". Гэта быў дэбют маладога паэта, набыўшага потым шырокую папулярнасць". Так што сёлета як раз спаўніеца 155 гадоў гэтamu сусветнавядому вершаванаму шэдэўру.

Як піша вядомейшы беларускі паэт, вучоны і перакладчык Уладзімір МАРХЕЛЬ: "... Кандратовіч паставіў пад рукапісам не сваё прозвішча, а літары NN. На гэта была свая прычына. Не хацелася, каб яго захапленне набыло вядомасць у асяроддзі, дзе процілеглыя дробязным, меркантыльным інтэрэсам парыванні ганіліся ў плётках, дзе даводзілася сутыкацца з людзьмі, сам выгляд якіх, паводле слоў Кандратовіча, "спанеў да такой ступені, што нават там, дзе яны хацелі быць найбольш шчырымі і зразумелымі, не ўмеюць паказацца інакш, як толькі з пачцівасцю замест душэўнасці, толькі з пратэкцыяй замест

**дружбы: яны не ведаюць іншых таварыскіх класіфікацый, як толькі маё-
масныя, для іх галава ці сэрца, адасобленыя ад кішэні, нічога не зна-
чаць..." А верш жа пісаўся не для іх!"**

З нарыса ХІЛІМОНАВА бачна, што жыццё будучай рускай на-
роднай песні "Когда я на почте служил ямщиком..." дало наша
старажытнае мястэчка Мір, што сёння знаходзіцца ў Карэліцкім
раёне на Гродзеншчыне. Канешне, гэты населены пункт і вядомы
сваёй дойлідской пярлінай – замкам з вежамі.

ЯКІЯ ЯШЧЭ ІСНУЮЦЬ ВЕРСІІ НАКОНТ НАРОДНАЙ ГУТАРКІ "ПАШТАЛЬЁН"?

Як сведчыць квартальнік Беларускага згуртавання татараў-му-
сульман "Байрам. Татары на зямлі Беларусі" № 3, 1994 (стар. 98):
**"Мяркуюць, што сюжэт яго верша "Паштальён" – гэта падзея, якая зда-
рылася ў выніку любові паненкі-хрысціянкі і хлопца-мусульманіна".**

Так, гэтая версія зусім не заснавана на голым месцы. Бо, як
вядома, у Міры татары жылі здаўна, яны займаліся агародніцтвам і
гарбарствам, няслі службу ў замку. У мястэчку была ў свой час
пабудавана мячэць і свайго муллу там мелі.

Мабысь, у мястэчку або каля яго захаваліся нашчадкі тых
родзічаў-татараў, адкуль быў мірскі замкавы паштальён, дык вельмі
прашу адазвацца і напісаць мне ў Баранавічы.

КАЛІ НАРАДЗІЎСЯ "ЯМЩИК"?

У 1868 годзе служачы губернскага праўлення ў Яраслаўлі па-
эт Леанід ТРЭФАЛЕЎ (1839–1905), аўтар яшчэ некалькіх будучых
папулярных рускіх песен і славутага верша "К России":

К коленям твоим припадая,
Страдаю я вместе с тобой
И жду той минуты, когда я
Увижу тебя не рабой.

зрабіў выдатнейшы пераклад на рускую мову пад назвай "Ямщик".

ЯК "ЯМЩИК" ЗРАБІЎСЯ "КОГДА Я НА ПОЧТЕ СЛУЖИЛ ЯМЩИКОМ..."?

Верш, перакладзены ТРЭФАЛЕВЫМ, у незвычайна кароткі тэр-
мін робіцца вельмі папулярным, а хутка з яго атрымоўваецца су-
спектна вядомая сёння песня "Когда я на почте служил ямщиком..."

Давайце, калі ласка, параўнаем верш "Ямщик" (*такая ў яго
назва ад перакладчыка. – M.M.*) і песню "Когда я на почте слу-
жил ямщиком..."

Верш:

Мы пьём, веселимся, а ты, нелюдим,
 Сидишь, как невольник в затворе.
 И чаркой, и трубкой тебя наградим,
 Когда нам поведаешь горе.

Не тешит тебя колокольчик подчас,
 И девки не тешат. В печали
 Два года живёшь ты, приятель, у нас,—
 Весёлым тебя не встречали.

Песня:

Когда я на почте служил ямщиком,
 Был молод, имел я силёнку.
 И крепко же, братцы, в селенье одном
 Любил я в ту пору девчонку.

Сначала не чуял я в девке беду,
 Потом задурил не на шутку:
 Куда ни поеду, куда ни пойду,
 Всё к милой сверну на минутку.

Калі ў вершы У. СЫРАКОМЛІ і ў перакладзе Л. ТРЭФАЛЕВА было па 17 вершаваных чатырохрадкоўяў, то ў песні іх засталося ўсяго 8. Гэта вынік апрацоўкі і адшліфоўкі народам твора. І гэты песенны шэдэўр спачатку загучаў на двух кантынентах – у Еўропе і Азіі, а потым і на ўесь свет. Такі дзівосны лёс атрымаўся ў народнай гутаркі "Паштальён".

КОЛЬКІ РАЗОЎ НА РУСКУЮ МОВУ ПЕРАКЛАДАЎСЯ ТВОР "ПАШТАЛЬЁН"?

Вядомы беларускі вучоны і паэт Уладзімір МАРХЕЛЬ глыбока вывучыў жыццё і творчасць У. СЫРАКОМЛІ. У 1990 г. выйшла з друку яго кніга "Крыніцы памяці" (на гэтым выданні ён цераз 7 гадоў пасля бачання света напісаў: "Завочна знаёмаму мне Міхасю Міхайлавічу Маліноўскаму – шанавальна. 14.06. 1997 г." і подпіс. – М.М.), дзе падрабязна падаецца гісторыя выдання верша-шэдэўра "Паштальён" і яго далейшае жыццё, дадам – шчаслівае.

У. МАРХЕЛЬ, ідучы па слядах У. Вільчынскага, аўтара артыкула "Паштальён", выявіў, што толькі на рускую мову твор Ул. СЫРАКОМЛІ перакладаўся 7 (сем!) разоў. Акрамя Л. ТРЭФАЛЕВА, гэта рабілі М. Міхайлоўскі, Л. Пальмін, І. Талмачоў, Д. Бохан, С. (аўтар, які скаваў сваё сапраўднае прозвішча за крыптанімам. – М.М.), А. Карынфскі (вялікі сябра і добры перакладчык нашага Янкі Купалы. – М.М.).

ПЕРАКЛАД НА ЎКРАІНСКУЮ МОВУ

Па-украінску верш Ул. СЫРАКОМЛІ загучаў у перакладзе Міхайлы СТАРЫЦКАГА. Гэта здарылася ў горадзе Львове ў часопісе "Зоря" № 23, 1882. Загаловак быў яму "Паштар".

СВЕТАДЧУВАННІ ТВОРА НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

А ці ёсьць пераклад гэтага верша на нашу мову? Так, гэта ўпершыню зрабіў нашчадак менян (*так спачатку ў летапісу "Аповесць мінулых гадоў" звалі жыхароў Менска. – М.М.*) Янка Лучына (*Іван Люцыяновіч НЕСЛУХОЎСКІ: 6.07. 1851 – 16.07. 1897*). Надрукаваны быў пераклад пад назвой "Ямшчык" у рускамоўнай газеце "Мінскі листок" № 19 у 1890 годзе. Вось пачатак яго пераклада:

І п'юць і гуляюць – чаму ж у забаве
Адзін ты, як вораг у няволі?
На чарку! – закурым, садзіся на лаве,
Скажы нам прычыну нядолі.

А яшчэ паэтычныя радкі Ул. СЫРАКОМЛІ ёсьць у цудоўным перакладзе Максіма Лужаніна (*Аляксандра Амвросьевіча Каратая, н. 2.11. 1909 г.*). Ён захаваў назву верша – народнай гутаркі "Паштальён", а пачынае вось як:

Тут пяюць і гуляюць, адзін ты не п'ян,
А сумны, як вязень прыкуты.
Вазьмі сабе чарку, сядай на тапчан,
Скажы, што ў цябе за пакута?

Трэці выдатны пераклад "Паштальёна" пад назвой "Паштар" зрабіў ураджэнец Слонімшчыны, паэт і вучоны Іван Чыгрын (*Іван Пятровіч Чыгрын, н. 10.04. 1931 г.*). Гэты пераклад быў упершыню надрукаваны ў газеце "Наша слова" (№ 43, 1993 г.):

– Тут п'юць, ці гарланяць, ці смаляць цыгаркі,
А ты, як нявольнік гаротны.
Набі лепей люльку ды выпі во чарку
Пра боль раскажы свой нязводны.

СУСВЕТНАЕ ЗНАЧЭННЕ ТВОРА Ул. СЫРАКОМЛІ

Народная гутарка "Паштальён" узбагаціла літаратуру і культуру чатырох братніх славянскіх народаў: беларускага, рускага, украінскага і польскага. Пераўтварыўшыся ў песню, яна, як і ў мінулыя часы, хвалюе і трывожыць сэрцы і душы людзей.

Давайце яшчэ раз услухаемся і парашунаем заключныя радкі народнай гутаркі і народнай песні:

Верш:

Мой конь испугался пред третьей верстой
 И гриву вскосматил сердито:
 Там тело лежало, холстиной простой
 Да снежным покровом покрыто.

Я снег отряхнул – и невесты моей
 Увидел потухшие очи...
 Давайте вина мне, давайте скорей,
 Рассказывать больше – нет мочи!

Песня:

А снег уж совсем ту находку занёс:
 Метель так и пляшет над трупом.
 Раскрыл я сугроб – то и к месту прирос,
 Мороз заходил под тулупом.

Под снегом-то, братцы, лежала она...
 Закрылися карие очи.
 Налейте, налейте, скорее вина,
 Рассказывать больше нет мочи.

У наш час, калі некоторыя брудныя палітыкі – жадаюць таго
 ці не – робяць усё, каб раз'яднаць нашыя народы, нас усіх, як і ра-
 ней, аб'ядноўваюць кнігі, песні, традыцыі. І яркі прыклад таму – на
 Беларусі народжаная, на польскай мове напісаная, па-украінску
 перакладзеная – руская народная песня "Когда я на почте служил
 ямщиком..."

М. МАЛІНОЎСКІ.



"ШТО ТАКОЕ РАХМАН?" | ... БЕЛАРУСКАЯ РАХМАНАСЦЬ

"Мухамед гаварыў аб адзіным Богу. Ён называў Яго ўсемагутным, Аллагам – гэта імя курайшты добра ведалі, яны нават шанавалі Аллага ў шэрагу з другімі багамі, у нейкім сэнсе і Кааба была домам у tym ліку і гэтага самага Аллага, якому, дарэчы скажаць, надта карысна было маліцца пад час падарожжаў па мору, тут жа, на суши, асобага проку ад Аллага не было. Мухамед называў свайго адзінага Бога таксама рахманам, міласэрным, – гэта слова было зусім невядома курайшытам. "Што такое рахман?" – у здзіўленні пыталіся яны адзін у другога". Вось якая вытрымка атрымалася ў мяне з цудоўнай кнігі "Жыццё Мухамеда"

В. ПАНОВАЙ і Ю. БАХЦІНА, а яна якраз расказвае аб першай пропаведзі на людзях прарока Аллага Мухаммеда.

Канешне, я адразу звярнуў увагу на гэта, а яшчэ на слова "рахман". Адразу скажу, што ў рускай мове яго няма, хаця гэта вытрымка перакладзена з яе. Але ж на Русі ўсё ж калі-нікалі сустракаюцца імёны Рагім, Рахім, але тамака мала хто ведае, што яны абавязаны.

Іншая справа атрымоўваецца на Беларусі, бо слова "рахманы", "рахманець", "рахманасць" з'яўляюцца звычайнымі, нібы яны спрадвеку былі тутака.

Давайце, калі ласка, адкрыем тлумачальныя слоўнікі і паглядзім, што яны нясуць у сябе:

"Рахманець", -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Рабіца ручным, свойскім (*пра жывёлу*). 2. Станавіца лагодным, ціхім, пакорлівым (*пра чалавека*).

"Рахманы", -ая, -ае. 1. Пра жывёлін, птушак, якія не баяцца чалавека – ручны, свойскі. 2. Пра чалавека – памяркоўны ў адносінах да іншых, дабрадушны. Чалавек ён р. II наз. **рахманасць**, – і, ж".

Беларускае згуртаванне татар-мусульман "Аль-Кітаб" амаль штогодна выдае мусульманскія каляндары, а там ёсць раздзелы: "99 цудоўных імён Аллага (*Аль-Асма Аль-Хусна*)", на рускай мове і па-беларуску, "Мусульманскія імёны". У першым раздзеле пад лічбамі 2 і 3 мы знайдзем:

- "2. Ар-Рахман – Милостивый
- 3. Ар-Рахим – Милосердный",

у другім:

"Рахым – міласэрны".

Дык вось, мне так здаецца, калі злучыць пытанне з вытрымкі з кнігі "Жыццё Мухаммеда" "Што такое рахман?" з імёнамі мусульманскага каляндаря, дык атрымаем беларускія слова "рахманасць", "рахманы", "рахманець"...

Вось як падарожнічаюць слова ў свеце і калі-нікалі робяць сабе прыпынак назаўсёды ў спадабаўшыхся ім людзей, узбагачаюць сабой моўную скарбонку новай Бацькаўшчыны.

А зараз можа ўзнікнуць пытанне, ці само слова "рахманы" прыйшло на Беларусь. Так, на яго цяжка адказаць, магло і само ўсталявацца. Але тут, хутчэй за ўсё, той шчаслівы выпадак, калі яно прыйшло з Прыволжа або Крыма разам з першымі татарамі, якія захацелі атабарыцца на новых землях, прыйшло і засталося, каб падкрэсліць асаблівую рысу характеристу беларусаў ды і саміх сучасных беларускіх татар...

М. МАЛІНОЎСКІ.



ВОЙНА БЮРОКРАТИИ

Официально в Турции нет проблемы курдов, — существует только проблема безопасности в восточных провинциях Турции, где идут, согласно официальной турецкой пропаганде, "тяжёлые бои правительственные войск с вооружёнными бандами". Однако неофициально уже с конца 70-х годов в восточной Турции продолжается кровавый конфликт, который не может выиграть ни армия, ни партизанская Партия Трудящихся Курдистана (ПТК). Эта борьба, возникшая не по вине только курдов, уже потребовала 30 тысяч жертв. Проблема возникла со времени создания современного турецкого государства на руинах Османской империи, когда власти решили на территории Малой Азии склеить все этнические группы в один гомогенный турецкий народ. Власти тогда не учли, что один из этих народов — курды — имеют собственную старую культуру, свой язык и традиции местных властей. Но центральные власти решили, что курды должны стать турками и всё. Или они вообще не должны быть. В течение более 70 лет Анкара настойчиво подавляла всякое отличие в культуре и по языку. Несмотря на то, что курдское население составляет примерно четверть всего населения Турции, их язык и даже само слово "курд" были запрещены до 1991 г. До сегодняшнего дня нет официально существующих курдских школ и газет. Ни в одном международном документе, подписанном Турцией, нет упоминания о курдах. Власти их не замечают, не считают их этническим меньшинством — и поручили армии наводить порядок и обеспечить безопасность государства. С 1978 г., когда была создана ПТК, курды начали вести вооружённую борьбу, которая продолжается и сегодня.

Есть ли выход? Для этого надо соблюсти ряд демократических подходов. Для начала надо изменить способ мышления турецкой политической элиты, нужно отказаться от принципа, что о критериях национальной принадлежности решает государство, нужно отказаться от главного принципа — в турецком государстве есть место только для турок. И после этого власти должны:

- признать курдский язык в качестве одного из официальных языков Турции, разрешить издание газет на этом языке и дать доступ к телевидению и радио;
- прекратить политику запрета использования нетурецких фамилий и названий местностей и исключить применение силы в решении возникающих проблем;
- демократизировать общество: курды должны принимать участие в органах местной власти. Самоуправление должно обладать действительной властью, иметь для этого финансовые возможности;
- на уровне Центра курды могли бы быть представлены во второй палате парламента.

Когда курды почувствуют, что они имеют доступ к управлению, что их культуру и язык признают на центральном уровне, тогда партия ПТК лишится опоры для своей вооружённой борьбы и проблема решится демократическим путём.

Справка: В Турции проживает около 10 млн курдов, в Иране более 5 млн, в Ираке – 3 млн, в Сирии – 0,5 млн. Никогда не имели собственного государства. Во всех странах подвергались ассимиляции.

Dogu ERGIL

Перевод с польского И. АЛЕКСАНДРОВИЧА



ФИЛОМАЦКИЙ ПЕРЕВОД АЛЬ-КОРАНА ДЛЯ НОВОГРУДСКИХ ТАТАР

1. Известны только некоторые элементы дела. Известно, что переводчиками Аль-Корана были два католика: ксёндз Дионисий ХЛЕВИНСКИЙ и Игнацы ДОМЕЙКО. Взялись они за перевод молитвенной книги мусульман по решению комиссии НОВОСИЛЬЦОВА в 1824 г. Перевод свой старались объявить сразу в Вильне, а затем – при поддержке Иохима ЛЕЛЕВЕЛЯ – в Познани. Наконец рукопись попала к Бернарду ПОТОЦКОМУ в Велькопольску. Отпечатанная книга не дошла до польских татар. Её фрагмент имел в руках Карл ЭШТРАЙХЕР, который в томе VI Библиографии XIX века (*Краков, 1881, стр. 379*) пометил такое её описание: "**Коран (отсутствует титул и конец), стр. 352 (начал печатание Бер. Потоцкий в Познани в 1848 г. и потом уничтожил)**". Экземпляры молитвенной книги мусульман с аналогичными данными сохранились в библиотеках Курницкой и Национальной.

На карточке каталога этой книги в Национальной библиотеке отмечено, что она попала туда в 1977 г. в качестве подарка из библиотеки Курницкой. В Большой Всеобщей иллюстрированной Энциклопедии, изданной в 1905 г. в томе 37–38 под статьёй "Коран" записано: "**На польский язык Коран перевели: Соболевский "Коран" (Познань, 1828, издание Бернарда Потоцкого, стр. 352, незавершённая работа), а также Ян Мурза Торак Бучацкий, татарин из Подляся, "Коран", Варшава, 1858, 2 тома, со сведениями о татарах в Польше и многими приложениями**".

2. Источники о судьбах филомацкого перевода Аль-Корана весьма скромны. И всё же...

Виленские филоматы интересовались практически всем, что могло иметь значение для культуры и цивилизованного развития страны. Проблема татар, проживавших на территории быв. ВКЛ, наверное, ими тоже изучалась. Это видно из их публикации с 1821 г. под назва-

нием "Инструкция по составлению описи парофии Н, в повете Н, в губернии Н". В разделе "Состояние жителей, население и их подразделение" помещены таблицы. На одной из них под названием "Перепись населения в зависимости от рода" упомянуты татары после поляков, немцев, русских, но перед евреями, караимами и цыганами. На другой таблице "Перепись населения в зависимости от религии" указано: католики, лютеране, кальвинисты, униаты, магометане, раскольники.

Филоматы знали тогдашние публикации о литовских татарах, например, статьи Тадеуша ЧАЦКОГО, опубликованные в "Дзеннику Виленском" – "О татарах (1810 г.)", а также "Как и когда татары стали иметь у нас свои осады (1816 г.)".

Первые соображения о переводе Корана появились в 1828–1830 гг. в письмах Игнацы ДОМЕЙКО из Заполья (*10 км от Лиды*) к Онуфрию ПЕТРАШКЕВИЧУ в Москву (*тот был там в ссылке*). Из переписки видно, что филоматы приступили к переводу Аль-Корана не позже начала 1828 г., а в середине 1829 г. ДОМЕЙКО от имени новогрудских татар подписал договор с виленским издателем Теофилом ГЛЮКСБЕРГОМ. Но в то время была очень жёсткая церковная цензура, и молитвенная книга мусульман не получила разрешения на печатание. Наверное новогрудские татары обращались за помощью к царю Николаю I, но результатов решения не обнаружено. Есть предположения, что в начале 1830 г. ДОМЕЙКО передал рукопись ЛЕЛЕВЕЛЮ в Варшаву, а тот направил её в Познань.

Имеются предпосылки того, что филоматы при переводе Аль-Корана на польский пользовались французским переводом Claude Savary, изданным в 1821 г. двухтомником "La Coran...".

На основе существующих ныне источников трудно определить точную дату издания польского перевода Аль-Корана, но весьма правдоподобной является версия Эштрайхера, который говорит о 1848 г.

3. Сравнение переводов, выполненных филоматами ХЛЕВИНСКИМ и ДОМЕЙКО с одной стороны, и БУЧАЦКИМ – с другой, показывает большую их схожесть и идентичность звучания некоторых фрагментов. Видимо, всё же БУЧАЦКИЙ пользовался переводом филоматов, так как его перевод вышел в 1858 г. в Варшаве.

Збигнев Вуйтик
Перевод с польского И. АЛЕКСАНДРОВИЧ



ПИСЬМЕННОСТЬ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ ТАТАР В ПОЛЬСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ НАУКЕ



Публицист Матвей Конопацкий

Татарское население в Польше сохранило после своих предков богатую религиозную литературу. Это в основном рукописи, которые в течение более ста лет привлекают внимание науки. Интересовались прежде всего языком этой литературы, включающей рядом с арабскими текстами — и белорусские, польские, реже российские, а иногда и турецкие. Для этого было несколько причин. Оторванные в течение веков от своей родины они со временем потеряли и свой родной язык, в основном турецкий, место которого занял белорусский или польский. Эти языки татары вводили в свою письменность, используя однако арабский алфавит. Сохранение религии помогло

им в течение веков поддерживать близкие связи с исламским Востоком. На эту роль арабского алфавита и молитв указывает Ян РЕЙХМАН.

В истории этой письменности часто выпадали тяжёлые периоды, особенно во времена войн и религиозных преследований. Эту письменность польско-литовских татар пока слабо изучает наука, хотя она достойна широких исследований.

Начало заинтересованности этой письменностью относится к половине прошлого века. Мы это находим у выдающегося ориенталиста, профессора кафедры турецкой филологии Перербургского университета Антона Мухлинского (1808–1877). Среди нескольких опубликованных его работ (*много ценных материалов и теперь находятся в рукописях*) две он посвятил татарам: "Исследования о происхождении и состоянии литовских татар" и "О литовских татарах".

Мухлинский вспоминает о Коранах, включающих для их лучшего понимания переводы и пояснения на польском языке, но написанные арабским алфавитом. Утверждает, что такие Кораны уже были в Литве в конце XVI в. Указывает также на имеющиеся у татар в большом количестве молитвенники на арабском языке с польским переводом или, как пишет, на русско-литовский и русско-украинский разговорный язык. В его работе находим выдержки (*цитаты*) из четырёх татарских рукописей, происходящих из XVII и XVIII вв.

Несколько ранее, но с других позиций, заинтересовался этой литературой Юзеф Соболевский в своём "Изложении веры маго-

метанской или исламской". Автор этой работы хотел познакомить татар со смыслом арабских текстов в молитвах, и потому делал это на основе Китабов, которые включали переводы и пояснения отдельных сур Корана, рассказы из жизни Мухаммада и даже нравоучения, — и все написанные на польском или белорусском языке арабским алфавитом.

Большой интерес представил собой Китаб, написанный в начале XVIII в. и найденный в 1915 г. у имама Стефана ПОЛТОРАКЕВИЧА из-под виленской деревни Сорок Татар. А нашёл его известный собиратель белорусской старины Иван ЛУЦКЕВИЧ. Публикация об этом появилась в белорусском журнале "Варта", № 1, Минск, 1918 г. с небольшим фрагментом из Китаба. Интересовались Китабами и историк белорусской литературы Максим ГОРЕЦКИЙ, и учёный Е.Ф. КАРСКИЙ, и известный арабист М. КРАЧКОВСКИЙ (1883–1951).

Много труда перед войной в изучение языка известного манускрипта из Сорок Татар вложил Я. СТАНКЕВИЧ. Он вместе с учёным из Чехии М. ПауэРОВОЙ в 1924 г. составил транскрипцию, а в работе от 1925 г. исследовал фонетику и морфологию этого памятника. Китабы рассматриваются как проявление духовной культуры татар. Китаб из Сорок Татар до 1945 г. находился в собрании Белорусского музея им. М. ЛУЦКЕВИЧА в Вильно, а после ликвидации музея попал в отдел рукописей библиотеки Академии наук Литвы.

Определённую заинтересованность рукописями татарского населения на Беларуси в 20-х годах нашего столетия проявил Виталий Вольский, который в 1927 г. открыл Китаб XVIII в. и частично его протранскрибировал. Краткое описание манускрипта и один рассказ из него Вольский опубликовал в журнале "Узвышша" № 4, 1927 г.

Другой исследователь Л. ЦВЕТКОВ сообщил о двух обнаруженных им памятниках, которые нашёл в семье татар СМАЙКЕВИЧЕЙ в Минске: в Коране 1725г. между линиями арабского текста были вписаны слова перевода на белорусский язык со многими полонизмами, а Китаб от 1812 г. написан почти на чистом тогдашнем белорусском языке.

В предвоенной Польше не было достигнуто значительных результатов при изучении татарских рукописей. Этим вопросом частично занимался С.ШАХНО-РОМАНОВИЧ, Я.ШИНКЕВИЧ, А.ВОРОНОВИЧ, "Ежегодник татарский", который издавался Центральным Советом Культурно-просветительского Союза Татар Речи Посполитой. Касались этого вопроса и Л.Н.М. КРИЧИНСКИЙ и С. КРИЧИНСКИЙ.

В послевоенное время письменностью польско-литовских татар занимались Г. Шульга, В. ЗАЁНЧКОВСКИЙ, А. ЗАЁНЧКОВСКИЙ. Продолжил свою работу Я. СТАНКЕВИЧ, издав в 1954 г. в Нью-Йорке книгу "Язык рукописи аль-китаб..." на 87 страницах. Также работает над рукописями татар Антон АнTONОВИЧ в Вильнюсе, который, кроме обнаруженного И. ЛУЦКЕВИЧЕМ Китаба, изучает и Китаб XVI в., недавно найденный в Казани.

В Польше начато составление каталога старых рукописей, и уже обнаружены в Белостокском воеводстве ценные памятники: два Китаба 1631 и 1850 гг. и польский перевод Корана в арабской транскрипции с 1900 г.

Много старых рукописей хранится в семьях мусульман, проживающих в Гданьске, Гожове Велькопольском или Вроцлаве. К сожалению, сохранению этих реликвий уделяется недостаточное внимание.

Арабские тексты молитв сегодня для наших мусульман совершенно непонятны; только единицы могут их прочесть. Раздаются голоса с пожеланиями выполнения молитв на польском языке. Будет ли это принято в будущем – неизвестно. На II Конгрессе Мусульманского религиозного Союза в 1965 г. обсуждали эту проблему, но решение не было принято.

Так представляется участие науки польской и зарубежной в изучении религиозной литературы польско-литовских татар. Конечно, трудно охватить в небольшой статье весь объём проблем, связанных с изучением такой литературы. Ясно одно, что памятники мусульманской религиозной литературы должны быть внесены в каталоги, а наиболее старые и ценные экземпляры должны быть взяты под особую опеку для последующего их научного изучения.

Матвей Конопацкий

"Оrientalistische obzrenie", Варшава, 1966, №3

Перевод с польского **И. АЛЕКСАНДРОВИЧА**



ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОСТИ

Общая у нас земная судьба. Это очевидно. Но как недостаточно наше сознание воспринимает её взаимозависимость, неразделимость перед всемирными угрозами. Где искать причину такого состояния дел? Почему, несмотря на две мировые войны, мы смотрим на происходящее в мире с таким безразличием? Почему мы допускаем религиозные противостояния и даже войны?

От древних времён в душах людей появлялось убеждение в своей избранности, а потом, с появлением религий, проникло в широкие группы людей. Хорошо высказался в этом отношении в своей энциклике "Evangelium vitae" папа Ян Павел II: **"Таким образом человек оскорбляет образ Бога в самом себе, но и стремится исказить его в других, вводя вместо взаимной общности недоверие, безразличие и враждебность, которая переходит даже до убийственной ненависти. Кто не признаёт Бога как Бога, изменяет глубокому понятию человека и разрушает общность между людьми".**

Папа признаёт, что негодное поведение человека отрицательно сказалось на его духовности, на христианстве и Исламе, верующие которых взаимно уничтожались. Высказал он это 19 августа 1985 г. на стадионе в Касабланке перед собравшейся там мусульманской молодёжью. Там же он призвал пойти навстречу воле Бога, чтобы наступил другой период: **"Мы, христиане и мусульмане, вообще плохо понимаем друг друга и в прошлом иногда выступали против друг друга, и даже тратили свои силы на полемики и войны. Верю, что сегодня Бог хочет изменить наши давние привычки. Мы должны ввести между нами взаимоуважение, подталкивать друг друга к совершению добрых дел на пути Бога".**

Автор статьи, польский мусульманин, с болью утверждает, что в некоторых исламских регионах мира враждебность к иноверцам противоречит аяту 78 суры 3 из Корана: **"Скажи: "Мы уверовали в Аллаха (Бога) и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Якубу, и коленам, и в то, что было даровано Мусе (Моисею), и Исе (Иисусу) и пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаёмся (ибо мы мусульмане)".**

Поэтому мы должны искать пути к сотрудничеству, к взаимопониманию, к обмену мыслями в межрелигиозных отношениях, особенно в местах зарождающихся конфликтов.

В этом плане хорошо высказался мусульманский теолог, ныне уже покойный, Хаммудах Абдалати: **"Как ответственный представитель Бога и как мусульманин, человек должен всегда иметь в виду других, с кем разделяет этот мир и тех, которые будут его потомками в будущем".**

С целью наведения мостов и улучшения взаимопонимания между католиками и мусульманами в Польше был создан 13.06.1997 г. Общий Совет Католиков и Мусульман, который будет стремиться к преодолению стереотипов, возникающих из-за незнания друг друга, а также для создания атмосферы, благоприятной совершению религиозной деятельности обеих религий. Совет будет инициировать и вести культурно-религиозный диалог на основе диалога жизни, диалога специалистов и диалога религиозного опыта.

Матвей Конопацкий
Перевод с польского **И. АЛЕКСАНДРОВИЧА**



ОБЩНОСТЬ УТРАЧЕННЫХ ШАНСОВ?

Определённое неудовлетворение осталось от отмеченного юбилея – 600-летия поселения татар на землях Польши, Литвы и Беларуси. Во множестве мероприятий по этому случаю недоставало стремления заглянуть в будущее наших татар.

Многие сочувствующие (*благожелатели*) татарской общественности обращали моё внимание на недостаток её воображения, на какую-то инерцию в заботе о мудром устройстве своей жизни, чтобы придавать ему новые цвета, и чтобы энергия, особенно молодых людей, находила выход в интересных и полезных формах общественной деятельности. По этому поводу мне вспоминаются проведённые в течение прошлых десятилетий разговоры со многими доброжелательно относящимися к нам лицами.

С болью должен констатировать, что некоторые мои единомышленники игнорировали их предложения, другие считали, что инициаторы этих предложений относятся к нам несерьёзно.

Хочу привести несколько примеров таких предложений и взглядов. Многое мне дали переговоры с профессором Станиславом ЛОРЕНЦЕМ, когда я участвовал в Центре культуры в Сокулке в создании татарского отдела в местном общественном музее. Во время одного из посещений Национального музея в сердце нам запали слова его директора ЛОРЕНЦА: **"Прошу запомнить, что утрата того, что татарское в национальном пейзаже, всего того, что дышит Востоком, также как и всего, что армянское, еврейское или караимское, однозначно (равно) утрате польскости края (страны)"**.

В своей книге "Виленский альбом" профессор ЛОРЕНЦ тепло вспоминает наши старания в 70-х годах организовать сбор татарской старины.

Весьма хорошо относился к собиранию памятников старины кардинал Владислав Рубин, который постоянно жил в Риме и поддерживал нас своими письмами, указывая, что эта наша работа является обязанностью перед культурой Польши.

Жаль, что организаторы юбилейных мероприятий по 600-летию не задумались над вопросом – а что же дальше? Никто не выступил с инициативой об обогащении (*внесении разнообразия*) нашей жизни, об использовании в наше время чего-то из прошлого наших предков. Взять хотя бы верховую езду на лошадях, использование лука в соревнованиях. Ведь наши предки в этом были весьма искусны.

Неплохо было бы организовать хоровые или музыкальные коллективы с использованием татарского и восточного репертуара. В 70-х годах тогдашний директор филармонии в Белостоке Тадеуш КАХАЙ хотел поддержать на практике такую инициативу, но молодые представители татарской общественности признали её абсурдной. Несколько лет тому назад мало осталось до открытия татарского пред-

приятия со своей специальной кухней. Но и этот проект встречен был с безразличием, хотя власти Белостока способствовали этому и даже выделили помещение в центре города, была изготовлена и проектная документация.

Конечно, всё это огорчает. Одно время обсуждался вопрос о превращении одного из хозяйств в Богониках или Крушинянах в живой образцовый татарский комплекс с выращиванием баранов, с организацией обработки кож и пошивом знаменитых кожушков (*дублёнок?*). Это была бы неповторимая этнографическая затея. Она бы, при её осуществлении, привлекла массу туристов в летний период.

Недавно я узнал об инициативе, внесённой в Литве, о создании Татарского музея в окрестностях реки Ваки. Такое размещение его было бы само собой весьма знаменательным, ибо напрямую связывало бы с событиями 600-летней давности. В источниках о первых поселениях татар в 1397 г. постоянно упоминается название именно этой реки. И ничего удивительного, ибо над ней впервые поселились выходцы Орды в Литовском государстве. Ещё в межвоенное время здесь наталкивались на мусульманские захоронения. Однако татарам Литвы не помогли ни знания об этих событиях, ни их воображение о возможности использования этих мест в качестве стимула для осуществления хорошей идеи, не помогла и высокая поэзия Юлиуша СЛОВАЦКОГО, писавшего в поэме "Бенёвски" о татарских местах над рекой Вакой.

И всё же если польским татарам инстинкт самосохранения подскажет определённые действия, если они отбросят давлеющую над ними немощь, — тогда они сумеют добиться надлежащего им места в культурном пространстве страны. Заполнение достойными поступками своего существования защитят их от общецивилизованных процессов ассимиляции и растворения как нации. К сожалению, упущена была ещё одна инициатива по созданию Общества Сочувствующих Культуре Польских Татар из-за недостаточной настойчивости его организаторов (*в основном христиан*) и безразличия со стороны татар. Поэтому создание Общего Совета Католиков и Мусульман следует приветствовать как предупредительную меру в деле защиты нашего общества перед возможными опасностями и в то же время в деле поддержки рождающихся новых инициатив. Этого требует не только добро этого общества, но это находится и в общенародных интересах.

Муса Матвей Конопацкий
Перевод с польского **И. АЛЕКСАНДРОВИЧА**



СУДЬБЫ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ ТАТАР

В "Ежегодниках" Яна ДЛУГАША под 1397 г. мы находим первую в польской историографии запись о татарах, проживающих на наших землях, фрагмент которой привожу: "... Татары, переселенные в Польшу, отбросив ошибки язычества, приняли веру Иисуса и создали один народ с поляками, заключая между собой браки. Те же, которые поселились в Литве, держатся веры Мухаммада и размещены князем Витовтом в одном из участков литовской земли, живут согласно своих обычаев и своей безбожной религии". Можно по-разному оценивать содержание этой записи, которая говорит больше о взглядах самого ДЛУГАША, чем о татарах, но это ценно своим первым упоминанием.

600 лет существования татар на польских землях, которых называют польскими татарами, польско-литовскими, мусульманами, липками – это более полувековой отрыв в географическом плане от мусульманской общности, с одновременным, типовым для диаспоры, попаданием под влияние чужой культуры. Большинство социологов говорят в таких случаях о процессах ассимиляции и окультуривания.

Говоря о татарах, не следует выделять их термином "национальное меньшинство", ибо они не стремятся иметь своё национальное государство и утратили свой родной язык. Больше к ним подходит определение "этно-религиозное меньшинство".

Татары никогда не создавали закрытое общество, от начала заключали браки с местными женщинами и "от жён" брали фамилии, а следуя славянскому обычаю "к своему имени добавляли имя отца с окончанием на -ич, которое становилось родовым, как: АЗУЛЕВИЧ, ЮЗЕФОВИЧ, АХМАТОВИЧ, АБРАМОВИЧ и т.д.". Таким образом в культуру татар легко начали проникать элементы местной культуры, которые вытесняли многие признаки принадлежности к цивилизации Ислама.

В культуре польских татар можно выделить три главных элемента, которые создают или создавали её своеобразие, и которые в конфронтации с местной славянской культурой сохранялись отличительными:

Первым таким фактором является язык, вторым – народная культура, третьим – религия.

Прибывающие в Польшу с XIV в. последователи Ислама (*наибольший их наплыв был в XVI и XVII вв., некоторые источники оценивают количество мусульман в Польше в то время в 100 тысяч человек*) приносили с собой отличающиеся языки и культуры, своеобразные привычки и обычай. Однако в результате процессов окультуривания, а позже ассимиляции, около XVII–XVIII

вв. утратили знание родных языков (*в основном из кипчакской группы тюркских языков*) и начали пользоваться польским или диалектом польско-белорусским с элементами турецкой лексики. В случае с языком польских татар следует говорить о завершённом процессе лингвистической ассимиляции. Это не была насильственная ассимиляция, а вызвана ситуацией, в которой оказались иммигранты.

Язык, каким пользовались татары, не был единым. Они пользовались различными диалектами, но все они принадлежали к кипчакской группе языков.

Языком религиозным всех мусульман, а значит и польских татар в том числе, был и есть арабский, хотя многие его не понимали. Не следует преувеличивать значение смешанных браков и службы в армии в языковой ассимиляции. Среди польских татар женщины не закрывали лицо и не существовало многожёнство. В татарскую среду проникли и элементы христианской культуры: установка и украшение ёлок, покраска яиц, молодожёнам устанавливают "ворота" при приезде домой, татары переняли от местного населения и некоторые обычай, а местное население – от татар (*вызов дождя, поляки пользовались услугами татарских знахарей-колдунов – фалджеев*).

Так происходила межкультурная интеграция. Хорошей иллюстрацией этого явления представляет письменность польских татар, которая охватывает несколько видов: тафсиры, таджвиды, китабы, хадисы, хамаилы, далавары, грамотки.

Третьим фактором атоидентификации польских татар является Ислам. Польские мусульмане – это сунниты, последователи правовой школы (*ар. – мазгаб*) Абу Ханифы (*ханафиты. Нуман ибн Сабит Абу Ханифа (700–767)*).

В определённый период (*XVI в.*) действовал "кади всех татар Великого Княжества Литовского", но позже татары подчинялись юрисдикции турецкого муфтия, затем крымского до получения независимости Польши. В 1926 г. Всепольский съезд мусульман в Вильне избрал на должность муфтия польских татар доктора Якуба Шинкевича. За всё время нахождения татар в Польше они не теряли связей с единоверцами из исламских стран. Польских татар и теперь считают прежде всего мусульманами. Это отражается и на названиях их организаций: Мусульманский союз столицы Варшавы (1923), Мусульманский религиозный Союз в Речи Посполитой (1925).

Определённо можно сказать, что именно Ислам и его доктрина являются сильнейшим элементом атоидентификации польских татар, при этом необходимо помнить о сохраняемом ими "святом" арабском письме, что также увязывается с мусульманской религией. Общество ощущает огромную внутреннюю силу Ислама, который не делит людей на народы, а только по богобоязненности, как об этом говорил пророк Мухаммад, что "*нет разницы между арабом и не-*

арабом, а только в богообязненности". А в своей "прощальной речи" Мухаммад сказал: "Действительно, знаете, что каждый мусульманин есть брат для другого мусульманина, и так исповедующие Ислам – это братья".

История польских татар является превосходным примером со-существования двух отличающихся культур. Они взаимопроникались, перенимая одни элементы, оставляя другие. Ассимилировался татарский язык, так как его знание не стало необходимым для сохранения общины, а незнание местного языка затрудняло бы контакты с окружением. Смешались обычай. Однако осталась религия, как наиболее устойчивый определитель самоидентификации татар как поляков мусульманского вероисповедания. Здесь можно говорить и о толерантности поляков. Истории известны немногие следы дискриминации, например, отмечено разрушение мечети в Троках в 1609 г. под влиянием католических ксёндов. На примере Польши могут поучиться и западные страны о сосуществовании с Исламом, ибо Ислам стал фактором, с которым следует считаться.

Марек ДЗЕКАН

Перевод с польского **И. АЛЕКСАНДРОВИЧА**



ЮЗЕФ ПИЛСУДСКИЙ В ТРАДИЦИИ ПОЛЬСКИХ ТАТАР

80 лет отделяет нас от великого дня – 11 ноября – когда после 120 лет неволи стала независимой II-я Речь Посполитая. Символом её возрождения является Юзеф Пилсудский, Первый Маршал Польши, сын Виленщины, который уже при жизни стал легендой.

Нам, детям того периода, было приятно знать, что среди его ближайшего окружения были и татары. Мы с волнением слушали, как в 1900 г. Пилсудскому, тогда заключённому и находившемуся в больнице Николая Чудотворца в Петербурге, помог сбежать татарин Александр Сулькевич, который находился среди наиболее преданных Пилсудскому людей в период конспирации. Погиб Сулькевич на Волыни 18 сентября 1916 г. в бою под Ситовичами в качестве сержанта-легионера. Учитывая его заслуги перед Польшей, его перезахоронили 8 ноября 1935 г. на Варшавском военном кладбище и на гроб был положен крест Виртути Милитари. Сотрудником Пилсудского в ППС (Польская партия социалистическая) был ещё один татарин Стефан Беляк. На его квартире в

переулке Магометанском в Вильне прятались известные деятели в конспирации, там же хранилась подпольная литература.

За одной школьной партой в Вильне сидели ПИЛСУДСКИЙ и Александр АХМАТОВИЧ, один из выдающихся татарских деятелей межвоенных лет в Польше. Это по его ходатайству перед ПИЛСУДСКИМ в 1920 г. был создан татарский полк Уланов (*кавалерийский полк*). Именно уланы показали себя устойчивой боевой единицей, и в ней отличились генерал Александр РОМАНОВИЧ, полковники Матвей БАЙРАШЕВСКИЙ, Зенон КРИЧИНСКИЙ, поручник Константин АХМАТОВИЧ. В мирное время маршал ПИЛСУДСКИЙ доверял татарину, профессиональному пилоту Якубу ШЕГИДЕВИЧУ обучение своих дочерей Ядвиги и Ванды сложному делу пилотирования самолётов. Позже, во время II-й мировой войны, Ядвига пилотировала самолёты при их доставке с заводов-изготовителей на военные аэродромы-базы.

Татары выразили свою глубокую скорбь после кончины ПИЛСУДСКОГО 12 мая 1935 г., о чём было написано в томе II "Ежегодника Татарского". Сердце его было похоронено рядом с могилой матери в Вильно, а тело — на Вавеле, в Кракове.

Матвей Конопацкий
Перевод с польского **И. АЛЕКСАНДРОВИЧА**



УЗГАДВАЮЦЬ ВЕТЭРАНЫ

УСПАМІНАЕ АЛЯКСАНДР СЮЛЕЙМАНАВІЧ ЯКУБОЎСКІ

Дзіўна, сёння пакладу рэч, назаўтра не ўспомню — дзе яна. А вайна, такая далёкая ўжо, памятаецца да драбніц кожным перажытым днём.

... На фронт я патрапіў у 44-ым годзе. Накіравалі адразу на вучобу пад Смаленск, у артылерыйскую частку. Потым перакінулі ў Калодзішчы. Я напісаў пісьмо маці (*наша сям'я жыла ў 12-ци кіламетрах ад Дзяржынска*), і яна з землякамі прыехала адвеџаць. А на наступны дзень пасадзілі нас у цягнік — і на захад. Пад Баравічамі трапілі пад абстрэл фашистаў. Павыскаквалі мы з "цялушнікаў". Нашы зянітчыкі з гармат, як з кулемётаў зачасцілі, не пускаюць нямецкія самалёты скідваць бомбы на вузлавую чыгуначную станцыю. Але некалькі бомб усё ж узарваліся.

Удзельнічаў я ў вызваленні Варшавы. Ох, і нацярпеліся. Якраз лютаваў мароз. Прыбылі мы ноччу, размясціліся ў лесе, у акопах. Холадна, а вогнішчы раскладваць нельга: побач фронт. Непадалёк успышкі, вогненнае зарава, чуюцца выбухі. А потым каманда:

"Наперад! Ні кроку назад!" Калі неба захлынала зямля, на жыщё не было ніякай надзеі... Паранілі мяне пад Варшавай.

Як бы страшна ні было, але сумленна выконвалі воінскі абавязак. Змагаліся як адна сям'я. Не было тады людзей розных нацыянальнасцяў, кожны адчуваў сябе сынам адной вялікай радзімы, якую трэба было абараніць ад ворага. Бывалыя салдаты хрысціліся. Я хоць і татарын, а таксама навучыўся па-праваслаўнаму хрысціца: хай памагае Бог!

Берлін было браць лягчэй – цёплае надвор'е спрыяла. І цяжэй, бо вайна заканчвалася, фашисты хоць і моцна пабітыя, але групіроўкамі, у адзіночку ваявалі адчайна. А мы марылі аб міры, працы на зямлі, нікому не хацелася паміраць... Цяпер вось думаю: лёс падарыў мне ўдачу. Памятаю, пачаўся моцны абстрэл. Здавалася, кулі свісцелі адначасова з усіх бакоў. Я хацеў ускочыць у нямецкі хлеў. І не дабег колькі метраў, снарад трапіў туды. Мяне толькі злёгку абпаліла. А вакол гінулі салдаты.

Як увайшлі ў Берлін, насельніцтва з падазронасцю адносілася, многія пахаваліся. Нам была дадзена каманда весці сябе дастойна, бо наша армія – вызваліцельніца. І сапраўды, дысцыпліна панавала строгая. Памятаецца, з нашай кухні нават кармілі галадающих нямецкіх жыхароў...

З якім нецярпеннем чакалі мы ўсе слоў: капітуляцыя фашисцкай арміі, Перамога, мір! Ведалі, што хутка, вельмі хутка іх пачуем. І вось, нарэшце, майскім вечарам жаданая вестка аб заканчэнні вайны неймавернай радасцю ўскалыхнула сэрца. За ўзяцце Берліна Загадам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Савецкага Саюза СТАЛІНА мне была аб'яўлена падзяка...

Шмат гадоў мінула з таго часу, а і сёння 9 мая сэрца гэтак жа ўсхвалявана грукоча: мір! Дай Бог, каб быў ён вечным!

З газеты "Раённы веснік" № 37, 1999 г.



ТЭЛЕГРАМА

КРЫМ. 333000. Сімферополь, вуліца Курчатова 4.
Духоўнае ўпраўленне мусульман крыма, муфцію.

"За Вашу і Нашу Вольнасць"

Лявон КАЛЯДЗІНСКІ, Беларусь, Мінск.

Я ВЕРУЮ ...

У гісторыі кожнага народа ёсьць трагічныя старонкі. Ёсьць яны і ў крымскіх татар, чые продкі некалькі стагоддзяў запар жылі на абрашарах Крыма. Войны, зямныя і нябесныя катаклізмы не абміналі ні адзін народ у свеце. Але ў большасці сваёй людзі працягвалі жыць на сваёй зямлі. Як пісаў некалі класік беларускай літаратуры Іван МЕЛЕЖ: "Людзям трэба было жыць і яны тут жылі...".

Там жа, у Крыме, сітуацыя пасля XVIII ст. пачала паступова мяняцца. А пасля 1944 г. яна змянілася карэнным чынам. Спачатку ўбралі ўсё карэннае насельніцтва гэтага краю: грэкаў, татар, караімаў, крымскіх немцаў... Але заставаліся геаграфічныя назвы, якія нагадвалі пра гэтыя этнасы. Тады ўбралі назвы. Але заставаліся маўклівыя сведкі гэтих народаў: бажніцы і могільнікі. Зруйнавалі бажніцы, пачалі руйнаваць могільнікі...

Але ёсьць матэрыялізаваная памяць, якая схаваная ў нетрах зямлі, падалей ад вачэй чужынцаў. Гэта помнікі археалогіі. І прыйдзе час і яны пададуць яшчэ свой голас. І я верую, што прыйдзе справядлівасць і на гэту землю, у tym ліку і да татар Крыма, продкі якіх насялялі стэпы і горы гэтага краю, утварылі багатую і непаўторную культуру, успетую ў свой час Адамам МІЦКЕВІЧАМ, Аляксандрам Пушкиным, Максімам БАГДАНОВІЧАМ.

Лявон КАЛЯДЗІНСКІ.



ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА

ЛЕС

Вот опять я замер на пороге
В час, когда закатный луч погас.
В несказанной грусти и тревоге
От лесов не отрываю глаз.

Может, партизаны пообедать
Там сейчас собрались у костра,
Из разведки возвратились к "Деду"
Парни, чым сердцам неведом страх.

А товарищ "Т", возможно, хочет
По врагам ударить в час ночной.
Будто слышу, как он саблю точит,
Партизан готовит в грозный бой.
Лес родной, к тебе попасть хотелось

Сквозь колючки ржавые оград.
Ведь в темнице я лишь бренным телом,
Для души свободной нет преград.

Мысленно по тропкам пробираюсь,
Я спешу под твой зелёный кров.
Спать ложась и утром поднимаясь,
Слышу я немолчный, гулкий зов.

Мне призывно машут кроны сосен,
Ты зовёшь и манишь, лес родной.
Песню мщенья и борьбы доносит
До меня сегодня голос твой.

Лес, мой лес, ты сам всё это знаешь,
Как гнетёт меня позор оков.
Хоть шепни, где в чаще укрываешь
В этот час отважных земляков.

Проведи меня ты к ним скорее
И оружье в руки мне вложи –
Клятву сердца я сдержать сумею
И в бою с врагом отдаам я жизнь.

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ

Я рассталась с любимым моим,
Я его проводила в поход.
Я рассталась с любимым моим,
С ним любовь моя рядом пойдёт.

Расставанье далось мне с трудом,
Опустел без любимого дом.
Расставанье далось мне с трудом,
Будет радостной встреча потом.

Для него всех подарков важней,
Что люблю и тоскую о нём.
Для меня всех подарков важней,
Что не дрогнет джигит под огнём.

ПЛАТОЧЕК

Расставаясь, мне моя родная
Подарила шёлковый платочек,
Я зажал платочком этим рану –
Перестала рана кровоточить.

Возле сердца самого платочек
В красный цвет окрашен кровью ярко,
Шепчет сердцу о любви далёкой,
О хозяйке милого подарка.

Верность милой и своей Отчизне –
Вот отваги боевой исток.
Знай, родная, я отважно бился,
И тому свидетель – твой платок.

Муса Джалиль
Перевод **Наиля Камалетдина**.



ПОШТА КВАРТАЛЬНИКА

Письмо Ромуальда Соболевского

Уважаемый господин Ибрагим!

Сердечно благодарю за Ваше письмо, квартальники "Байрам" и газету "Жизнь". Пусть Аллах Вас вознаградит!

Прошу прощения за мою затяжку с ответом. Причина – болезни, которые с осени прошлого года дают о себе знать "на ѿсе лады", тем самым затрудняя собраться с мыслями и что-либо написать. Побывал даже две недели в больнице на общем обследовании, чтобы узнать истинное положение после 4-х инфарктов и получить рекомендации как вести себя дальше. Такие рекомендации я получил и буду стараться их выполнять. На следующей неделе пойду подлечивать левый глаз лазером – тоже и глаза сдают. Есть заботы и со здоровьем жены Тамары, а это добавляет мне работы по дому. Всё это отнимает время, но я надеюсь, что это пройдёт.

Могу признаться, что это письмо я начал писать месяц тому назад, а потом прервал в связи с обстоятельствами. Я хотел бы с Вами поддерживать контакты перепиской. Если же Вы будете в Польше, – приглашаю навестить меня в Познани, будете большим гостем. Недавно меня посетил Ромуальд МАКОВЕЦКИ из Каунаса.

По-моему Вы являетесь молодым способным человеком и, возможно, Вашей судьбой предписано нести свет просвещения, который поможет возродить нашу татарщизну на Беларуси и не только. Эта роль не из лёгких. Требует такта, терпения и большого знания человеческой психологии.

Но я насчёт этого спокоен, ибо, будучи на научной сессии в Минске в марте 1997 г. по случаю 600-летия татарского поселения на этих землях, я имел возможность увидеть Вас в действии совместно с другими татарскими общественниками.

Я удивился, что в такие короткие сроки вы сумели столько сделать. Я не смог скрыть своего волнения, ибо несколько лет тому назад, когда бывал на Беларуси и пытался выяснить возможности

организации какой-то возрожденческой деятельности, то никакого отзыва не было, было тихо и глухо. Только от Хасея АЛЕКСАНДРОВИЧА, моего сердечного приятеля, я узнал, что определённый интерес в этом направлении проявляет его брат Исмаил. Может быть, я ещё не имел всего объёма сведений.

Недавно я навестил в Гожове Велькопольском Эву ВОРОНОВИЧ. Когда она спросила меня, где лучше всего ведётся татарская деятельность, я ответил, что, пожалуй, на Беларуси, несмотря на более поздний старт и наиболее тяжёлый урон, понесенный от советской власти. Кстати, сообщаю, что госпожа Эва Вам благодарна за присылаемые квартальники "Байрам". Она молодец, несмотря на пройденные 80 лет, чувствует себя хорошо и даже уговаривала меня посетить Беларусь весной сего года.

Уважаемый Ибрагим, прошу меня извинить, что на Ваше письмо, написанное на белорусском языке, я отвечаю на польском. Пишу так, потому, что мне сказали, что Вы также бегло владеете польским. Таким же образом я переписываюсь с Хасенем АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и Ромуальдом МАКАВЯЦКАСОМ. Они пишут мне на русском, а я к ним на польском. Тогда может быть и мы примем аналогичную переписку – Вы на белорусском, а я на польском, для меня так легче писать...

Уважаемый Ибрагим! Вы предложили в своём письме, чтобы я составил несколько биографий более известных татар, которых необходимо было бы поместить в татарской энциклопедии. Согласен, тем более, что это я обещал и Якубу ЯКУБОВСКОМУ. Как жаль, что его нет среди нас! Мир его душе! Я теперь собираю некоторые воспоминания с деятельности Союза татарской молодёжи в Польше дооценной (до 1939 г.) и ведущих деятелях того союза. Так как я не знаю, какой объём материалов об этих людях Вы используете в энциклопедии, то я считаю, что из моего материала Вы отберёте и отредактируете нужное, а остальное может оставаться в архивах для возможной обработки и использования в других публикациях. К этим материалам буду стараться приложить и фотографии описываемых личностей.

Хотелось бы также кое-что написать и в отношении опубликованного Вами материала в "Байраме" "Неизвестная судьба Варшавского имама", так как я довольно хорошо помню, в какой политической атмосфере тогда мы действовали и что чувствовали, ибо тогда я был членом Союза татарской молодёжи. Постараюсь также представить свою точку зрения на современные проблемы нашей татарщины на фоне общих проблем в мире Ислама.

Может быть мне удастся что-то написать на тему нашего недавнего прошлого на этих землях, на которых теперь проживаем, так как видно, что польские, белорусские и литовские историки пошли совершенно иными путями, в то время как у нас, татар, выехавших из Беларуси и Литвы в Польшу, есть свои чувства и переживания, хотя и мы тоже между собой отличаемся в оценках нашего прошлого.

В моих писаниях Вы, наверное, найдёте много личных воспоминаний и впечатлений. Но это не будет каким-то самовосхвалением или выпячиванием своего "Я", а только желанием подкрепить описываемые события собственными переживаниями с прошедших времён. При описании событий тех времён я стараюсь придерживаться и тех мыслей и чувств, которые были именно в тот период, а не так, как современные историки ("на заказ"), которые, описывая давние события, накладывают на них современные взгляды и чувства, выгодные для правящих ныне. У нас когда-то польский писатель Мельхиор ВАНЬКОВИЧ, кстати, родом из-под Смилович, называл это "хтейством", что означает "Хотелось бы, чтобы это так было".

Так вкратце выглядят мои планы писаний к Вам. Однако всё это необходимо оговорить словом "не загадываючи", так как теперь всё зависит от состояния здоровья. А теперь у меня больше заботы со здоровьем жены, ибо время летит, а улучшений нет. Поэтому прошу не сердиться, если иногда буду писать с опозданием.

Должен самокритично признать, что я очень долго собирал разные исходные материалы (*известно ведь – татарские сбory*), и пока я сел писать свои воспоминания, **"дагналі мяне хваробы і паганая старасць. Аднак веру, што Аллах Адзіны і Міласцівы дасць яшчэ мне пропуск даўжэй пажыць на гэтай грамадзянская зямлі"**.

С уважением Ромуальд СОБОЛЕВСКИЙ
Перевод с польского И. АЛЕКСАНДРОВИЧА



Здравствуйте, Люба!

Меня тронуло за душу Ваше письмо, опубликованное в журнале "Байрам". У Вас тяжёлая ситуация, но Вы, кажется, не отчаиваетесь и ищете выход. Ведь дверь открывают только тому, кто стучится.

В письме Вы просите совет, как Вам жить. Я в силу своих знаний и возможностей решусь Вам что-то посоветовать. Рассматривайте то, что я Вам ниже напишу, именно как совет, предложение, но не как навязчивое требование.

По моему мнению многие беды людей происходят от бездуховности. Попробуйте спросить у людей, зачем они живут. Ответы будут разными, но почти все они будут мелкими и житейскими. И если у этих людей забрать эту цель, то что – конец жизни? Но человек создан, чтобы поклоняться Творцу. И эта цель не оставит человека, пока он сам от неё не откажется. В этом моё убеждение как мусульманина. Само слово мусульманин переводится как покорный Богу. Кстати, такое поклонение включает в себя не только молитвы и другие обряды, но и всю повседневную жизнь человека: как он учится, работает, кушает, строит свою семью и своё государство. Если это делается во имя Бога, это и есть поклонение. Однако, с другой стороны, Ислам не требует от человека чего-то сверхвозможного. Например, если Бог дал человеку стремление

иметь детей, то в рамках брака надо использовать это стремление и растить детей во имя Аллаха. Поэтому Ислам осуждает монашество. Ещё следует сказать, что главными принципами Ислама являются поклонение только единому Богу, у Которого нет со-товарищей, родителей и детей, и признание миссии пророков и посланников, таких как Моисей, Иисус, Мухаммад (*мир им!*). Ислам является национальной религией, обращённой ко всем людям, вне зависимости от цвета кожи, языка, национальности и пола.

Вот вкратце, о чём я хотел Вам сообщить в рамках одного письма. Если Вы проявите интерес к тому, что я написал, напишите мне.

Всего хорошего Вам.

Али.



Уважаемый Ибрагим Борисович, здравствуйте!

Давно уже хотелось с Вами побеседовать, тем более, что тем для беседы накопилось предостаточно. Должно быть, ещё в январе мне полагалось бы Вас известить, что у нас в общине состоялись перевыборы. Согласно Уставу, перевыборы должны проводиться каждые три года, однако в то время Мустафа Яковлевич находился в Минске в больнице, поэтому с согласия райисполкома мы просто продлили этот срок ещё почти на год. В январе избран новый состав правления общины, к сожалению, на должность председателя не удалось избрать более молодого и более деятельного "деятеля", чем я. Однако число членов увеличили до 7 человек, так как уж очень "карманным" был прежний состав в составе 5 человек. Председатель – Мустафа Яковлевич, заместителем я – дядя его супруги, секретарём – его супруга Лилия Амуратовна, хозяйкой "штаб-квартиры" – его тёща, а моя сестра София Ивановна, и кассиром – Азыма Радлинская – соседка сестры. Не могу похвастаться, что достигли каких-либо удовлетворительных успехов. Правда, "работа" немного оживилась с приездом к нам 3 года тому назад имама с Турции в месяц Рамазан. С удовольствием ходил к ним в течение всего их пребывания на намазы и Таравих, как и на уроки религии, тем более, что их посещали 5–6 детей и взрослых и даже Мустафа Яковлевич был прилежным "студентом". К сожалению, с тех пор учёба заглохла, и на мои предложения продлить учёбу и в дальнейшем, организаторских способностей у нас не хватило, да и я ненадёжный учитель, так как часто болел. Правда, распространялись газеты и журналы, несколько малых ребят я "произвил", была попытка огородить, вернее окопать мизар в д. Ольковичи, что в 7 км от города. Попытка потому, что несмотря на почти целое лето прошлого года, которое ушло на "выбивание" спонсорского экскаватора-канавокопателя в райисполкоме, буквально на первых метрах наткнулись на телефонный кабель, который хотя и немедленно срастили и на второй день сообщили в связь, так как это были выходные дни, да и собственно говоря, никто бы об этом не

узнал, если бы не моё сообщение, но скандал был на уровне области и начальник связи даже обещал мне большой штраф. Однако всё удалось замять, с помощью директора областного управления связи, который узнав, что "авария" случилась непосредственно почти на территории мизара, что сразу же срастили и потом сообщили, что этот мизар этнографическо-историческое "наследие" белорусских татар, что в том году было 600-летие поселения татар на Беларуси и т.д. Директор по моей просьбе связался с нашим районным узлом связи и ... мизар остался в прежнем состоянии, хотя удалось добиться расширения мизара за счёт прилегающего луга. В апреле, в первых числах я опять обратился в райисполком с тем же вопросом. Выслушали внимательно, признали ходатайство правильным, но к сожалению ответ был стандартным. На оградку нет средств. Все сельские кладбища ограждаются жителями ближайших деревень при помощи сельсоветов, которые выделяют делянки леса под стройматериалы и население всё делает своими силами. Мизар в Ольковичах очень старый, хотя в последние 10–20 лет там похоронены некоторые наши Ошмянские мусульмане. В основном же хоронятся в Ивье и Ластаях. Всё дело в том, что здесь коренных татар всего лишь одна-две семьи, остальные с Ивья, Крева, Новогрудка, Лиды, Глубокого, даже Делятич. Видимо поэтому и не ладится "работа" в общине. Всё же удалось нам на второй день Курбан-Байрама зарезать согласно нашему обряду курбана и разделить на 26 татарских семей. И именно новый состав, как я называю "правления", помог это осуществить. А это "мой" заместитель Фатима ЯКУБОВСКАЯ, Эмилия РАДКЕВИЧ и её супруг Мустафа, которого я предлагал на председателя. К сожалению, его на собрании не было, работал, хотя это энергичный, средних лет мусульманин, который принимает активное участие в собраниях. Кстати, и на "организаторском" наметили план мероприятий на ближайшее время. Одним из первых было проведение праздника Курбан-Байрам. И хотя хотелось нам, кроме разделения курбана, сделать и "вечеру" с привлечением хотя бы 15–20 человек, но к сожалению, пока нам это не удалось. Как я выше упоминал, курбана резали на второй день Байрама, опять-таки потому, что основные действующие лица были в Ивье в мечети, а в первый уже, видимо, некоторые успели "отметить" праздник в семьях. Такая к сожалению действительность.

Вторым мероприятием названо именно ограждение-окопание мизара, к сожалению, полностью зависимое от райисполкома – спонсора. Третьим – учёба религии в летний каникулярный период. Далее распределение литературы среди всех 26 татарских домов. Кстати, поэтому прошу число газет на нашу общину увеличить до 26 экземпляров и от себя лично прошу присыпать мне все издаваемые муфтиятом и "Аль-Китабом" журналы и другие издания наложенным платежом. Возможно, будет издан Вами Хамаил на арабском языке или ещё какой-нибудь учебник по преподаванию религии и т.п. 24 марта ездил в Новогрудок на похороны

А. РАФАЛОВИЧА, который был более 50 лет негласным имамом Новогрудской и даже "нашей" Ластайской парохии, а в апреле на вечеру, тем более ещё потому, что на старом городском мизаре похоронены мои мама и дедушка. Очень признателен своему однофамильцу и родственнику и всей Новогрудской парохии за ограждение старого мизара и восстановление мечети. Очень приятно было видеть мечеть огороженную, покрашенную, знак того, что здесь живут и веруют в единого Аллаха татары.

Если даже в ближайшее время не сумеем окопать мизар в Ольковичах – должно быть в мае проведём съезд на мизаре и проведёи уборку. Мизар небольшой, но долгое время был заброшен. Размер примерно 25x25 плюс та территория, которую хотим присоединить. Вот только очень жаль, что мало у нас молодёжи и даже лиц среднего возраста, которых можно было бы привлечь к общественной работе. Да и те, которые есть, делятся на Ивейских, "Ластайских" и к сожалению на "любителей", если бы только пива. Но всё же надеемся, что с помощью Аллаха со временем наша община станет такой, ради чего она создавалась.

При малейшей возможности с супругой просим Вас наведать нас с супругой. Очень рады были бы с ней познакомиться. Огромный привет и наилучшие пожелания для И.М. АЛЕКСАНДРОВИЧА, И.М. ВОРОНОВИЧА, обязательно Вашему брату и всей Вашей семье. Одновременно сердечно Вас всех поздравляем с наступающей Ашурой. Что касается нашей жизни, напишу кратко – живём по-брежнему, простите по-прежнему. Хвастаться нечем, особенно, что касается здоровья. Всё прошлое лето оба проболели. Я два раза воспалением лёгких, Нина Егоровна два раза по 2 недели пролежала в больнице. Состояние было тревожным, так как начальный диагноз был инсульт. Но слава Аллаху, всё окончилось сужением сосудов мозга, что однако повлекло за собой частую головную боль и иногда пошатывание при ходьбе, что однако не повлияло на её кулинарные способности, в особенности, когда гостят у нас желанные гости. Чаще всего навещают нас племянники из Польши. Мы в свою очередь в первой половине января были в Сокулке на золотой свадьбе у племянницы и в Белостоке у племянника. Дальше ехать было без надобности, так как на свадьбе была почти вся "родня". А так как нам ездить и тяжко и накладно, поэтому почти всем племянникам сделали приглашения и ждём их у себя. Одна пара "молодожёнов" нас уже наведала, ждать будем остальных. В июне собираемся поехать "отдохнуть" под Гродно, а лето посвятить лесу – сбору ягод, грибов, лечебных травок, ведь прошлое лето "прогуляли". Пока не нашёл ещё себе замену, прошу в дальнейшем всю почту пересыпать на мой адрес: 231100, г. Ошмяны, квар. Строителей, 12-67. И ещё одно. Будучи в Новогрудке, я "похитил", конечно с позволения хозяев, брошюру, изданную Благотворительным фондом "Замзам" под названием Ислам, Ахмада Фареда Мустафы, должно быть первую. Если возможно, и эти брошюры есть ещё у Вас или в муфтияте или в "Аль-Китабе", то очень

прошу нам их прислать. Ну, должно быть, я замучил Вас своими сведениями-просьбами. Извините!

Ещё раз передаю Вам наши искренние поздравления, наилучшие пожелания и до свидания.

С глубоким уважением Нина Егоровна и я.

P.S. Простите за помарки и сумбурный стиль письма. Лучше бы поговорить обо всём с Вами лично. Приглашение официальное, обжалованию не подлежит. Пожалуйста, в любое время и час.

ШАГИДЕВИЧ Б.И.



Ассаляму алайкум, мир Вам и милость Аллаха, многоуважаемый Ибрагим Борисович, а также все Ваши коллеги, Исмаил Мустафович и все остальные, низкий Вам поклон и наилучшие пожелания.

Дорогой Ибрагим Борисович, огромное Вам спасибо за газеты и главное, за книгу "Байрам", очень вам всем благодарны, это большая память будет о Якубе Адамовиче, горячо любимом человеке. Очень скорбим о нём, этот человек был наша гордость, но к сожалению, уходят от нас хорошие, умные люди, это очень жаль. Мы гордимся Вами, сколько Вы сделали и делаете для возрождения нашей нации, нашего народа, трудитесь, не щадя своих сил и здоровья, но жаль, что не все это понимают. Вы такой кошт несёте, шлётте нам газеты, журналы, литературу, а ведь всё это стоит больших денег, а мы Вам не оказываем никакой помощи. Это ваша большая заслуга муфтията, хвала Аллаху, что у нас есть такие учёные, умные люди, как Вы, дорогой Ибрагим Борисович, и наш дорогой Исмаил Мустафович, дай Бог Вам силы и здоровья на долгие годы жизни. Да поможет Вам Аллах в Вашем святом деле. На счёт курбана пусть не переживают, ничего страшного, ведь мы так далеко живём, не так просто переслать. Там, где поближе, раздайте нашу долю бедным, пусть кушают на здоровье, у нас ещё с голоду не умирают, не беда, не переживайте.

Хвала Аллаху, праздник прошёл хорошо, такие дни хорошие стояли, жаль только, что некому было молиться в мечети, ХАСАНОВ наш уехал на родину, ненормальный человек, я радовалась, умеет молиться, и нас обучит, так вёл себя непутёво, семью муштровал, издавался, продал семенную картошку и съедобную хотел продать, но откричали, не дали, так у председателя одолжил денег, обещал с процентами отдать и уехал, но они хоть легко вздохнули и дети рады, хоть спокойно дома. Простите, что я Вам всякую чушь пишу. Ещё раз большое спасибо за всё и большой привет всем Вам от нашей общины. Очень Вам благодарны за книгу "Байрам", может от нас справки кому надо выслать, может на съезд сможет кто приехать к нам, будем очень рады. Пишите, так я с удовольствием вышлю.

Большой привет от моей семьи всем Вам, низкий поклон.
Пусть хранит Вас великий Аллах и умножит Ваши силы. Успеха
Вам во всём.

С большим уважением

Сулейман, Мерьема.

ЗМЕСТ

КУР'АН Сура дванаццатая – Йусуф Пераклад Я.Гучка	5
КУРБАН-БАЙРАМ М. Малінаўскі	9
АПОШНІ ДОЎГ ЯГО ЖЫЦЦЯ – ХАДЖ М. Малінаўскі	16
ТАТАРЫ-МУСУЛЬМАНЕ Ў ПАЛІТЫЧНЫХ ПАДЗЕЯХ НА БЕЛАРУСІ, У ПОЛЬШЧЫ і РАСІІ І. Канапацкі	21
ПАРТЫЗАНСКАЯ ВЫПРАВА ПАЛКОҮНІКА СТЭФАНА ГРАБОЎСКАГА НА БЕЛАРУСЬ У 1794 ГОДЗЕ Тадэвуш Стрыкеніч-Корзан	32
НЕВЯДОМЫ ЛЁС ВАРШАЎСКАГА ІМАМА І. Канапацкі	44
"КОГДА Я НА ПОЧТЕ СЛУЖИЛ ЯМЩИКОМ..." М. Малінаўскі	54
"ШТО ТАКОЕ РАХМАН?" і ... БЕЛАРУСКАЯ РАХМАНАСЦЬ М. Малінаўскі	59
ВОЙНА БЮРОКРАТИИ DOGU ERGIL	61
ФИЛОМАЦКИЙ ПЕРЕВОД АЛЬ-КОРАНА ДЛЯ НОВОГРУДСКИХ ТАТАР Збигнев Вуйтик	62
ПИСЬМЕННОСТЬ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ ТАТАР В ПОЛЬСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ НАУКЕ МАТВЕЙ Конопацкий	64
ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОСТИ МАТВЕЙ Конопацкий	66
ОБЩНОСТЬ УТРАЧЕННЫХ ШАНСОВ? МАТВЕЙ Конопацкий	68
СУДЬБЫ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ ТАТАР МАРЕК ДЗЕКАН	70
ЮЗЕФ ПИЛСУДСКИЙ В ТРАДИЦИИ ПОЛЬСКИХ ТАТАР МАТВЕЙ Конопацкий	72
УЗГАДВАЮЦЬ ВЕТЭРАНЫ	73
УСПАМІНАЕ АЛЯКСАНДР СЮЛЕЙМАНАВІЧ ЯКУБОЎСКІ	73
Я ВЕРУЮ ... Лярон Калядзінскі	75
ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА	75
ПОШТА КВАРТАЛЬNIКА	77